


30R.1  
6382

INDIA



Пролетары ўсіх краёў, злучайцесь!

ЗОРКІ

6382


# МАЛАДНЯК

Штотомесячная літаратурна-мастацкая  
і грамадзка-політычная часопісЬ  
Цэнтральнага Бюро Ўсебеларускага  
аб'яднаньня поэтаў і пісьменнікаў  
„Маладняк“

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —  
М. ЧАРОТА, М. ЗАРЭЦКАГА, Ал. ДУДАРА

Год выданьня пяты

Сшытак дзесяты  
ВЕРАСЕНЬ



ВЫДАНЬНЕ ЦБ „МАЛАДНЯКА“  
М Е Н С К — 1927



Васіль Каваль

## Ліпы

I

Чорны, дрыжачы паравік, заскрыгацеўшы нутром, як зубамі—моцна і сіпла, ахутаў сябе брудным смалістым дымам—і раптам застанавіўся...

Вагоны ўсе былі халодныя, з разьбітымі вокнамі, залепленыя сънегам, прапахшыя чадам. Галодным натоўпам, напёрабой сталі вылязець людзі, на маленкую гарадзкую станцыю. Яны моцна тупалі нагамі ў сыпучы сънег, таўхамі адзін другога, з гаворкай буйнай, падобнай на лаянку, лезьлі ў дэзверы. Мужыкі з торбамі за плячыма, у абмерзлых лапцах, чырвонаармейцы ў востраверхіх шапках і з абсіверанымі тварамі, людзі ў полтах з портфэлямі запоўнілі халодную станцыю цёплым парам свайго дыханья, адчуялі сябе вальгатней... А ў дэзвярох нехта стукаў прыкладам віントука ды ніяк ня мог адвесці затвор азызлымі пальцамі...

І патроху ўсё заціхла—бо ў цішыні той быў супакой і адпачынак ад нуднай язды, назольлівых марозаў.

Агей Засекін,—у цяжкіх ботах, шынелі ды шапцы чырвонаармейскай,—патупаўшы нагамі, падабраў пад сябе мяшок і сеў ды выцер твар ад пушынак сънегу. І думаў ён, што едзе з фронту ў водпуск у сваё роднае сяло, дзе ў канцы сяла—шлях ліпавы, таму і завецца так—Ліпы. Думаў, бо ня быў у ім вось ўжо чацверты год, пайшоўшы пры першым наборы чырвоных у армію васемнаццацігадовым хлапцом...

Агей закурыў пахучай салдацкай махоркі. Пайшлі воблакі шызага дыму і разълілася прыемная ў целе цяплынь. (Гэта махорка ня раз сагравала ў паходах і ў халадох, калі можна часам памерці ад нуды, можна скамянець ад марозу,—а тут разгоніш усё!).

Паравік на вуліцы засвістаў яшчэ. Яшчэ далей павёз людзей. Шум паравоза, гоман, гаворкі наганялі дрымотную песнью, некалі перажытую, хілілі Агея к трывожнаму сну. Людзі ўсе былі змораныя. Маладзіца з падвязанай у тры хусткі галавою нешта ціха гаворыць старому дзеду. Чырвонаармеець, праста на падлозе, соладка заснуў, раскінуўшы руکі. Неспакойны ў яго сон: вось пераходзіць ён сънегавую гару, асьцярожна спускаецца па абрыву ўніз, і нападае на яго атрад чужых. Ня хочацца здавацца чужым, і кідаецца ён у бяздоныне, а потым—ускрыкнуў, азірнуўся і пачаў доўга часаць пад гразнай кашуляй.

— Жысьць ты мая—э-эх,—гаворыць дзед маладзіцы, прытопваючы лапцем.—Бязладзьдзе ды раз-зор!.. Э-эх.

Уздыхае дзед, а маладзіца падае думку:

— Скажы ты, дзядуля, ці не сканчэнне съвету настаем? Ні хлеба... ні солі... войны гэтая прайшлі—чысьцюхен'ка разбурылі—датла.

— А можа сабе і так? Хіба-ж ты можаш разабраць што адзін—тое, другі—гэтае—і ўсё іначай...

Дзед, выняўшы з торбы сухую скарынку мёрзлага хлеба, стаў жаваць. Маладзіца глядзела ў очы. Слухала нямудры сказ пра жыцьцё.

— У горад ездзіў, знацца, ездзіў за дэвесьце вёрстай. Сын там у мяне. Ну, ён—ого-о! Ня тое, як сказаць к прыкладу, жыве...

Сумна Агею. І ад перажытага за некалькі дзён, і ад гаворкі. Даехаць-бы хутчэй да свайго сяла! Там бацькава хата, маладая сястра Наста і меншы брат Кірыла. А часы шпарка бягучы,—бягучы так, што не пасьпяваеш...

І дзень такі хмурны і цёмны.

Вечер на дварэ чуць пагульвае ды вясёла, заліхвацкі, як у п'янім карагодзе, круціць мяцеліцу.

Нечы звонкі голас рэжа вушы Агеевы:

— Агей, здаецца... ён самы!

Агей абярнуўся, ускочыў з месца.

— Дзядзька Карней, добрага здароўя!..

А Карней цісьне руکі, як мядзьведзь, абымае, съмяеща, і коле вачыма.

— Сынок ты мой, колькі гадоў цябе ня бачыў... Ну, і падрос-жа ты, не салодка мусіць жыдося?..

— Ды ўсяго спрабаваў—на тое я і жыў, каб ўсё перанесьці...

— То-то-ж яно—жыцыцё!.. У міг чалавека пераверне ды ўніз галавою і паставіць...

Перад Агеем тая-ж смая постаць Карнеева, як годы таму назад,—высокая, трохі згорблена, з широкай русай барадой.

Пераступае Карней з нагі на нагу.

— Ну, дык хадзі, Агейка, давязу цябе да двара,—няхай табе на здароўе! І як гэта мы сустрэліся? Пойдзем... Тут мой конь стаіць.

— А чаго прыяжджаў?

— Ды харчнalog-жа прывозіў. Застанавіў каня ды дай, думаю, зайду—пацягнула, ведаеш, нешта мяне, ці ня будзе тут сваіх людзей,—няхай табе на здароўе!..

Каторы раз суліць узрадаваны Карней здароўе аднасельцу і ўсё ня можа супакоіцца. Вясёласць надышла. Адыслі ў бок і дні праезду, і дзед з маладзіццаю, і чырвонаармейцы, і цяжкія дні, што не давалі супакою...

— Н-но, мушаты! Калі-б на тваю галаву...—крыкнуў з радасцю Карней на каня—на худога, кармленага трушенкай. Замахаў пугаю, прысьвіснуў. Затрусіў мушаты па гарадзкой вуліцы. Серабром пераліваецца сънег. Шырокая съпіна Карнеева засланіла дарогу. Агей даўно ведае Карнея вясёлым, съмяшлівым дзядзькам.

— Мігам, Агеюшка, праляцім дванаццаць вёрстай, як агнём спаліцы! З радасці і гаварыць ня ведаю што... ня сын ты мне, не з радні, сусед толькі, а сам ня ведаю—чаму?—хаха-хы-ы... н-но, мушаты!

Агей успомніў нешта вельмі прыгожае. І разам з Карнеем съмлецца ўсім нутром... Гэта-ж у Карнея ёсьць дзяўчына—Маланяня. Даўно ня бачыў яе. А яна ўстала ў новым вобліку—з русымі косамі, стройная і пабацьку вясёлая. Праз туман некалькі гадоў чуецца яе ласкавы, прыцішаны голас:

— Агейка, не пакінеш мяне?

— Ну, навошта ты гаварыш аб гэтым? Хіба-ж я хоць словам намякнуў, што пакіну цябе, маю шызакрылу!

— Дык чаго ты злухся—о, які нядобры!

— Прыгожая ты мая!..

А голас Карнея абрывае нітку.

— Агей!

— Што-о?

— Чаго занудзіўся так? От чалавек—вясёлым быў, а тады—на табе!—як адрезаў...

Карней паварачваецца тварам, зьдзіўлена разводзіць рукамі. Агей вяжа ў галаве перажыткі мінулага. Хочацца яму распытацца пра ўсё гэта, ды ня ведае, як падыйсьці, каб віду не паказаць. А неспакойны Карней не дае падумаць.

— Ды не маўчы ты, не раўнуючы, як пень. Раскажы, дзе быў, што бачыў...

Былі войны... Былі паходы вялікія, нязможныя, па гурбах сънегу, калі ўсё цела ледзянела, але пачуцьці былі гарачымі,—тады дужа хацелася легчы на сыпучы сънег і ляжаць так, адпачыць ды ізноў ісьці ды ісьці, пакуль ногі не надломяцца. Што там голад і холад, калі жаданьні ў людзей бязъмерныя? Хадзілі яны—гэта многа іх (тысячи тысячаў)—і ў съпеку гарачага лета па траве-мураве далёкіх чужых палёў, і ўвосень дажджлівую. І ўсе прапахлі яны чалавечым потам і дымам парахавым. І саднілі раны на целе... Хадзілі яны (тысячи тысячаў) па гарах Уральскіх, па беразе мора паўночнага, па беларускіх лясох шумлівых і балотах... балотах ціністых... Хадзілі яны...

Былі вялікія паходы і бойкі. А чалавек жывы, чалавек з вераю—усё можа перанесьці, бо на тое ён і чалавек, на тое і кроў бурліва-гарачая, перанясе ўсё для таго, каб прыйсьці да сваёй мяжы!..

А Карней—вечны зямляроб-пахатнік—дзівіцца.

— Так, яно, сынок, усяго людзі нацярпеліся, усё перанеслы. Як падумаеш, дык вялікая ў людзей сіла ёсьць... А вось—не разумею я, за што людзі біліся? Ты гаворыш, што за рэволюцыю. А хто яна такая?.. Прышла яна—ходарам усё захадзіла, съвет перавярнуўся, а я мала што разумею. Роўнапраўе, знацца, прышло і завуць мяне цяпер дзе-небудзь ня проста, а таварыш Карней Карпячонак,—а мне з гэтага мала карысьці...

— Ды ня ў гэтым толькі справа.

— Можа сабе і так, але, як ні кажы,—землі больш трэба, на тое мы—мужыкі—цэлы век сядзім ды калупаемся ў зямлі...

— Не адразу, дзядзька, усё робіцца, не здарма-ж мільёны людзей біліся і гінулі на франтох—за лепшае, за рэволюцыю...

— От то-та-ж і яно—не здарма! Знацца, прыдзем да нечага...

І ў Карнія, як і вакол, галава ходарам ходзіць—бо думae чалавек.

Бяжыць мушаты, грывай памахвае; дарога бяжыць, бярозкі ў інай убраны—і ўсё радасна бяжыць съследам.

— Раскажы ты, дзядзька Карней, пра сяло—ні словам ты не абмовіўся,—нецярпіва просіць Агей.

— Што табе сказаць?—абярнуўся Карней, пачасаў у барадзе і за вухам,—усё на сваім месцы стаіць... Некаторыя пабудавалі новыя хаты—гэта ў часы завірухі той, а ў другіх, як стаялі тыя, так і стаяць, ад ветру хістаюцца. У адных абрэзalі зямлю,—другім далі. Падпала і на маю долю, абы сіла ды здароўе, дзесяцінкі трэ. За рэчкаю, на выжарах, думаюць пасёлак сабраць...

Агею зразумелы ўсе адценыні слоў Карнеевых: як ні цяжка, але сяло ідзе наперад, а чалавек вось цягнецца некуды, як у прыцемку, шчупае рукамі ды ідзе.

Дзядзька гаворыць асьцярожна пра бацькоў Агеевых, заглядаючы ў твар і ўсё сыпле словамі:

— Замуж Насту выдалі ў суседнюю вёску. Не хацела яна, дужа не хацела, ды бацька твой упарты чалавек—усё на свой капыл пераверне... прыедзеш ты—сам узнаеш, на ўсё паглядзіш... Н-но, мушаты, прыедзеш, задам я табе сянца, а то дык і з аўсом зъмяшаю... Н-но, весялей!..

Зусім цёмна. Эмрок атуліў зямляныя прасторы. А сьнег па зямлі белы. Тонудзь Агеевы думы ў змрочна-сънегавых прасторах.

— Ліпы!—кажа Карней, тармошачы думы.

Ад гэтага ціха і радасна. Карнею таксама. Гаворыць яму цяпер хочацца.

— Цёплы ўжо запалілі ў хатах. Вось, знацца, царква, валіцца яна, дапамогі просіць поп, ды ніхто з сяльчан і ні думae аб гэтым, бо каму яно трэба:—схадзіць у царкву—сходзіць, а лішніх грошай ніяма. А іншыя і без царквы, прывыклі... Тут хата Нікандры—гуляць любіць чалавек, п'янстваца, і ўсё ў яго ідзе ня ўлад. А тут Сыцяпан Гаравы, верхаводам у нас. З год, як прыехаў з гораду, на нейкім заводзе

быў. І ў яго няўлад, бо ня можа прытарпавацца к сялянскому абыходу; чалавек з сілы выбіваецца, новы чалавек, разумны. У Сідаравай хаце супрадкі. Дзеўкі зьбіраюцца, песнью якую съплюць. Усё час весялей пройдзе. Птр-ру! Вось і хата твойго бацькі. Змарыўся, мусіць, здорава—нялёгкая дарога!

У Агей сэрца мацней забілася. На вуліцы запахла прэлым сънегам ды спакойнай цішынёю. Карней ходзіць і хлопае зморанага каня па храсткох...

— А можа-б, Агей, ка мне зайшоў: па чарцы-б выпілі, усё цяплей. Я то сам кінуў піць, ну, а як...

— Ня варта, дзядзька, прыду я к табе заўтра, тады і пачастуюш.

— Няхай сабе і так,—згадаўся Карней.—Адпачывай на здароўе. А я скажу сваім: прыехаў—так і так—Агей Ніканай... Усяго добра!

У асьвечанае вакно хаты відаць было: брат Кірыла плёў лапці, бацька стаяў, пачосваючы съпіну, на съцяне капціла газыніца.

На сяле сонна забрахаў сабака.

Дзеўкі-супрадніцы засыпвалі песнью. Яна ў паходах заўбывалася, а зараз ажыла:

Ой, ды ў по-олі, ў по-олі, да-арожухна-а,

Ой ды да-арожухна шырока-ая-а...

Агей спазнаў Маланьнін голас; ён пяшчотна забіраўся ў душу, варушыў нізкі дум, падобных на зелень вясновую, на раныне ў пару сенакосную...

Ізноў—завеі, паходы, сънягі, вясна, сяло—і захацелася моцна заснунць—у паучым сене ці на скрыпучых бацьковых палацах.

## II

Сяло Ліпы—на прыгорку са зьбітымі ў кучу хатамі, абыяк пастаўленымі пунямі, хлявамі паабапал хат. Агей, прайшоўши па вуліцы, прыкмеціў, што побач з разбуранымі хатамі стаяць новыя-пяцісціценкі.

„Як паслья пажараў!“—падумаў Агей Засекін.

Хата яго бацькі старая, дзіве пуні прытуліліся, вароты скрыўленыя.

Нікан—нізкі ды крэпкаваты мужык, з проседзьдзю ў рыжаватай барадзе, седзячы на лаўцы, зараз-жа павёў гаворку:

пачаў скардзіцца на жыцьцё, на старасьць, на цяперашні час. З яго слоў Агей выводзіў, што ня было нейкай шчырасьці ў словах, праста хацелася пажалковацца, адкінуўшы ўсё і не знайшоўшы нічога добра. Ён і ўперад рабіў так. Але тады бацька хадзіў цвёрда па зямлі, часта хваліўся сваёй сілаю, спорнасьцю ў працы, хоць багатым ён і на быў—быў дужым мужыком. А цяпер жаліўся на нейкую хваробу ў грудзёх, што яшчэ з восені прывязалася.

— Ліхалецьце нейкае настала,—гаварыў Нікан, моршчыў лоб, шчыпаў бараду.—Хлеба недахоп, корму... зямлі мала...

„Зямлі мала!“—думаў Агей.

І ўяўляў ранейшага бацьку. Нікан не адзін раз судзіўся з-за зямлі з суседзямі, нават ішоў супроць земскага, за кавалак зямлі чуць не да съмерці біўся. Капейка да капейкі складаў гроши, хаваючы пра чорны дзень; усё гэта хаваў у старую замусоленую кніжку, замыкаў у стары сундук і кожны месяц пералічваў іх. А калі адзін раз ня ўгледзеў ды забыўся на вакне новенькі рубель—меншы сын забраў сабе,—Нікан біў яго і вышаў з хаты, пакуль не адышло сэрца.

— Ці доўга будзе цягнуцца гэта калатніна?—дапытваўся Нікан. А Агей ня ведаў, што яму адказаць, бо ўсё роўна, што-б ні сказаў, Нікан не паверыў-бы, перавярнуў-бы гутарку на другі бок. І ён гаварыў, што ўсё скора скончыцца, што жыцьцё пойдзе іначай.

Агей аглядаў хату: падлога начала падгніваць, столь за-  
копчана ад чаду, у шыбы вакон павявае вецер; на лаўцы—мяшок нямеленага збожжа, а на паліцы—парваны хамут.

Нікан ня мог адарвацца ад зямлі.

— Сілы няма!.. Ідзе гэтая сіла невядома куды—у зямлю ці што?

Ён зусім прырос к зямлі. У яго чорныя сагнутыя пальцы, нячесаная барада і ад сярмягі яго моцна пахне зямлём—сапраўднай восенскай зямлём, прапахшай гнілым зельлем, ба-боўнікам, палыном.

— Прыбавілі гэты кавалак зямлі, а працеваць на ёй няма сілы. Раз-зор цэлы!.. Тут і налогі на цябе—і чаго толькі хочаш...

— Быў час такі трывожны,—стараўся апраўдаць Агей.—Унялося ўсё—будзе другое...

— Што там будзе ды будзе? Тут абы жыцьцё было... ядры яго...

Нікан уздыхнуў.

— Арывон вясною падзяліўся, не захацеў разам жыць. Жонка ўсё баламуціла, сварку заводзіла. Т-так... Ну, дык ці зусім прышоў?

— Ня ведаю. Можа яшчэ прыдзецца ісьці...

— Ну, ты гэта кінь!—пакрыўдзіўся бацька,—тут абы ўзьбіцца на гаспадарку, на другога каня, карову купіць, на ногі каб устаць...

Тады ў Агея ўзынікла вялікае жаданьне—пацягнула і яго да зямлі, захацелася з усёй мужычай упартасцю ў адзін міг падняць бацькаву гаспадарку, перамагчы ўсю бацькаўскую няздолънасьць.

Нікан гаварыў роўным старым голасам, слова яго грубаватыя перасыпаліся, як каменьне ў пустой кадушцы. Казаў аб тым, колькі засеяў жыта, колькі сабраў бульбы—і ўсёды выходзіла ў яго ня так. Агею здавалася, што бацька імкнуўся ў словах некаторае паменшыць, паказаць не ў такім вобліку, як ёсьць.

А Нікан ўсё гаварыў:

— Бабы няма ў хаце. Насту аддаў замуж за добрага чалавека; жывуць, здэцца, хораша, у ладу—дай бог усяго добра.

Нікан загуменънем падыходзіў да таго, што Агею патрэбна жаніцца, гэта значыць: прывесці ў хату бабу—жняю, гаспадыню. Агей дзе-небудзь пярэчыў. Тады Нікан злаваўся няпрыкметна: у яго съціскаліся губы, нэрвова закручваў на палец бараду.

Агей не паверты таму, што Наста жыве добра. А ў словах бацьковых скразіла нівер'е ў сына.

— Перамяніўся ты зусім!—адрэзаў раптам Нікан і нездаволена забарарабаніў па сталу пальцамі.

— Гады, бацька, могуць і не такога, як я, перавярнуць.

Аб гэтym яму сказаў і Карней, значыць: ён зусім перамяніўся, стаў іншым чалавекам. Ці мо' шырэй далі адчыніліся?

І бацька к сыну адчуў нейкую варожасць—ад таго, што сын ходзіць па зямлі ня так, ад таго, што Агей з большым

узылётам пачуцьцяў; няма нічога бацькавага—ценъ засталася толькі...

Тады Нікан узылез на печ ды закрыўся старым кажухом; усё ляжаў дагары, быццам разълічваў што. У яго была прывычка гаварыць сам з сабою. Словы глухія, ціхія адрыўкамі ляталі:

— Ліха яго возьме... Так яно—так... а можа і ня так?

Потым яшчэ загаварыў з печы аб непарарадках: от мужыкі некуды цягнуцца, самі ня ведаочы куды, усё к новаму нечаму.

А што будзе? Што прыдзе? Якое ліха? Для Агей словы цягнуліся шэрымі, золкімі, наганялі дрымоту. Тады ён, гледзячы на вуліцу, дзе разгульвала мяцеліца ды белым насыцілам лажылася вобзем,—успамінаў чамусьці акопы, паразавы дым, гарматныя выбухі, і тады балела рана ў левым баку. І ўсё спляталася ў нудлівы беспакойны сон. Яму—здароваму, шырокаплечаму, з моцнымі, як абцугі, мужычымі рукамі,—хадзялася, каб хто-небудзь сказаў ласкавае слова, прыцішана пагаварыў словамі маці...

І цяпер шкода было, што няма маці—простой, ласкавай. А памерла яна даўно, у зімовы дзень, уначы, калі ў коміне вецер плакаў. Бацька тады п'янстваваў у карчме, ня думаў зусім аб ёй—хворай. Прышоўшы да хаты, ён доўга стаяў, аслупянеўшы, з шклянымі вачымі, потым пагладзіў халодную жончыну руку—і заплакаў. І ўсе тады заплакалі. Бацька жаліўся на свой лёс—на жыцьцё і, здавалася, успыло ў той момант к грубаватаму чалавеку непамернае каханье к пакутніцы-жонцы і маці...

А тады жыцьцё пайшло сваім чарадом—жорсткае, крыўднае, з малымі радасцямі...

Кірыла ездзіў у лес: прывёз сырога бярэзяніку з ельнікам. Нікан зълез з печы і, накінуўшы кажух, хадзіў па двару. За нешта між Ніканам і Кірылам завязалася лаянка. Нікан кричаў і мацюгаўся на ўвесе двор, называў сына лежабокам. Агей заступіўся. Бацька, пакрыўдзіўшыся, больш ня злазіў з печы і не варочаўся пад кажухом—спаў ці драмаў?..

Кірыла—тонкі, высокі, белакуры—шаснаццацігадовы хлапец, бойкі. З ранняня ён чысьціў бульбу, сек дровы, паліў у печы і ўпраўляўся з гэтым рупна.

— Вучышся?—запытаўся Агей.

— Нел..—нездаволена паморшчыўся Кірыла.—Бацька ня хоча. Няма, кажа, з навукі гэтай ніякай карысьці...

— А ты бацьку ня слухай у гэтым... Ён ня ведае...

— Ды я кніжкі чытаю... люблю... у настаўніка бяру іх...

— Ну, і ўчыся!—параіў брат...

Пасьля поўдня Агей сядзеў на лаўцы, гледзячы ў вакно, а за вакном—сънег чисты і ў садзе іней ды моразь... Прышла брата наведаць Наста. Лапці яе ў сънягу, галава павязана цёплай хусткаю, твар белы, бяз чырвані ды з жаўцінаю пад вачмі. Агей чуць спазнаў яе. Помніў дзяўчынай чырвонай, з зіркімі вачымі. Брат узрадаваўся, а на вачох Насціных—сініх і глыбокіх—паказаліся сълёзы. Тады засымяўся Агей, сеў побач з ёю, а Наста, нібы то сарамліва, змахнула сълёзы хусткаю, і твар стаў спакойным, павольным, толькі ў глыбокіх вочах съяціўся дзяячы сум аб страце нечага вельмі дарагога. Агей прыкмеціў, што ў сініх вочах сястры няма быў спрытнасці, а вось застыла адна думка, і здаецца, ніхто яе не разгоніць. Ад поглядаў братавых у Насты зьявілася лёгкая ўсымешка, сястра пачала распытваць пра нязначныя здарэнні, як прыехаў, ці назаўсёды...

— А табе як жывецца?

Пасьля запытання, Наста зірнула ў вочы брату, падумала: „расказаць яму ці мо‘ ня варта?“

Нікан храпеў на печы.

— Ня ведала я добра яго,—гаварыла Наста.—Бацька загадаў мне: „Ідзі, кажа, дакуль ты будзеш сядзець у дзеўках, добры чалавек знайшоўся—і ідзі...“ Ня ведала я нічога—не магла пярэчыць бацьку...

Бацька расплюшчыў вочы ды стаў прыслухоўвацца да гаворкі.

— Пажыла гэта я з ім,—ужо шэптам гаварыла Наста,—усяго нацярпелаася, працай замардавалі, а выйдзеш у съяты дзень пагуляць к маладзіцам ці к дзеўкам—сварку падымае, б’е...

Дзіве буйных съязы скочіліся па шчоках Насціных, па шчоках пакутна-дзяячовых, праточаных журбою.

— ...Ты, кажа, ходзіш к хлопцам гуляць... ня любіш мяне... А сам слова ласкавага не сказаў ніколі...

І жанчыне—маладой, змучанай—хацелася ласкі гэтай чалавечай, незапляменай брудам людзкіх пачуцьцяў.

— Вось і жыві тут.

Агей са спачуваньнем спытаў:

— А ты бацьку не казала пра гэта?

— Што-ж яму сказаць? Не паверыць ён мне... ды і сам нічога ня зробіць.

— Ты, Наста, не гаруй,—суцяшаў брат,—цяжка табе, прыходзь ды і жыві...

— Як гэта?—спужалася Наста.—Пакінуць яго, а самой прыйсьці?

— Кінь ды і прыходзь... Мы пражывем...

— А вянчаліся-ж мы... Ад сарому па вуліцы ня пройдзеш... Усе людзі будуць...

— Ты не глядзі на гэта. Цяпер новы съвет стаў, ува ўсе закавулкі прышоў ён, а ў вас няма... гэтага съвету...

Агей стараўся падабраць такія простыя слова, каб ускالыхнулі яны сястру, каб сама яна праўду ў іх адчула. Брат аблакаціўся на стол ды гаварыў аб tym съвеце, якога ня ўгледзела Наста. Сястра ня ўсё разумела; бачыла спагаду братнюю і ад гэтага лёгка было, і яшчэ падабаліся ёй простыя і шчырыя братнія слова.

Тады перад Настай праходзіла жыцьцё.

Любіць нялюбімага горш за ўсё. А на сяле быў хлопец Сёмка і Наста гуляла з ім. Нікан ня любіў Сёмку за тое, што бедна з бацькам жывуць, што ня могуць яны выбіцца на свой шлях-дарогу. І калі прышлі сваты, мала знаёмыя людзі, бацька, бяз ведама Насты, выпіў гарэлку, заручыў яе. Тады Наста павінна была ісьці ў чужую хату. У той вечар вышла на шнур, дзе часта гулялі з Сёмкай,—і плакала горка дзяячымі съязамі, павіснуўшы на праслье. Гора такое ў першы раз, ісьці невядома куды ў чужыя людзі, пражыць век з нялюбімым, няласкавым—ох, цяжкі ты лёс—доля пакутная!.. І Наста стаяла так, абапёршыся, вільготнымі вачамі гледзячы ў шыр палёў, вецер валасы раскідаў па плечах, расплёў касу русую, у той вечар няўдала заплеценую... А трава пад прасламі расла густая і зялёная, і яшчэ сонца заходзіла за Ліпамі ды гармонік граў на сяле—нудліва і весела. Вечар у вільготным тумане памёр ужо, а Сёмка яшчэ ня прыходзіў. Можа даведаўся аб гэтым, дык сэрца балела, а можа так чаму ня прышоў, а можа...

толькі ўсё ня было. Вярнуўшыся ў хату,noch праплакала. Але ня пойдзеш-жа ты супроць бацькі і ўсяго съвету!

А ўзімку шэрыйя, сумныя дні...

І ўспамінающа Насьце грубия абыімы мужа, звярныня ласкі яго. А брат добры, сущешыў: „Прыходзь ды і жыві, кажа, у крыўду нікому ня дам...“

Брат з сястрою ідуць па полі. (Агей захацеў правесьці Насту да хаты). Съязнела... На сънегавым прасторы веџер уздымае пух, кружыць яго па дарозе і па гурбах. Агей апавядае пра сваё жыцьцё...

Жыцьцё бяжыць у даль так, што не дагнаць яго, не перагнаць... А ўсё-ж-ткі чалавек жыве. А раз гэтак: павінен гнацца за жыцьцём угрунь, адстанеш—не чалавек ты! Утroe-най, учацьвяронай сілай бяжы за жыцьцём!..

І Агей Засекін прышоў з крамяным пачуцьцем да жыцьця—шырокага і разгоннага...

Сястра маўчала. Агей гаварыў.

Па небу паўзьлі хмары...

### III

На гумнішчы, старым і крытым толькі на палову, якое належала двум гаспадарам і Нікану, яшчэ стаяла завеянная сънегам капа жыта, што не пасьпелі абмалаціць увосень...

Хлеба կ таму часу ня было. У пахмурны дзень з раннія сушылі на асеці, потым на другі дзень малацілі. Агей даўно ня тримаў цэпа ў руках. А ўзяўшы яго ў рукі, адчуў сілу даунейшую. У два цапы з Кірылам лоўка хадзілі па постасі, абмалачаючы дарагое зерне. Бацька крахцеў, згорбіўшыся з вілкамі, ператрушаў салому.

— От хлеба няма!—сказаў Нікан.—Не рапуба гэта...

Агей сам чуў,—няма хлеба—не гаспадар ты!

Гэта было цяжка думаць і адчуваць—трэ' было з усёй напружанасцю знайсьці нешта, ня так пражыць, знайсьці выйсьце...

А бацька гаварыў:

— Мужычы хлеб горкі ды потны...

Тады яшчэ ядраней стукаў Агееў цэп, чуць не прабіваў ток. І ў тахт гэтага снавалі думы аб здабычы хлеба.

Кастрывы пыл забіраўся пад кашулю, пакрываў твар, ад марозу халадзелі руکі. Так да вечара змалацілі капу жыта...

Была субота, і на старай эваніцы, як у разьбіты чыгун, некалькі разоў празванілі. У суседавай хаце заплакала дзіцё, заенчыла, паднялася лаянка і плач жанчыны... Э гармонікам цераз плячо ішоў па вуліцы гарманісты; грудам хлопцы з прыпевам ішлі ў кантакт сяла, а ўперадзе дзяўчата—са съмехам і выкрыкамі, уцякаючы ад абдымкаў хлапцоў.

— Э-эх-мма д' ты ка-алінушка-а...—зацягваў адзін голас.

— Ка-алінушка-а—э-эх!—падцягвалі другія.

Як больш съязніла, Агей адзеў сваю шынэль і пайшоў на вячоркі. Макеева хата гримела ад скокаў. Гарманісты ківаўся ў бокі ды прытопваў нагамі. Спачатку нічога ня можна было разгледзець: усё мітусілася ў скоках. Хлопцы з дзяўчатаў, потныя, выціраліся хусынкамі...

— Во напрацаваліся, як асець змалациўшы,—пажартаваў нехта.

— Ды другі на працу так ня здатны, як на гэтых скокі: гы-гы-гы...

— Ды гэта навука невялікая, абы ногі хадзілі...

— Твае ногі нябось не разыйдуцца! — нехта зачапіў старога.

— Што ты мне гаворыш? Дай чарку выпіць, тады паглядзім, хто каго абгоніць...

— Зялёную грай!—загадваў віхрасты хлапец.

— Ня слухай яго... вальц-сълёзы сыграй нам... Э-эх, разълюлі-малінушка!..

Стары Макей ляжаў на печы, пыхцеў піпкаю і, пазіраючы ўніз, перакідаўся словамі з некаторымі мужчынамі. Дзяўчата стаялі грудам ля полу, сядзелі з хлапцамі. Агей завёў гутарку з мужчынамі, але гаварыць было цяжка, бо ад тупаньня ног і выкрыкаў нічога ня было чутно... Расчырванеўшыся, сядзела на палу Маланьня ў белай хусынцы. Агей падышоў і сеў побач. Маланьня ўстрапянулася, і твар заліла яшчэ большая чырвань.

Агей узяў за яе руку, гарачую, і нібы-та насымешліва спытаў:

— А можа забылася пра мяне?

Маланьня яшчэ бліжэй прытулілася.

— Што ты, Агейка? Я ўсё толькі і думала аб табе. А цяпер я рада... так, што ты тут, што мы разам...

Лёгка і добра адчуваць цяплынь рукі любімай, слухаць, як цячэ і б'еща маладая кроў...

Позна ўвечары ішлі яны па вуліцы. Разаслалася цемень, а з яе асабліва вылучаўся сынег—белы такі ды бліскучы... Агей Засекін думаў:

„Тры гады—ня шутка!“ Так перавярнулі суздром і я—праўду бацька сказаў—стаў зусім ня той...

У Маланыні жыцьцё было ціхае, штодзеннае, цякло яно, як вада ў рэчцы, нішто не бунтавала яго, не калыхала буйных пачуцьцяў.

— Толькі шкадавала я... гаравала, што няма цябе, мой даражэнкі... любы!—гаварыла запінаючыся і скорагаворкаю Маланыня.

... На другі дзень была нядзеля...

Драбла бомкалі званы. Некалькі старых ішлі ў царкву,—яны лічылі сваім абавязкам кожны раз пабыць там. Нікан ня любіў хадзіць: ён лепш у святы дзень спаў на печы ці заходзіў да каго-небудзь з суседзяў; адзін раз у год хадзіў да споведзі, дзе расказваў папу дробныя, няважныя зьявы з свайго жыцьця. Устаючы рана, мыўся, пырскаў сабе на твар і хрысьціўся на цёмны абраз, засіджаны мухамі, дзе няможна было разглядзець твару святога...

Калі Агей устаў з палацяў, памыўся і стаў зьбірацца выйсьці, Нікан пакрыўдзіўся.

— Хоць-бы ты лоб перахрысьці!—сказаў ён і адварнуўся.

Агей паглядзеў прытна на бацьку.

— Я не маленькі... Ведаю, як трэба...

— Ведаеш?

— Ведаю.

— Ну, ото і добра... Разумны які. Яму ўжо і бацька ні-пачым, законаў ня пісана яму. Пажывеце вы яшчэ, праведаецце съвет, як гэта...

Агей хлопнуў дзьвярыма ды вышаў. Нікан глянуў іскоса ды паківаў галавою.

Сын падумаў, што бацька-ж ня любіць сам хадзіць у царкву, толькі з дзяцінства пісаны былі яму законы, за мяжу якіх ня меў права пераступіць...

Тое-ж самае было і з Кірылам.

— Што ты — бога ў кішэнь схаваў,—зразу накінуўся бацька,—шэльма ты!.. Толькі ўстаў, дык за кніжку ўзяўся... А-ах, растак тваю...

— Бога няма! — бухнуў Кірыла.

— А дзе ён дзеўся, га-а? Быў — і няма! — грозна запыталаўся бацька, стаўшы перад сынам.

Постаць бацькава — яшчэ моцная, съціснуты кулак — кастлявы, жоўты.

— Ды ня было яго зусім,—спакойна адказаў Кірыла.

— Як гэта так?

— Усе так гавораць разумныя людзі, нават у кніжках пішуць...

Нікан абурана вырваў кніжку з рук, кінуў яе к парогу ды топнуў нагою. Кірыла выпрастаўся перад бацькам, злосна глянуў у вочы; ён ростам з бацьку, вёрткі — і закрычаў:

— Біць думаеш, га-а? Я ня дамся!..

Нешта кальнула ў грудзі Нікану. Вышаўшы з хаты, плюнуў і расьцёр нагою. Яму стала цяжка на сэрцы і сумна — не ад того, што яны маюць свае законы, а што з усім гэтым забылі яны сілу бацькаву над сабою. І здавалася, каб сыны не супярэчылі яму, ён слова-б не сказаў, бо ўсё-ж-ткі ведае — новы настаў съвет, другі, а ў ім ходзіць Нікан і блытаецца...

А Кірыла падняў кніжку і стаў нанова чытаць, старанна водзячы вачымі па лістох.

— Што ты чытаеш, Кірыла? — абтрасаючы сънег ад ботаў, запыталаў Агей.

— Політграмату.

— А ты разумееш што?

— Тут проста... А калі што ня так — запыталаўся ў настаўніка — той усё ведае...

— Гэта добра, калі разумееш. Маладчына ты! — пахваліў брат, — будзеш можа далей вучыцца... Я вось прайшоў жыцьцё не навукаю, а практикай — усё перажыў...

Кірыла расказваў, як некалькі іх чалавек зьбіраюцца к настаўніку, чытаюць кніжкі і думаюць скласці ячэйку...

У хату ўваліўся Арывон — аброслы рыжаватай барадою, сутулы, — прывітаўся з братам, скінуў шапку, сеў.

— Што гэта вы бацьку крыўдзіце? — зараз-жа пачаў настаўляць братоў. — Так няможна... Ён стary.

— Да ніхто ня крыўдзіў яго...

— А ён прышоў і жаліўся суседзям... Ну, як пражываў Агей? Ці намнога прыехаў? — а гаворачы, усё пашчыпваў бараду.

Арывон гаварыў глухавата, роўна, спакойна. Быў ужо сталым гаспадаром пасъля падзелу з бацькам, меў добрую гаспадарку, двое коняй ды чэцьвера дзяцей.

— Некалі з вамі сядзець... Пайду!

І пайшоў за дзьверы, шырока сігаочы, прыцісваюочы падлогу мокрымі лапцямі, а брат усьлед яму ўспомніў, як ня любіў ён бацькі. Звычайна з гаспадарчай дробязі пачыналі яны спрэчкі, потым пераходзілі на лаянку, і ўсё гэта выходзіла з-за таго, што сын і бацька былі ўпарты, сходны між сабою натурамі, бо ніводзін не хацеў уступіць ні кроку ў сваіх пачуцьцях...

На вуліцы дробная мяцеліца мітульгою папырхвала, шчыміла ядраным марозам. Людзі хадзілі захутаныя ў шубы, у кажуhi. У Агея ад чаду балела галава, бо палілі печ сырымі дрывамі. Несвядома ён завярнуў за ваколіцу. Малады лес чуць-чуць шумеў абеленымі шапкамі вяршынь. На сьнягу відны съяды заячых лап, птушыных ног, і чамусьці кружылася ды каркала варона. Агей Засекін думаў ўсё, што вось трэба рабіць яму нешта, ды ня можа зараз прыступіцца... Як вечер перастаў, стала зусім ціха, а на небе зьбіраліся ў адну кудзелю хлоп'я хмараў. Невядома чаму, Агей успомніў. Рэвалі тут каўнны лес, пад елку зьнічэўку папаў ўаднаселец Яўхім. Быў Яўхім той мужык трохі кульгавы, нязвычайна вясёлы. І Агей зьдзівіла яго съмерць. Скрывіўшы твар ад нявыноснай болі, Яўхім прахрыпей: „Прыдайце, браткі, съмерці — ўсё роўна ня выжыву!“ Але мужыкі ўсклалі яго на сані, пакуль давязылі да сяла — ён ужо памёр. Чаму гэтая праява ўспомнілася, Агей ня ведаў, бо паўзьлі ў галаву розныя думы...

На вуліцы, ля варот сваёй хаты, стаяў Карней. Ён павёў Агея ў хату пагаманіць.

У хаце стол, накрыты вузорным абрусом, чистая падлога, з чалеснікаў печы смачна пахне недаваранай страваю. У съяточнай адзежы, з істужкамі ў косах сядзіць на лаўцы Маланьня. Агею чамусьці стала весела.

— Ну, і прыбрагася-ж ты сягоныя—сказаў ён,—і яшчэ прыгажэй стала.

Маланьня іскоса любоўна паглядала.

— Дзявочыя косы ды сінія вочы, многа агню ў вас!

— Добры дзеңы!—пераступіў парог Съцяпан Гаравы.

У парозе абтрос ногі, паправіў кожух ды скінуў аблаку хую шапку. Раптам, узрадаваўся Агею, загаварыў моцна, стаў распытаць пра ўсё, потым звярнуў пра непарарадкі на сяле, стаў ганьбіць некаторых мужыкоў, якія не разумеюць таго, што зараз ёсьць.

— От людзі жывуць,—загаварыў ён,—кожны қапошыца ў сваім куту, ня бачыць—і ня хоча бачыць ломкі старага...

— Адкуль-жа ён мог убачыць, калі толькі што выходзім на новы шлях?

А Съцяпан гаварыў, не застанаўліваючыся:

— Ім давай што-небудзь сапраўднае,—тады яны паверць, а ўсяго гэтага пакуль няможна даць,—таму і ня вераць часам табе.

Карней стаў пасярод хаты, разьвёў рукамі:

— Ды вось, браткі, ўсё зямля гэта. Без яе мы не абойдземся. Не адарвешся ад яе. Цісьне, знацца, яна цябе. Каб у мяне, к прыкладу, была дастача ва ўсім—распахаў-бы я слайна поле, засеяў, ды і жыві на здароўе, песні прыпіваючы, а так...

— Жыві ды ўмеючы!—падцвердзіў Съцяпан Гаравы, а Карней пачасаў карак і сказаў:

— То-то-ж і яно... круцішся, як у коле...

Агей бачыў, што вось Карней умее ўсё-ж ткі жыць, ён можа праверыць сябе, перадумашь можа факты жыцьця і часам правільна падысьці да ўсяго.

Карней вышаў на двор. А Съцяпан усхвалявана сказаў:

— Людзі, таварыш, хочуць жыць... Шруб толькі школдзіць... Вось павярнуць-бы добра гэты шруб, тады ня тое...

Ён казаў аб tym, каб вёску ўскружыць неяк, падняць на ногі, і тады ўсё-б пайшло іначай...

Карней прынёс бутэльку самагону. Перш не хацелі садзіцца, Карней падмігнуў вокам. Калі выпілі, у галаве ціха зашумела ды праз ваконныя шыбы вецер сьвістаў чуць, але

было горача. Э вуліцы, з марознага паветра чулася п'янай песьня. Агей усё прыглядаўся да Маланьні. Яна сядзела ля вакна, пазірала—як бялеў сънег ды старая ліпа пад бацькаўм вакном была пабелена, як съвечкамі, у іней. І чым далей, тым больш падабалася яна: вочы—агні сінія, доўгія косы, тонкі дзяявочки стан. Галава была перапоўнена гэтымі думамі ды трошкі кружылася...

— Браткі вы має,—абярнуўся разам Карней,—вось, жыву я...

— І я жыву!—падцвердзіў Сыцяпан,—усе мы жывем!..

Чамусьці Сыцяпан Гаравы пачаў гаварыць вельмі моцна, размахваючы правай рукой:

— Усе ведаецце, як жыву... Да 17 году быў на заводзе... так... перамены пайшлі... бойкі... Э віントоўкай хадзіў, чудзь не ўсіх франтох пабываў. Сюды прышоў. І тут нелады. Сумна мне стала—ня прывык я да зямлі, бо адно ў мяне было—лепшым качагарам быў...

— Кому што!—уставіў слова Карней.

— Я прывык да заводу. Там—шум, грохат. А тут, выйду я на поле—цішыня глушыць мяне.

Агей разумеў няшчасьце Сыцяпана, бо ён біўся, як рыба аб лёд, не знаходзіў свайго...

— К зямлі не магу прывыкнуць, не магу... І не таму, што праца цяжэй—не: ня зросцяся я з тым...

— А ты вось знайдзі сілу такую,—сказаў Агей,—сілы ў чалавека многа. Захаці—ды зрабі, каб стала на тваім...

— Вось яно... —дадаў Карней.

А Сыцяпан, прыгладжаючы чорныя валасы (з цыганскім ablіччам), казаў спакайней.

— Пажыву яшчэ год-два, сілы ўсе пакірую, ня выйдзе—кіну ўсё...

Тады Агею думалася, што Сыцяпан Гаравы—моцны чалавек, што прынёс ён сілу з шумнага гораду, што справіцца ён з усімі перашкодамі; а вырасшы ў Ліпах—яго цягнула... А Карней быў другой сілаю. Ня жыў ён ніколі ў гарадох і не цягнула яго. Натура вясёлая, такому і жыць...

А Карней вышаў на сярэдзіну хаты, топнуў нагою ды падміргнуў усім; засыпваў:

А з гары, з гары-ы, з да-аліны-ы

Беглі конікі-і ча-а-тыры-ы...

Песьня дзявочая, вясельная, а голас у Карнея сіплы, ня можа зладзіць з песьняй. Карнея падхапіла вясёласць...

Звонка засьмяялася Маланьня, падхапілі сымех Агей са Сыцяпанам, а Карней зьдзіўлена стаў з разъведзенымі рукамі.

— Вы чаго?—га-а? Э-эх, вы... Дачка Маланьня, хоць-бы ты бацьку пасабіла съпявашь.

— Ну, давай, тата!

А з гары, з гары...

Э-эха-ха... з да-а-ліны-ы...

Голас бацькаў і голас Маланьнін спляліся, адзін звонкі—другі сіплы; неяк выпадкова разълілася большая вясёласць у людзей, агарнула іх. І тады ўжо забылі аба ўсім. Нават суръёны, пахмурны Сыцяпан скліўся на рукі пад столом ды разам з Агеем галасамі здаравеннымі грымнулі:

— Э-э да-ээх!..

Карней ня змог утрымадца і пайшоў па хаце камарынскага, здорава прытопваючы лапцем; трасьліся ў яго барада і порткі, бо з радасці не ўстаіш на нагах. Ува ўсіх прайшоў хмель... Тады ў хату ўбег шчуплы мужык Нікандр; шапка ў яго набак, вочы глядзяць насымешліва, адставіў правую нагу, рукі ў бокі...

— Г-эх! Ды ня так-жа зусім, а вось як!..

І Нікандр ня ўтрымаў, кінуўся ў скокі разам з Карнеем, прыпываючы:

Ах ты, сукін сын, ды ліпаўскі мужык,

А куды ты спатыкаешся-бяжыш?..

Э-эх!..

Падхапіў знаёмы прыпеў Карней:

Я бягу, бягу з пахмельля ды ў шынок—

Жыць ня можа, не паўпіўши, мужычок...

Сыцяпан Гаравы прыхіліўся к Агею і сказаў:

— Правільна сказана: спатыкаецца, а ўсё-ткі бяжыць мужык.

— Старая песьня—жыць падвыпіўши... Сягоньня ты душу адвёў, а заўтра будзь чалавекам, а не скацінай...

— І буду,—гаварыў Сыцяпан,—сягоньня я іду супроць сябе, выпіўши чарку, а заўтра буду іншым, бо жыць—не адна маліна...

— Я сягоньня выпіў,—гаварыў Нікандр Карнею,—а заўтра ня буду піць, бо працы многа,

Агей таксама думаў: у Карнея праца будзе спарыцца, Съцяпан будзе спрачацца з жыцьцём—і ўсё будзе іншым...

— Ну, як мы жывем?—дапытваўся Нікандра.

— Жывем...

— А як? Скажы ты мне...

— Сягоныя дзень прайшоў, заўтра другі... трэці...

— І ўсё?—нездавальняўся Нікандра.

— Уперад, уперад мы павінны ісьці!—цвярдзіў Съцяпан...

Вокны ў хаце залеплены сънегам. Па вуліцы людзі ходзяць...

Дзень у сонечным бляску і хіліца пад вечар. А Нікандра ўсё дапытваўся:

— Ды скажы ты мне, скажы—як жыць?!

*(Канец будзе)*

## Аркадзь Моркаўка

\* \* \*

І такая кволая  
Ты—мядзяны зъмей,  
З думкамі вясёлымі  
Агнавых завей.

— Над маёй калыскай  
Няўміручы птах.  
Бачыш шчасьце блізкае,  
Бачыш зорны дах?

І съвячамі-соснамі,  
Й маладосьцю губ  
Вечарамі роснымі  
Убірала шлюб.

— Будзем сёньня щаснымі,—  
Заўтра дзень другі.  
Чуеш, вецер шастае  
Струнамі тугі?..

І такая кволая  
Ты—мядзяны зъмей,  
З думкамі вясёлымі  
Агнавых завей.

М. Хведаровіч

\* \* \*

Дзе туман тугу валочыць,  
Ды лаза расьце,  
Паглядаюць з чорных ямаў вочы  
Нижывых касьцей.  
Парасла зямля, крывёй паліта  
Сіняя трава.  
І ляжаць каменьнямі капыты  
У сочных далавах.  
Вось сюды, дзе ноччу злышні плачущъ  
Ды агні гарашь,  
Прывялі худую клячу  
Людзі—паміраць.  
Не вачыма—сэрцам чистым  
Ўкралася туга.  
Затрасьліся, як асіны лісьця,  
Жылы у нагах.  
Наліліся горкім болем вочы  
Пад глыбокі ўздох...  
І здаліся ў росах чистых ночы  
І прастор лугоў.  
У вачох таемных і глыбокіх  
Цепліца імгла,  
Што на гэтых, на палёх шырокіх  
Сіла ўся лягla,  
Што цяпер патухнуць успаміны.  
Быў, ня быў—адно.  
Завастрялася худая сьпіна,  
Як сталярскі нож.  
Штось кальнула, нехта паславоліў—

Боль, ці то жальба...  
І скрылася ад горкай болі  
Ніжняя губа.  
Нехта моцна, моцна засьмяяўся,  
Палілася кроў.  
І дзівіўся ціха сівы ясенъ,  
Нахіліўши скронь.  
А калі-ж ўзыняліся вышай грудзі,  
Як-бы што сказаць,  
Капнула на рукі людзям  
Горкая съяза.  
І бяэ слоў, бяэ крыўды і праклёнаў  
Гэты дзякую быў.  
Паглядалі з-пад травы зялёны  
Вочы-чорнасьліў.

## Міхась Лынъкоў

### У мястечку

(Апавяданьне)

У нядолі і ў долі шчасьце куй да падкоўвай, прыгравай  
нясьціручымі мазалямі. Рукі апусьціш—не чалавек ты, а стары  
атопак, якім папіхаюць куры на съметнішчы. Дык вось як, не  
апускай-жа рукі, бо заўсёды іх шыла чакае. А з шылам і ма-  
латок за панібрата. А к ім скуры кавалак, дратвы маток, і  
што табе трэба,—сыт будзеш, жонка печы часьцей усьміх-  
нецца і весела скажуць дзеци:

— Татка, татачка, на яблыкі дай!..

І дасі... На тое-ж яны і дзеци, каб на яблыка ім даць, бо  
іначай ты ня татка і не чалавек.

А калі заварушацца шэраю купінай нудныя клопаты, калі  
чорныя думкі апантуюць розум, і на сэрца надавіць камень  
шызага суму,—бяжы тады, чалавеча, узыніміся з скрыпучага  
зэдліка і бяжы, прабегайся, праветрай зъямеўшыя ногі, разъ-  
вей, раскідай нуду жыцьцёвую па вуліцах ды па завулках  
ціхіх. Потым будзеш вясёлым.

І бегае стары Шолам, хутка бегае. Сядзіць, сядзіць над  
шавецкім начыннем і раптам падскоча, шапку нацягне, у рукі  
палку—і толькі ты яго й бачыў; а ён ужо на другім канцы  
мястечка. Праз хвіліну назад лапаціць.

Дзіўны чалавек Шолам. Пабегае, пабегае і зноў на месца,  
ізноў шархает дратва і скача малаток па падэшве. А там,  
глядзіш, з-пад рук і выйдзе чаравік новы ці чобат прыгожы.  
І тады Шолам заўсёды кажа жонцы сваёй:

— Эстэрке! Бачыш, чобат новы—к субоце пшанічнай  
мукі купіш. А чаму чобат новы? Бегаў я, занадта бегаў, бо  
вельмі перапляліся думкі паміж сабой, перапляліся так моцна,  
як добра падсмажаны грыбэнэс. А калі пераплятаюцца думкі,

тады ніводнай ня відна, бо адна засьціць другую. Прабяжыш—усё і становіца ясным, на месцы сэрца і розум...

Шолам гаворыць, а дратва шорхае ў спрытных руках, глядзі—другі чобат вылузнуў капыльле з сябе, і чорны, бліскучы ставіца на паліцу. Чобат на паліцу—і ўсьміхнецца Шолам, рукі патрэ, жонцы міргне і скажа:

— Гут...

— Ой, гут, гутэнъке...—адказвае Эстэр, а Шолам, зълямчыўши печанае яблыка, ізноў за чобат, за новы, бо шмат чабатоў трэба. Але што-ж, калі ў Шолама толькі пара рук уласных, ды поўная хата таксама ўласных дзяцей, а ў кожнага дзіцёнка рот і кожны рот мае за звычай адкрывацца па некалькі раз на дзень ды пачынаць адну і тую-ж нудную казку:

— Мамка, хлеба...

— Мамка, есьці...

— Татка, яблыка...

— Гурка-а...

— Цыбу-у-лі...

— Рэдзькі, рэдзькі, рэдзькі...

А самы меншы селядца любіць, ой, як любіць, ды яшчэ дай яму ня што-небудзь, а хвост.

— Татка, хвост, хво-о-ст...

— Ну, на табе хвост, толькі замаўчы ты, зачыні сваё зяпала.

— Ой, Шолам, Шолам, што ты на дзіцёнка кажаш, вярзеш нямаведама што.

— Ну, яшчэ што скажаш? Хіба я свайму дзіцяці вораг? Ну, няхай сабе есьць на здаровейка, ну, што я сказаў, ну, гавары, ну... Калі я худа сказаў, ну дай яму яблыка, няхай на здаровейка есьць...

А малому што: і хвост, і яблыка! Гэта лепей, чым сухая маца на пасху, чым горкая рэдзька з мёдам. Грызе малы яблыка, і ўсе пазіраюць яму ў очы. Яшчэ як пазіраюць—і пачынаеца зноў:

— Татка, і мне...

— І мне...

Але-ж трэба ведаць граніцы, ня сем, а пара рук у Шолама, і чабаты бог ня кідае з неба, як манну калісьці... Дый кожны чобат мазалёў каштуе, а мазалі больш магчымага на

далоні не зъмяшчаюцца. Таму і ўстае Шолам з скрыпучага зэдліка, бровы насупіць, рукой махне і раптам адрэжа:

— Годзе... Шша...

Калі ша, дык і ша... Дзецям не ўпяршыню загад гэты, і яны гурмай сыпяць на двор.

Шолам працуе і бегае, бегае і працуе і кажа ўсім: „Дзень добры!“ Але не падумайце, што ён думае толькі пра добры дзень, калі ім прывітае суседзяў, знаёмых. Не, і другія думкі, другія слова мітусяцца ў яго галаве непакойнай, калі, стуліўшыся, навайстрыўшы плечы худыя, ён шэраю зданью праносіцца ўзад і ўперад па ціхай вуліцы местачковай, ад самай сінагогі і да шырокага рынку, дзе штодзенна сядзіць над нізкай абаранкаў старая Роха. Чакае яна, не дачакаецца, покуль вынырне з-за вугла які-небудзь хлопчык-купец і прамяніяе скрадзенае ў клеці яйка на чэрствы абаранак, печаны перад тамтым шабасам. І, пабачыўшы Роху, ветліва ўсьміхненцца Шолам:

— Ну, як гандаль?

— Дзякаваць богу і людзям—нічога сабе...

Хіба скажа Роха, што абаранак чэрствы, хіба скажа, чаму ён чэрствы. І ня будзе Шолам пытацца, ён і так ведае, што абаранак чэрствы, бо чэрствае жыцьцё, чэрствыя съцежкі людзія. І чэрствыя думкі:

— У Эйдлі сукенкі няма.

— Жонка датоптвае чаравікі...

— Айзік ходзіць бяз порткаў. Праўда, ён малы, але ў мяне бацькова сэрца, таму, як-жа быць бяз порткаў?

— А ў Лёвы... у Лёвы кашуля падралася, у Гінты панчох няма, у Ісака няма... няма... ды ці мала чаго няма. Куды ні круці—усё няма і нямашака...

І думкі пачынаюць кружыць у другім напрамку:

— Івану чабаты пашыць—Эйдлі сукенка.

— Съцяпанісе чаравік абсаюзіць—панчохі Гінце.

— На порткі—дзесятак лапікаў, кашуля—абшыць валенцы дзэда Гаўрылы.

Лапікі, падэшвы, саюзкі, глядзіш—і ўсьміхнуўся Шолам, павёўшы нэрвовай брывёю. Дый як ня ўсьміхнунца, калі лічыў, лічыў ды і вылічыў, што застанецца яшчэ і на хлеб, а то, чаго добрага, і на кавалак мяса к субоце. А калі так, дык зноў за працу. Шолам сядзіць і, супакоены прагулянкай па

вуліцы, весела калупае шылам да пастуквае малатком па чобату, нават песнью зацягне паціху. Песнью ня песнью, а так нешта нейкае—бяз слоў, бяз думак, нешта ціхае і цягучае:

— Ой-о-о-й-ой-ой-ой..., а-я-я-й, а-я-я-я-я, ой-ой-ой...

Пачу́шы гэтыя гукі, заўсёды пытае маленъкі Айзік матку:

— Мама, мамачка, чаго тата галосіць?

— Дурань ты, тата песнью пяе...

Але Айзік ня верыць, хіба-ж так можна съпяваш, хіба так съпяваш ён, Айзік, з другімі дзеяцьмі на вуліцы, калі скакалі гурмай ля старой бярозы на залатым пяску. Ого, там пелі ня так, хаця і разъбілі троху Айзіку нос, і адарвалі казырок ад шапкі, за што мамка пачаставала трапкачом. Але што трапкач, калі перад гэтым было так весела, да і пасъля трапкача мамка дала хлеба з маслам. Усё-ж-ткі весела, а тут...

І Айзік ідзе да бацькі, нерашуча становіцца перад ім: кладзе палец у рот і заглядае ў бацьковы очы.

— Чаго ты?

— А чаго ты, тата, галосіш?

— Што?

— Чаго ты кажаш: ай-яй-яй?..

— Вось дурань, ідзі гуляй.

І пагавары тут з таткам. Айзік пачынае крывіць рот, моршчиць твар, нібы зьбіраецца ўсьміхнуцца, і раптам пачынае румзаць, размазваючы сълёзы запэцканымі кулачкамі.

Гэта Шоламу не па душы.

— Эстэр, прыбяры хлапца, бач, раскіс зусім.

За ўсім гэтым моўкі назірае Эйдля—старшая дачка. Ёй дванаццаты год, але па выглядзу можна даць трохі болей. Вечна задуманая очы, нібы пакрыліся яны якойсь пеляной смугі і ціхага, нявыразнага смутку. Дзіве чорныя касы старанна заплецены і перавіты чорнай істужкай. Суkenка старая, але чысьценькая,—то клопаты маткі. І як не клапаціцца—Эйдля ходзіць у школу, носіць кніжкі з сабой і зялёныя сшыткі. І кніжкі і сшыткі грошай каштуюць, але знаходзіць іх Шолам, бо як-жа дзеяцей без навукі пусьціць, хіба невукам жыцьцё на гэтым съвеце?

Носіць кніжкі Эйдля, чытае іх. Вось і цяпер на старой канапцы сядзіць Эйдля з кніжкай, і калі перастаў румзаць Айзік, яна ўткнулася ў старонкі яе, нібы прыліпла да тых

дробных літар, да белай паперы. Эйдля нярухома, толькі шавеляцца часам губы, парой уздрыгануць чорныя бровы, румянец шчокі зальле, і ляціць за старонкай старонка, як белая съняжынкі пуховыя ў дзень вясенны. А ў хаце шархаціць дратва, пастуквае роўнамерна малаток, ды ледзь чутна трашчаць гусіныя пер'я ў руках матчыных—тая скубе пух на пярыну, бо кожная матка павінна клапаціцца аб пасагу для дачок сваіх.

А Эйдля чытае „Прынца і Нішчага“. Ляціць слова за словамі, уюцца малюнкі дзівосныя, адзін прыгажэй за другі, чароўныя зъявы, жыцьцё чароўнае. Закрые Эйдля вочы, а перад ёй, як жывыя, ходзяць нявиданыя людзі, бліскае залатой каронай кароль, у сталёвых шлемах праходзяць палкі салдат і грыміць нязвычайная музыка. Блішчастыя пакоі вялізарныя, і ў іх падлогі люстэркамі сьвіццца, у паветры струменіць пах цвятоў заморскіх. І ў пакоях вялікіх гуляе прынц і б'е залатую пячацьцю арэхі. Ня простыя арэхі—залачоныя. Стукне раз—і з-пад залатой пячаці сыплюцца бурштыновыя іскры, срэбным звонам звініць бліскучая шалуха, і арэх, такі прыгожы смачны арэх, коціцца з-пад залатой пячаці. А прынц стукае ўсё і стукае, а сонца скрэзь шыбы колерныя льле свае прыгожыя прамені: лілёвые, сьветла-ружовыя, чырвона-агнівые. І цвяты цвітуць, шмат цвятоў. А прынц ўсё б'е і б'е залатою пячацьцю, б'е арэхі залачоныя... Мітусяцца бурштыновыя іскры...

— Эйдлечка, вазьмі падэшвы ў таткі ды памачы ў цэбры...

... Усё дым, усё туман шызы. Ні прынца, ні цвятоў, ні залатых арэхаў. Татка стукае малатком па падэшве. Трэба скураты намачыць, скураты брудныя і ванючыя, не залачоныя.

— Ой, тата, татачка...

— Што з табой?

— Нічога... гэта я так... нічога...—і зноў супакоена Эйдля, толькі вочы робяцца глыбокімі, глыбокімі, нібы захаваліся ў іх віры жыцьця ды нізкі нявырашаных пытаньняў. Толькі падзёрне часам брывёй, да неўзаметку плячо ўскалыхненца. Праўда, іншым часам Эйдля расказвае матцы пра бліскучыя пакоі і залатую пячаць, пытае парой:

— Мамачка, а чаму там... ну, чаму там залатыя арэхі, а ў нас... скураты?

- Дурная, что ты кажаш! Няма на съвеце залатых арэхаў.
- Есьць.
- Няма.
- Ёсьць, мамачка... Ну, няхай сабе гэта—кніжка, гэта—казка, а ўсё-ж-ткі, чаму там залатыя арэхі?
- Ай, адвяжыся ты, от выдумала нямаведама што.
- Ну, добра, а чаму ў таткі такія худыя плечы?
- Вось нахаба на маю галаву! Чаму худыя плечы? Ну, вядома, худыя таму... што... ну... таму, што худыя. Раз худыя, дык яны і худыя, аб чым тут і гаварыць. І хто пра гэта кажа, хіба тата твой пра гэта ня ведае?
- Ну, дык чаму-ж яны ўсё-ж ткі худыя?
- Ай, адвяжыся, назола...

Няма ў маткі слоў пра пячаць залатую, да і ня прыходзілі ў голаў думкі аб ёй, а пра плечы худыя... што казаць—і ўчора яны былі худыя, пазаўчора і цэлыя годы праішлі, пранесціліся па запыленых вуліцах—і ўсё худыя плечы, не зъмяняюцца яны. Праўда, мо' былі яны другімі даўным-даўно, тады яшчэ, калі ня было ні Эйдлі, ні Лёвы, ні Гінты, тады яшчэ, калі звонка разьбіўся фаянсавы чарапочак, калі надзвяваліся на пальцы залатыя пярсыцёнкі і хадзілі яны—Эстэр і Шолам, некалькі раз абышлі наўкол балдахіна чырвонага. Дык вось, мо' тады? Але ўжо Эстэр не памятае і пары гэтай. Захавалася яна за прапыленымі съдзежкамі, за векавечнай ніскай людзкога клопату, матчыных думак турботных. Забылася Эстэр і на быўши калісьці пякучы агонь каханья, і калі парой, у ціхі час ночы, занадта мяккі бывае Шолам у словах да жонкі, песьціць Эстэр яго і думае аб адным:

— Так трэба богу, бог любіць дзеяцей...

А шчасьце сваё—што шчасьце? Ня трэба думаць аб ім, бо выцьвілі чорныя вочы і рэдка каса, а сэрца б'еща паціху, халодна яно. Чаму? Таму, што вунь у дзеяцей гарачыя бліскучыя агоньчыкі воч. І Трапечуцца сэрцы крывёй гарачай. Дзеянні плачуць прарэзыліва, звонка съмлюцца, а слова, што іскры—светла і ўёпла матчынаму сэрцу.

Дык што-ж трэба болей? Найвялікшае шчасьце ў дзеяцях, і не здарма адказвае Эстэр, калі запытаюць яе старыя знаёмыя з далёкіх мястечак і гарадоў:

— Ну, як жывеш, як дзеци, колькі?  
 — Слава богу, яшчэ толькі восьмерка...  
 — А мо' і дзеяты будзе?  
 — А што-ж, калі бог дапаможа, доля не пакарае...  
 — Зачым-жа тут гаварыць пра пячаць залатую і зачым у Эйдлі такія словы? Дзіўная Эйдля!

А Эйдля сядзіць нярухома над кніжкай і думае:

— Дзіўная мама! Чаму яна аб усім не гаворыць? А мо' ня ведае? Яна-ж не хадзіла ў школу, яна ня ўмее чытаць! А чаго, чаго не гавораць у школе, здаецца, няма нічога на съвеце, аб чым-бы не давялося пачуць там. Вось і сягоньня казалі аб піонерах, аб атрадах іхных.

Вось маленькая Лэя, шчасльвая. Бацька яе ў горадзе працуе, і ў яго была нядаўна Лэя і там, там бачыла сапраўдных піонёраў. Казала, вельмі прыгожа, як ідуць яны і песні съпяваюць—і ўсё гэта пад медную музыку. І ўсе распытваліся, якая гэта медная музыка, бо ў мястэчку з усёй музыкі адна толькі скрыпка ў кривога Лэйзара, да грамафон у старых Пінсаў. І ня дзіва—яны-ж палучаюць з Амэрыкі доляры—чаму ім ня мець грамафон?

З піонёраў думка ў Эйдлі пераскаквае на яе таварышку, суседаву Маню. Як яны дружаць, аб гэтым ведае кожны, бо сядзіць яны ў школе на скамейцы аднай, пішуць з аднай чарнільніцы. Падарункі робяць: Маня дасыць Эйдлі прыгожую паперынку, Эйдля Мані істужку чырвоную. І заўсёды ходзяць умясцёх, водзяць сакрэты поміж сабой, розныя сакрэты—учора Маніна мама абскубла гуску—прыслаў з гораду тата, а Эйдліна мама прынясе хутка ці новага братца, ці сястрыцу новую... І абедзіве сястрыцу чакаюць, бо хлопчыкі—дзяяруны і чарніламі пэцкаюцца, да ці мала ад іх чаго кепскага.

Але ня толькі аб гэтым думаюць Эйдля і Маня. Яны яшчэ любяць кніжкі, занадта любяць, і ўжо ў школе няма і кніжок для іх—перачыталі ўсе і прыходзіцца шукаць іх па ўсяму мястэчку.

Вось аб гэтым усім і думае Эйдля. І лётаюць думкі адна за аднай: кніжкі, залатая пячаць, пер'я гусіныя, „ці сястрычка, ці брацік?“, прыгожы сіцеп у кветачкі—татка Мані з гораду прыслаў.

— А ў мяне няма, а ў таткі худыя плечы і мамка нічога ня ведае.

Гінта палец накалола на шкло і плача цяпер, а мамка дыхае ёй на нагу і кажа: „ну, ня пляч, не баліць ужо, дай яшчэ на больку пахукаю трохі, во і няма нічога, загаілася“.

І Гінта плакала, плакала, а потым начала съмяяцца, і ад яе звонкага съмеху так ўёпла робіцца ў хаце, як ад гэтага сонейка, што пасылае свае зайчыкі скроў галінкі бярозкі пла-кучай у съветлыя шыбкі. Поўзаюць зайчыкі па съянне, па падлозе, вунь татку на съпіну ўзабраўся адзін, а татка і ня ба-чыць яго, дзе яму, калі ён над скуратом сагнуўся.

А сонейка ўсё ніжэй і ніжэй, ужо цалуе саламяныя стрэхі на тым баку вуліцы. Затое зайчыкі пад самую столу паза-браліся, не дастаць іх рукой.

То надыходзіць вечар.

Цёплы ветрык ляніва дыхае ў вокны. Чуць, чуць трапе-чуцца лісточки бярозы, а сучча зусім нярухомыя, застыглі ў па-хучым паветры, не калышуць галінкамі зыбкімі. На вуліцы пыл павіс белай наўлачкай—то з поля каровы прайшлі, і дзе-ні-дзе мычаць яны каля двароў, нібы завуць гаспадынъ няруплівых, каб хутчэй адчынілі хворткі да ўпускалі на двор да ўёплых памыяў.

Эйдля сядзіць на бярвеннях пад вокнамі сваёй хаты, пазірае на вуліцу. Чаго толькі ня ўбачыш тут. Хлапчаняты ў клёка гуляюць, а там і дзяўчаты, пабраўшыся за рукі, гуляюць у кор-шака.

Насупроць на лавачцы сядзіць сусед Пінька—парыкмахер. Ён толькі што прыехаў з далёкіх вёсак, прывёў адтуль пару кароў худых. Эйдля бачыла, як упіралася карова адна, падала на пярэднія калена, не хацела ісьці. Але Пінька хітры, ён пад-ганяць умее—і біць ня б'е, а так хвост накруціць, што тая аж трухам бяжыць. І шкода кароў Эйдлі, і Пінькі шкода, бо ў Пінькі больш дзяцей у хаце, чым круп у крупніку, і ў мален-кай Соры заўсёды вочы баляць.

Пінька парыкмахер. Але ён гандлюе каровамі. Праўда, не каровамі, а мясам—купіць карову, авечку—і гандлюе тыдзень другі, там ізноў паедзе куды-небудзь, ізноў прывядзе яку-небудзь недалугу старую, бяззубую. І мястэчку добра—за-ўсёды ў Пінькі і кошар і трэф.

А ў пятніцу Пінька заўсёды дома. У пятніцу Пінька—пaryкмахер запраўдны. Раніцай ён натачвае брытву, ставіць на стол вялікі асклёпак ад люстры, у рукі пэндзлік—і падхадзі, калі хочаш. Так адбрые, лепш, чым у горадзе тым, нават і духамі спырсьне, калі ў цябе гальштук стракаты.

Пінька парыкмахер і яшчэ які! Нядарма калісьці над вокнамі вісела і шыльдачка „Французкі парыкмахер Пінхус Пэндлік—стрыжэ дам і мужчын“. А яшчэ вышэй вісела другая шыльдачка, дзе красаваўся „гаспадзін“ з намыленнай галавою, з узънятай над ёй брытвой, трохі падобнай на сякеру дзеда Панкранта. А пад „гаспадзінам“ стаяў залаты надпіс „Гігіенічная парыкмахерская“. Але няма цяпер шыльдачак, зьняў Пінька са сцяны свае залатыя літары і „гаспадзіна“ з сумніцельнай „гігіенай“. Чаму?—хто спытае. А хіба Пінька дурань,—за шыльды, брат, патэнты гані, а патэнты, вядома, рэч ня зусім прыемная і, паміж намі кажучы, для Пінькінай кішэні ня вельмі пажаданая, бо бразгаць ножны толькі ў пятніцу, і адзін раз у тыдзень бывае шабас.

Ды што шыльды? Каму ахвота ў суботу кудламі трэсці? Таму і ходзіць народ і рыпіць Пінькіна брытва, ляскочуць пагражжаюча ножны, абразаючы і падраўніваючы пейсы старым, а маладым, ого, тым не да пейсаў. Тым дай прабор ангельскі, тым так прыгладзь валасы, каб блішчэлі і сьвіцліся сонцам. Бяда з маладымі, не патрапіш ім часам, што ні тыдзень, давай новую моду.

Але Пінька спэц, ён майстра на ўсе рукі, і справа пакуль што ідзе на лад. З каровамі таксама добра—на цэлы тыдзень забясьпечан, а там, там доля не пакарае. Таму і спакойны наш Піня, паважна дастае з кішэні капшук, паперу і пачынае круціць цыгарку.

— Калі Піня выняў капшук, павінен татка выйсьці з хаты і пайсьці да Піні ў кампанію,—думае Эйдля.

І Эйдля не памыляецца, праз хвіліну рыпаюць дзвіверы і татка хутка, нэрвова суне да Піні. Як-жа, сябры! Да іх хутка далучаецца кравец Сіман, і на лавачцы гутарка пачынаецца ва ўсю. Звычайна, за ўсіх тата гаворыць, гаворыць шыбка, шыбка, махае пры гэтых рукамі, галавой і ўсёй сваёй сутульнай постацьцю.

— Ну, што вы скажаце, хіба гэта жыцьцё? Гэта-ж, выбачайце за слова, паскудзтва, а ня жыцьцё,—і пры гэтым Шолам падымае палец угору. Пінъка заўсёды пускае паважна клубы дыму і, зауважыўши Шоламаў палец, басам пускае:

— Вядо-ома...

А Сіман, заклаўшы правую руку ў жылетку, левай махае ў паветры і адрэжа:

— Ну, так, так...

— І што вы думаеце, хіба так можна жыць? Фэ, паскудзтва... Калі ў нас была прыстань і калі вадзіліся на ёй людзі, я, паміж намі кажучы, і гора ня бачыў. Колькі чабатоў пашыў, няхай мне столькі здароўя, да хіба я брашу, няхай Пінхус скажа.

— Вядома...

— Ну, так, так...

— Вы толькі падумайце, кожнаму дзесятніку па пары, а хіба і рабочы ня любіў чобат? Ды што гаварыць, колькі людзей на прыстані таўклюся, кожны Шолама ведаў, бо я чала-веку дагадзіць рад і чобат у мяне, дык чобат, яго і вада не бярэ, не пячэ агонь. А цяпер што? Фэ, паскудзтва... Што я раблю цяпер, хіба чобат? Не, гэта, выбачайце за слова, ато-пак стары. Хіба я няпраўду кажу, нахай скажа Сіман.

— Вядома...

— Ну, так, так...

— І што вы сабе думаеце: тавару няма, людзей на яго няма—якія-ж тут заработка? Фэ, паскудзтва, а не заработка, няхай скажа Пінхус...

— Вядома...

— Ну, так, так.

— А хіба мае дзеци ня хочуць жыць? А хіба мае дзеци ня дзеци, ці я ім ня бацька?

— Вядома...

— Так, так...

Да кампаніі падыходзіць стары Бонька. Ён арандуе ў суседний вёсцы сад, прышоў за хлебам дамоў і цягне пад пахай пеўня.

— Даень добры!

— А-а... добры, добры, ну, як яблыкі?

— Што яблыкі? Вы запытайце пра чарвяка, а яго болей чым яблыкаў!

— Чаму так?

— А я вас сам запытаю—чаму так? Хіба я рад чарвяку, ён-жа пагрыз усю завязь. А чаму? Таму што няма дажджу, а без дажджу чарвяк яблыка любіць, пагрызе, гад, і табе не заставіць ні фунта. Вось табе і зарабіў тады, вось табе і гандаль на дулі сушаныя.

— І што вы на гэта скажаце, ці я-ж не казаў вам, што гэта ня жыцьцё, а паскудзтва?—кажа тата.

— Ну, вядома...

— Так, так...

А Эйдля сядзіць і слухае. Часам яна мала разумее, чаму гэта яе тата заўсёды абзывае жыцьцё паскудзтвам. Хіба-ж гэта паскудзтва, ну, вось тут, на вуліцы, у мястечку, на шырокіх палёх і лугах, у tym вунь лесе, што стаіць таемны і кучаравы за мястечкам. Лес стаіць задумёны, а пад яго чорнымі ў змроку зубчыкамі старых ялін гойдаецца маладзенкі месячык, мігациць сарамліва зоркі. А лёгкія, лёгкія, як пярынкі, празрыстыя хмаркі плывуць карагодам, ахінаюць месяц, але ён, жартайнік, нырне, нырне ў срабрысты туман бягучы, да і вынырне потым і нібыта съмяецца.

— А вось і я, маладзік срэбравокі, глядзеце на мяне, каму я дораг і люб.

Хіба-ж гэта паскудзтва? Не, тысячу, сто разоў не...

А мо<sup>т</sup> татка кажа праўду, у яго-ж плечы худыя і ў вачох заўсёды агонь непакойны, да і локці ў мяне дзіравыя, а мамка, мамка не пашыла мне кальсончики... Але не, тут штосьці ня так.

А як-жаж, дзе адказу шукаць?

— І жывуць там ня так, як мы, і зямля там чарней шакаляду, а яўрэй—не абы хто, ён сам сабе гаспадар, бо і дзяржава яўрэйская, наш закон і звычай, той закон, што ідзе ад усівечнага бога. І зямля ад бога, таму і шчасльце там і спакой...

Эйдля прыслухаеца. Хто-ж гэта гаворыць так съдixa, не гаворыць, а шэптом пякучым пранізывае цёплы змрок. Ага! Гэта вось хто... Гэта стары Нісан, рыжы мэламэд далучыўся ў кампанію і пачаў сваю заўсягдашнюю прамову штодзеннью. Ён ціха гаворыць, аглядаецца па бакох—маладых ня любіць, ня любіць іх вока і вуха. Чаму? А хто яго ведае...

Але Эйдля ведае другое. Усе слухаюць Нісана, нібы і ўважліва слухаюць, слухаюць пра далёкую Палясьціну, пра гарачае сонца і хлеб белы. Ніхто і не спрачаецца асабліва, але заўсёды татка, прышоўшы да хаты, матцы кажа:

— Прыгожая казка, што і гаварыць, люба паслушаць, але-ж толькі паслушаць, бо казка заўсёды застанецца казкай, мо' і прыгожай і чаруючай, але ўсё-жткі застанецца выдумкай, самай звычайнай выдумкай людзкой. А дурняў няма больш.

— Чаму?

— Таму што сама ты дурніца. Бач, пытае яшчэ. Ну, скажы ты мне, як жыве твой пляменынік?

— Мой пляменынік? Няхай не дae бог нікому...

— А дзе ён жыве?

— І што ты пытаеш, ну, у Палясьціне, ды што з таго? Ен даўно ўжо паехаў адтуль.

— Ага! Паехаў, кажаш. Дык вось, дурняў няма больш ехаць туды, гавары ні гавары, Нісан, хоць лопні...

— Уй, які ты ў мяне разумны, а я і думала, зачым ты пра дурняў кажаш.

Таму і ведае Эйдля, што Палясьціна—гэта прыгожая казка, а казку пачуць добра раз. А калі табе будуць гудзець ёй штодня і штовечару, тады і аскома будзе, няцікава і слухаць.

— Гэта ты, Эйдлечка?

Эйдля спалохана ўзварушылася. Хто гэта такі за плячо ўзяўся. І раптам радасць—перед ёй Маня: яе таварышка, саўдзельніца яе думак, яе гора і радасці.

— Пойдзем, Эйдлечка, да Фані за дражджамі, мама заўтра булкі пячэ.

— За дражджамі? Ну, пойдзем.

Каля рэчкі, у старой спарахнёўшай хаце жыве старая рабініха—мудрая Фаня. Памёр даўно мужык—мудры, яшчэ мудрэйшы за яе, рабін Залман. Жыў быў, тады і жылося нішто. А цяпер, цяпер Фаня гандлюе жыдкімі дражджамі, нагатовіць іх пра запас і прадае тым, каму ёсьць патрэба ў іх. А патрэба, вядома, заўсёды ёсьць,—там дзіцёнку баранак съпекці, там булкі к субоце, ды ці мала што. Вядома, пякуць памалу—і дражджэй трэба трохі. Ня пойдзеш-жа ў краму за чвэрцю, бо многа, а ў Фані можна купіць колькі хоць: шклянку і поўшклянкі, а то і лыжкі са дзъве. Таму і ходзяць.

Фаня мерае шклянкай, адлажыўшы ў бок векавечную панчоху з бліскучымі сьпіцамі. Яна асьцярожна налівае з гла́дыша ў шклянку шэрае, жыдкае цеста, падносіць блізка да вока, прыглядаетца, але ня верыць сваім вачом, надзявае другія вочы—такія-ж старыя, як сама, акуляры і доўга налівае, адлівае, перамервае поўшклянкі дражджэй, нібы перасыпае мяшкі золата. Ох, як марудна ў яе, як сумна.

І Маня і Эйдля шпарка бягутъ ад старой рабініхі. Да і чаму ня бегчы; папершае, у іх ёсьць дрожджы, а падругое—яны заўтра пойдуць купацца, на тое і ўмова ёсьць. Ну, як тут ня жыць і зачым тата пра паскудзства гаворыць...

Гады пыл па дарогах узынімаюць, пасыцілаюць вуліцы сънегам, абуджаюць вясной румянай чалавечыя радасы і скавычуць восеньню на аблезлых палёх і лугах.

Год за годам ідзе, нібы съцелецца ліст на траве шаўковай. Съцелецца ліст і бадзёршыя думкі ў Шолама і сутулейшая съпіна. Як-жа—дзеци растуць, падрастаюць, як грыбы ў лета сырое пад цёплым сонцем.

Ой, дзеци, дзеци, куды вас падзеци, доля з вами і нядоля. Съвет шырокі і шырокая плынь жыцця, але дробныя ў ёй съяды чалавечыя—ідуць, брыдуць, разыходзяцца... Куды пашлеш, куды патрапіш...

І часта думае Шолам аб дзецих, аб іх цёмнай і далёкай будучыне. Эйдлі 14 год. Пара аддаваецца на швачкі. Але Эйдлі, здаецца, ня думаеца аб гэтym, загаварвае яна зусім аб другім. Эйдля піонэрка, піонэр і Лёва.

Дадіся гэтыя піонэры Шоламу. Калі толькі даведаўся ён, што яго Эйдля, яго чорнавокі Лёва ўступілі ў гэтыя самыя „камуністы“, ён, хто-б мог аб гэтym падумаць, ён з лазінай ганяўся за дзецимі. Да дзе там... Хіба зраўняеш ногі яго з спрытнымі маладымі нагамі. І бясьсільны, задыхаўшыся, ён сеў на суседскую лаву і, трасучы галавой, дрыжуучы ўсім сваім кволым целам, наўзорыд, захліпаючыся, давіўся рэдкімі і цягучымі словамі:

— О, мае дзеци, дзеци мае, дзеци...

А Эйдлі было сорамна вясёлых таварышак, сорамна за дарагога тату. І на пераменцы, у цёмным кутку ў калідоры,

яна хавала ў хустку сълёзы крыўды, каб ніхто не заўважыў іх, не падумаў кепскага пра тату, якога яна вельмі любіць, хоць тата бывае і дзіўны часам, не разумее такіх простых рэчаў, якія ёй вядомы даўно.

Злосць ня камень. Калі вечарам Шолам пасунуўся да дачкі, трасучы перад ёй кулакамі худымі—ён усё-ж ткі не пасьмеў крануць яе, бо неяк дзіўна паглядзела на яго Эйдля. Ён бачыў, як шэры бурштын яе воч заблішчэў залатымі іскаркамі, зубы съяліся і на шчокі ўпаўзьлі шырокія блядыя плямы. І пачуў ён яшчэ, як прашапталі яе зъяляеўшыя вусны:

— Та-а-та, татачка...

Што рабіць, што прыдумаць? Ат, няхай так будзе, мусіць, век такі і такія дзеци. Чаму-ж ня любіць ён піонераў? Ня любіць—бо нічога мабыць сам ён ня бачыў такога ў сумным, туманным дзяцінстве.

Ён ня любіць піонераў таксама, як ня любіць, як ня можа яшчэ поўнасцю зжыцца з сучаснымі днямі, якія падарвалі мястечка, паразганаюць яго любых заказчыкаў, пазакрылі крамы сваякоў і суседзяў, агалілі прыстані. Чым жыць, чым-жа выбіваць ад жыцця кавалак патрэбнага хлеба? І хто вінават?

Мусіць, тыя, што перавярнулі ўверх дном прызывычаене жыццё, што пасадзілі гэтую савецкую ўдаду. А хто яны—хіба разъбярэшся адразу ва ўсім. Вунь, стары Нісан пляце палісьцінскія казкі пра гарачае сонца і хлеб белы, хлусьню нясе чалавек, ведае аб гэтым Шолам, калі не з свайго, дык з чужога вопыту.

А дзе-ж праўда? Дзе пэўныя шляхі да лепшых дзён? А яны патрэбны, усім патрэбны. Хіба з добра пабег да міліцыі ўчора стары кравец Пэйсах і заявіў, што на гародзе ў яго зладзеі пакралі закапаныя ў зямлі пляжкі з самагонам. З гарачкі пабег чалавек, не падумаў добра, што ня вернецца самагон, ня вернуцца пляшкі, што прыдзеца яшчэ наверх і штраф заплаціць, і заплаціў... За што-б, спытацца... А за гандаль самагонам, як сказаў ў міліцыі. А хіба Пэйсахавы дзеци ня хочуць есці, хіба ў Пэйсаха многа заказаў, хіба ў Пэйсаха не заржавела машына адна? Чаму? Шыць няма чаго, мала нясуць пакуль што. Вось і заскачаш па пыльных вуліцах, засымлюцца і людзі часам тваёй няпрытомнасці.

Да хіба толькі Пэйсах адзін? Вунь закройшчыкі ў сады пацягнуліся, а яблыкі не заўсёды харч. І крамы пустыя стаяць, ёсьць тавары, але-ж яны ў коопэратыве.

А што-ж ёсьці, а чым дзяцей карміць? І пусьцее мясцінка, разбрыдающа людзі па пуцінах, шляхах адвечных, шукаюць шчасьця і хлеба. Але цяжка спаймаць у паветры шчасьце, сълізкі хвост у яго, не даецца ў руці. І мясцінка живе ня живе; паўзуць дні за днямі, і кожны байцца заглядваць у очы будучыні.

Таму і Шолам вечна нездаволен, і на кожным сходзе ён кідае гарачыя абрывукі слоў, што ўсё прапала, што няма жыцьця, што ніхто не глядзіць на яўрэя, ня хоча добра яму. Да ці мала ён кажа, і ўсе прывыклі, прызывицаіліся да слоў гэтых і ня дзівіцца ніхто.

А дзеци, дзеци... ат, што ім робіцца... Вунь цягнуцца на вуліцу, маленькая—і тыя ў піонераў гуляюць.

Зірне на іх Шолам і чмыхне носам, нездаволена чмыхне.

— Вось растуць на бацькава гора. Яшчэ не абсохлі, а туды ўжо, падаюцца ў бок той...

Эйдля таксама думае аб будучыні; толькі трохі іначай. Для яе будучае—шырокі і сьветлы шлях, толькі падрасьці-б вось ды расправіць шырэй свае маладыя крылья.

Эйдля ведае жыцьцё, ня з казак прыгожых, а з самага жыцьця, з праўдзівага слова. А слова гэта можна пачуць колькі хочаш і ў атрадзе, і ў комсамоле, куды кожны вечар заглядае Эйдля са сваёй неразлучнай Маняй.

---

Ціха ў сельсавеце. Толькі шалясьці часам папера, ды рыпае паціху пяро сакратарскае. Сагнуўся Ісак над грудкай папер. Ісак—сакратар, трэці год сакратарствуе. Нязручна было трохі спачатку, але, бач, уцягнуўся ў працу. І цяпер свабоднай хвілінай расказвае Ісак, як баяўся ён раней ездзіць па справах службовых па суботах у вёскі, бо скоса пазіралі суседзі.

Расказвае, як давялося яму першы скрылёк сала зьесьці. Не ахвота была закон парушаць, але што-ж зробіш, калі сяляне частуюць, хіба гожа адмовіцца? І зьеў. Тры дні пакутваў, стары бацька дазнаўся і штодня дапякаў. Усё-ж нічога,

абжыўся вось і сала для яго глупства цяпер, ня страшна. І сяляне любяць—ня дэіва, трэці год на пасадзе.

— Каго-ж і абраць, як ня Ісака—ён-жа чалавек чэсны, да і дома застанеш яго, калі хочаш, ніколі не адмовіць, ці днём ці ноччу, калі трапіцца справа якая.

Да і жонка Ісака прымірылася са службай яго. Як-ні-як, усё-ж ткі гроши, а не абы што мае чалавек за працу. І часам,—вядома, жанчына,—расказвае суседкам, як давялося год назад Ісаку на аўтомобілі ў горад праехаць з нейкім начальствам важным. Рада жонка, як-жаж:

— Мой Ісак на аўтомобілі ехаў, і што вы сабе думаецце...

Але справа ня ў гэтых. Ісак сам ня думае аб аўтомобілі. Што ў ім! Вось з гораду цікавая папера прышла і ў ёй пішуць, каб зрабіў ён—Ісак—сакратар сельсавету—сьпіс на жыхароў яўрэяў, згодных на перасяленье на зямлю. Нібы адводзіцца зямля дзесяці там у Крыму. І яшчэ прыпісалі, каб перапісаў ён і тых, хто хоча зямлю падлучыць на месцы. Цікавая папера і старания перапісвае яе Ісак ва „ўхадзящыя“. Перапісвае, прыгляджаецца к нумару, а голаў думкі съвідруюць, новыя думкі:

— Ну, хто я цяпер? Некалькі год назад мэламэдам быў маладым. Шархацеў пажоўклымі, счарнеўшымі лістамі талмуду, шукаў у яго высахшай паперы крупінкі чалавечага розуму, чалавечую праўду. А мо' ня шукаў, мо' сам сіліўся зразумець, адгадаць гэтую праўду.

Адшукваў, дакапваўся да глыбыні мудрых законаў жыцьця, знаходзіў іх, але яны, гэтая мудрыя законы, убраўшыся ў старыя пасыцёртыя літары, чамусыці блеклі перад жыцьцём і расплываліся якімсьці празрыстым туманам. Пад сонечным днём туманілі чорныя вочы дзяяцей, і дзеци плакалі за старою кнігаю, бо не разумелі законаў.

І дзе зразумець! Вунь Майсей ударыў кіем аб камень, і пацякла съцюдзённая вада. Ідзі-ж, пасправуй, адшукай гэты камень чароўны, знайдзі гэты цудоўны кій. Не... Вунь стары Мікола (а ён любіць пагаварыць з Ісакам) казаў аднойчы:

— Справа, браце, ня ў камні, яны для нас гора. У зямлі, голуб, справа, у зямлі. І ты ня бі яе, а палі съязьмі сваімі ды потам гаручым, тады і колас убачыш, і будзе радасць,

бо ў коласе, голуб мой, захована вялікая сіла, і сіла гэта—жыцьцё...

Але раней пра зямлю ня думалася. Да і на што было думаць аб ёй—другія былі гады.

— А цяпер вось я сакратар сельсавету і няма талмуду, на стале вунь зборнік дэкрэтаў і пра іх сяляне пытаюць. І чытаю ім, і разумеюць, бо съвежыя слова і думкі съвежыя ў літарах гэтых, а съвежага хто не зразумее?

Трэба вечарам сход. Няхай паслушаюць, няхай пагаворць, а мо' што і скажуць.

Эйдля ведае даўно пра зямлю. Да хіба яна і ня любіць яе? Ці не яна з маткай гарод завяла даўно і цэлае лета працуе ў ім? Затое і купляць ня трэба ні цыбулі, ні рэдзькі, нават бульбы трохі свае пад восень бывае.

Праўда, скардзілася матка часам, што няма месца дзе пасадзіць болей, бо вялікай падмогай у сям'і агарод свой, ня трэба штодня на базар бегаць, шукаць перад суботай морквы на цымус.

Любае дзела—гарод мець, а каб яшчэ трохі зямлі, яшчэ-блепей, ня быў-бы і татка такім засмучоным.

У комсамоле даўно пра зямлю кажуць, даўно гавораць, што без яе нічога ня будзе, без яе жыцьця не наладзіш. Гаварылі і пісалі, цяпер чакалі толькі, што выйдзе, ускладалі на дзеі на сход сёнешні. І, калі звеварэла, Эйдля з Манай ідуць у сельсавет. Трэба прайсьці цывінтарам, потым праз старое клодаўе яўрэйскае, а за ім, у старым магазыне грамадзкім сельсавет зъмяшчаецца.

Ліпы на цывінтары вялікія, вялікія, шапацяць паціху лістом. Пад ліпамі захаваліся макаўкі царкоўныя. Ціха тут і жудасна трохі—занадта цішыні многа. Вокны царквы зъязоў чорнымі плямамі, ды ў вячэрнім змроку ўгледаецца ў глыбокае неба старая званіца. І наўкол яе мышы лётаюць—бяз гуку, бяз посьвісту, ня лётаюць, а праносяцца змрочанай ніткай, і нітка бясшумна вузлы робіць, ды гіне дзесь на званіцы старой ды ў старых разгалістых ліпах у цёмных дуплах. І паціху лісты шалясьцяць, съвіцца крыж белы пад старой рабінай. Ух... страшна тут Эйдлі і Мані, і шчыльней прытуляюцца яны адна да другой.

— Пойдзем хутчэй, бо занадта тут пуста...

А далей ящчэ страшней. Тут клодаўе. Сыпяць людзі сном адвечным—ні ім зямля, ні ім піонэрскія гальштукі, а пра сонца і нে гавары. Моцна ўцінуліся ў зямлю вострыя пліты каменныя, уцінуліся і ўсё на адным месцы стаяць і вечна стаяць будуць, стаяць векавечнымі съведкамі дзён старых і старога шчасця. Вунь магілка Бэйніна Лёвы... І шчыльней прытулілася Эйдля да Мані. Хто ня ведаў Лёвы? Многа аб ім казалі. Нібы шчасця шукаў па съвету, а мо' хлеба кавалак... І быў сумным заўсёды, і сумна пазіралі вочы яго і на яснае сонца, і на лісьця зялёныя румянай вясны.

А потым ня стала Лёвы. Шукалі яго, знайшлі. Вунь у тым ляску на старой хвоі павесіў. Лёва сваё шчасце-жыццё, павесіў яго на тоўстым суку. Пахавалі. Але кожны памятае яго сумныя вочы і ціхую жудасць яго незразумелых слоў. Аб чым ён думаў, аб чым марыў? Мо' аб новым сонцы, аб новай вясне, а мо' аб хлеба кавалку, які тут падаваўся ў рукі—ніхто ня ведае—і нашто ведаць, бо прысыпала зямля сумныя вочы, а язык болей слова ня скажа—няма Лёвы. Толькі вочы яго нібы зданню стаяць, вунь, сярод дрэў; прыгледзісь—і ўбачыш агоньчыкі чалавече жудасці, войстрае пакуты чалавечага сэрца, съятага кайданамі жыцця, старымі кайданамі даўно мінульых дзён.

— Бяжым хутчэй, Маня, страшна мне тут і на сэрцы робіцца холадна.

Хіба Эйдля баіцца мерцвякоў?

— Ой-ой... вы думаецце, яму трэба зямля-а-а... Вы думаецце, ён будзе араць? Вы думаецце, ён трymаў плуг, ці ведае, дзе ў каня галава, а дзе хвост?—То разышоўся ва ўсю Эйдлін бацька Шолам. Ён накінуўся на Міньку, што хадзіў па вёсках, што скупляў шчаціну і цялячыя скуры, накінуўся з тae прычыны, што Мінька папрасіў сакратара запісаць яго на перасяленне ў Крым. Шолам бегаў з кутка ў куток, нечакана выныраў то тут, то там і гаварыў усё адно і тое:

— І хіба з гэтага што будзе, ой-ё-ёй... Вы думаецце, што гэта і запраўды, калі зямля, дык ты і гаспадар. Не, не... пачакайце, пабачыце, пабачыце, як боб садзіць трэба, пабачыце, пабачыце, з чым цыбулю ядуць...

— З хлебам,—абрэзаў нехта Шоламаву гаворку.

Шолам аж падскочыў. Хто можа супярэчыць яму, яму, так добра ведаючаму жыцьцё? І, расцягваючи кожнае слова, насунішы бровы, Шолам важна гаворыць, нібы працэджвае кожнае слова праз частае сіта сваіх рудых вусоў.

— Ой, адкуль ты такі разумны, і ведае ўсё, як малое... З хлебам,—бач адказаў, а дзе ты той хлеб знайдзеш, галоўка твая яловая?

— Пасеем...

— Ой, каб цябе трасца пасеяла. Ён пасее, ён па-а-се... Бачылі людцы, то-ж галоўкі бязглаздыя.

Але ніхто асабліва не зварочваў увагі на прамовы Шолама, і ён, азірнуўшыся па бакох і яшчэ гаворачы:—ён пасее, ё-о-н пасее, уй...—Тымчасам мітнуўся к сакратару і на вуха шапнуў яму, каб ніхто ня чуў:

— Ісак, Ісак, глядзі-ж, на мяне не забудзь, запішы дзесяціны са трыв...

Але хіба людзі не пачуюць, хіба ў комсамольцаў вочы і вушки не маладыя? І раптам з усіх бакоў:

— Брава, Шолам, брава, вось маладзец, дык маладзец.

— Ну, што, ну, што вам трэба і чаго вы раты паразявалі?

— Брава, Шолам, пасееш!

— Ой, каб вам спухнуць і што з вамі гаварыць...—Шолам захаваўся ў людзкім натоўпе, які разышоўся цяпер ва ўсю, гудзеў на ўсе галасы, лаяўся, спрачаўся, грукацеў нагамі, і ляцелі новыя слова, слова аб зямлі, самай звычайнай зямлі, на якой бывае ўраджай і шчасце людзкое. А комсамольцы съмяяліся, чаму не съмяяцца—сход прайшоў вельмі ўдала, з вялікім і вялікім посыпехам: каля палаўіны мястэчка пацягнулася да зямлі. Каля палаўіны, а гэта што-небудзь ды знача.

Толькі вунь нешта сумныя, быццам нездаволеныя стаяць стары Лейба і Саламон. Яны даюць гроши ў рост, жывуць з гэтага—і што ім да зямлі, не яна іх цікавіць, а так прышлі на сход паслухаць, аб чым гаварыць будзе галота гэтая. І, крыва ўсьміхнуўшыся адзін другому і насунуўшы ніжэй стaryя шапкі, яны кінулі адзін другому па слову: „пабачым...“ і пасунуліся моўчкі на мястэчка.

А Эйдлі было весела. Чаму? Яна і сама добра ня скажа—чamu. Але заўсёды весела тады, калі ў шэрыя дні жыцьцёвия ўпаўзе нешта съмелае, нешта новае, што ўзьнімае людзей да новых думак, да новых дзей, што застаўляе мацней біцца сэрца і прыдае бадзёрасці ўсяму твайму руху: і ідзеш весялей, і гаворыш съмялей, а то засыпываеш і песнью. І лълющца песні ў цёплым эмроку летняе ночы. Галасы маладыя, песні агнявыя, кіпучыя, як кіпуча маладосьць.

Бо ўсё ў маладосьці горача—і слова, і думкі, і дзеі. Дрыпаюць вунь па вуліцы старыя, боўтаюцца полы вонратак, калены ляніва згінаюцца і разгінаюцца. Думкі і слова ў старых ня плывуць, а так-сяк прыгінаюцца, паўзуць па эмроchanай вуліцы і ў думках што: гроши, шабас, трох фунты газы ды селядзец з адваранай бульбай. Вось і думкі, вось і шчасьце...

А ў Эйдлі сэрца гатова разыліцца няўміручаю радасцю, бо гудзе звон-перазвон:

— Мы кавалі з юнацкім духам,  
Куём мы будучыны дні.

І ўсіх спрытней заліваецца песняй малады каваль Даля Прыйожы хлопец, а рукі, рукі, нібы наліў іх хто гнуткаю сталлью. Модныя рукі, і калі здароваеца з табой, так пацісьне, што аж пальцы хрусьцяць і зъліпаюцца—і балюча і страшна робіцца. Але што там, паглядзі ў Даљкіны вочы, а ў іх цяпло струменіць, мітусяцца агоньчыкі такой вясёласцю таварыскай, што дзе той і страх, дзе тут і боль. Адразу адыйдуць пальцы і засымяешся такім пералічным съмехам, што хлопцы і дзяўчата змоўкнуць разам, а потым і пайшло, і пайшло:

— Ой, Эйдлечка, не ўглядайся ў Даљкіны вочы!

І колькі съмеху, такі гармідар учыняць, што, здаецца, бярозы—і тыя пачынаюць ківаць сваім маўклівымі галінкамі. Эйдлі бывае тады сорамна. Але што там, і ёй съмешна, хіба ж яна зрабіла што кепскае? А Даўка, ну што Даўка? Даўка хлопец, ну прыгожыя рукі, праўда і вочы ў яго прыгожыя. Але якое да яго дзела Эйдлі. Даўка Даўкай, а Эйдля сама па сабе Эйдля. А хіба нельга пазірнуць на Даўку, паглядзеце на яго шэрыя вочы? Глупства. Так разважае Эйдля, ідучы дамоў. Тата яшчэ сядзіць і нешта горача гаворыць з маткай.

— Мусіць, аб зямлі,—думае Эйдля.

Але татка пачынае прымайстроўвацца нанач, кідае гаворку ўсякую, і хутка ў хаце пануе сонная цішыня, якую парушае толькі непакойны цвиркун за печкай, да ў вокны заглядае бессаромны месячык. Хітры, хоча ўсё паглядзець сваім срэбнымі вокамі.

Эх, спаць пара, бо ноч над людам пануе, нач-начаніца зялённая з блакітнымі іскрамі-зорамі...

— Эйдля, восень падходзіць, трэба брацца за працу, бо ты-ж не малая ўжо,—пачынае чамусьці татка нудную гутарку.

Чаму нудную?

А як-ж, тут ён пагаворыць і аб кавалку хлеба, і аб скуратах, і аб tym, што кожны чалавек павінен потам і съязьмі зарабляць на дзень сабе, і ня толькі на дзень, а наогул кла-паціца аб жыцьці сваім. І як іначай, калі Эйдля хутка ўжо чалавекам будзе. Хіба-ж на бацькавы мазалі век пражывеш? Да і бацькаў хрыбет ужо занадта пасъцёрся, ня ім высьцілаць жыцьцёвыя съцежкі, ды каму?—маладой дзяўчынцы. Дый трэба трохі і сэрца мець і жаль да бацькавай працы, бо...

— Ой, татачка, годзе, ну што вы...

— Што годзе, што годзе? Хіба я няпраўду кажу?

— Ды вы праўду кажаце, але...

— Што але? Я-ж цябе не папракаю хлебам, бо я-ж бацька, а ня хто іншы. Але, як татка твой, павінен сказаць табе, што трэба да жыцьця бліжэй падыходзіць, да нешта ў рукі ўзяць, бо за жыцьцё голымі рукамі ня скопішся.

— Дык што вы хочаце сказаць?

— А вось што, школу ты скончыла—чытаць і пісаць можаш, што болей трэба? Але гэтym сыта ня будзеш. Трэба працу мець. Мо', скажаш, нашто табе праца, мо' хутка зьбіраешся замуж выходзіць, дык цяпер, галубка мая, жаніхі пайшлі і такія пайшлі, што хоць ты ім галовы адрывай. Няхай-бы сабе і жаніх тымчасам, але ведаеш, даражэнская, і жаніху прыемней тады, калі нявеста, ці жонка ў жыцьці ня толькі канарэйкамі пле, але яшчэ і займаецца чым-небудзь, бо, ведаеш, супакойней куды. Справа не ў заработках, а калі жонка каля хаты што зробіць сама, ці дзіцёнку пашые, ці мужыку свайму што—дык гэта ў сям'ю прыбытак і вялікі прыбытак.

— Ай, татка, татка! І якія жаніхі, і якія прыбыткі... Хіба не працую я, хіба гультай я ў вас?

— Эй, ня туды пачала ты казаць. Я-ж не гавару, што гультайнічаеш ты ў сям'і. Але што зробіш у хаце—яно ўсё неўзаметку. Трэба другі занятак, ну, рукамяство якое, ці што, ну, хоць-бы швачкай быць, усё-ж-ткі людзі гэтым кормяцца, а бывае і другіх кормяць.

— Дык чаго вы хочаце?

— Чаго я хочу? Хаценьне малое, трэба з восені да швачкі Фані цябе аддаць—пашыеш год, другі—глядзі і навучышся. А гэта хлеб, пэўны хлеб, ня Нісанавы казкі...

— Ну, я татачка, я... згодна... Я нічога ня маю супроць. Але мне думалася... Мне хочацца... да і Маня паедзе ў горад і многа хлопцаў са школы... Мо' лепей, тата...

— Што лепей, што, што?

— Я, татачка, хачу вучыцца...

Шолам съмьецца:

— Яна хоча вучыцца! Ха-ха-ха... Хто? Шоламава дачка... Якога Шолама? Шаўца... Шылам съвет, галубка, не нагрэеш... Хоць і невялічкі съвет у нас, а ўсё-ж-ткі не нагрэеш, ня хопіць агню, ня хопіць...

— Пра што вы, татка, гаворыце?..

— Пра што, пра што—да пра гэтыя самыя гроши... Бяз іх ня сунешся ў горад, а з гэтай вунь хэўрай, вунь з Айзікамі тваімі да Гінтамі, бач, куточак сястрыц і братоў, з гэтай гурмай не падскочыш высока, ва ўсякім разе за парог mestачковы нам совацца цяжка, ой, як цяжка, ой, як цяжка.

Эйдля гатова плакаць, у Эйдлі сэрца щыміць калючым болем і ў вачох туман, засылаюць іх здраднікі-сълёзы. Але хіба Эйдля не комсамолка, маладая, з кіпучай думкай і съмелай надзеяй...

— Тата, прычым тут гроши? Мо' і бясплатна буду вучыцца, да і ячайка хадайніцтва дасыць.

— Хадайнічаць яна будзе, хадайнічаць... Свая кішэння—вось і хадатай... А ў мяне там вятры веюць, у кішэні ў гэтай.

— Татачка, я-ж кажу, што бяз грошай, ну што вы ня верыце?..

— Ат, выкінь з галавы думкі дурных. Яна хоча вучыцца. Яна хоча съвет зъмяніць, Шоламава дачка хоча вучонай быць

Ну, дзе вы бачылі справы такія? Кінь і не гавары болей глупства, бо ўжо не малая, пара съвет разумець і справы людзкія. Яна да Мані раўняеца... Што Маня? Яе бацька ў горадзе на гатовых грашох служыць, а ты паспрабуй, выбі малатком свае грошы—выбіваеш, выбіваеш і дух займае. Яна вучыца... добра сказаць... Але даволі, што гаварыць, пара розум мець, ды глупствамі не займаца. Дый павінна яшчэ ведаць, што на съвеце ў жыцьці кожны чалавек сваё месца мае. Ты, напрыклад, шавец. А чаму? А таму—твой бацька шаўцом быў, і сын ім павінен быць, а дачка... дачка за шаўца замуж пойдзе. Не за шаўца, дык каваль знойдзеца, ды і краўцоў хапае.

І сяк-так кожны і кавалак хлеба прыдбае, не памрэ з голаду. А яна—вучы-ы-ца... Жыцьцё навучыць і бясплатна навучыць, як на съвеце жыць, ды як варочаць мазгамі шавецкімі. Шылам съвету не нагрэеш. Даволі глупства. А яна—вучы-ы-ца...

Прыгожа на вуліцы ў дзень шабасовы, асабліва, калі сонца і ад яго цяплынъ вее. Маладым што, а вось старым прыемна на прызыбе сядзець ды падстаўляць гарбатыя съпіны і худыя калены пад хвалі сонечныя. Сонца пяшчоты разьлівае нямераным калівам і ні, колькі души тваёй заўгодна, толькі-б здароўе, карыстайся ласкаю сонечнай, набірайся цяпла яго на зіму, калі ў самога трохі высахла сэрца і кроў ня бурліць, ня пеніца, а струменіць патрохі ляніва ручайнай перасохшай, халоднай.

Дзетвара на вуліцы мітусіца, гульні водзіць, съмяеца, плача—чаго ня бывае толькі. Але съмеху болей і болей радасці, бо жыцьцё для іх—дзіверы неадкрытыя, не стаяць за імі годы пражытыя. Таму і съмяюца, а заплачуць—і тады съмяюца.

І старая ўспамінаюць жыцьцё і расказваюць аб дзеях мінульых. А болей за ўсіх расказвае Арон. Ён болей за ўсіх пабачыў съвету, паспытаў і салодкага, і горкага, а калі па праўдзе казаць, дык болей горкага. Дзе ні пабыў толькі чалавек, нават у Амэрыку ездзіў да старшага сына. Але не паладзіў з нявесткай, назад звярнуўся да родных мясыцін, да наседжанага гняздоўя, дзе стаяць пад сонцам саламяныйя

стрэхі і іх цалуюць бярозы кучараўшы і зубчастыя клёны. Многа ведае Арон, таму і расказвае цікава:

— Быў я маладым і расьцьвіталі цвяты на сэрцы... Праўда, цяпер я другі—абламаліся лёгкія крылья, прылан-цужылася сэрца гадамі, і ногі слабыя, і старыя вочы—мусіць хоцуць закрыцца... Ну, што-ж—пара... Але справа ня ў гэтым. Аб чым гэта я расказаць вам хацеў? Ага... Вы вось пра зямлю ўсё. Як што, дык—земля і зямля, толькі і чуткі аб ёй да размовы. Што-ж, дзела добрае, не здарма аб ёй слова пашлі, бо зямля—цвёрды грунт, нярухомы, і шчасце захована ў ёй, паспрабуйце знайсьці. Знойдзеце—небясьпекі ня ўбачыце—земля надзейна і ня любіць маны.

Ня верыце мо', дык паслухайце. Многа ездзіў калісь па краінах чужых я, шукаў, а чаго шукаў—запытайцеся ў сонца, запытайцеся ў ветра павевах... Дык вось... Давялося мне раз на моры быць. Не адзін я там быў, а многа людзей. Прыглядаліся, але бачылі мала, толькі неба блакітнае, ды ўсплескі зялёных хваль, ды салёныя пырскі, вось і ўсё... Потым вецер шалёны. Мора супакою ня любіць, падабаюцца яму віхры ма-гутныя да жарты з вадзянімі нетрамі. Захвалюе мора, за-хвалюецца жудасцю сэрца, сціснецца болем калючым, і сам ты зробішся маленькай, маленькай істотай, якую зыбае мора на ўсьпененых хвалях, нібы хоча захаваць цябе ў цёмнай глыбіні зялёнаага шкла. А кожнаму хочацца сонца, у глыбіню глядзець неахвота.

Разышлося, разгулялася мора, а людзі плакалі, богу ма-ліліся, успаміналі пройдзены шлях, пракліналі дзень і час, калі ступілі на шляхі зыбучыя, шукаючы ўперадзе патаемнага шчасця. І для кожнага найвялікшым шчасцем стала адно—жыццё—худое ці бліскучае—усё роўна, толькі-б жыццё. А на моры ўсё хужэй і хужэй, пасарвала мачты даўно, вада падступае пад шию, казычыць яе сваёй халоднай пяшчотай. І ўсе прымоўкі—супроць съмерці нічога ня скажаш, трэба стрэць яе супакойна, бо ты чалавек, не абы хто. І было ціхія і сумна, толькі хвалі марскія зыбаліся ў шалёных скоках, хацелі абняць, падараваць пацалункамі съмерці. І ў гэты час хтосьці крыкнуў, нечалавечым голасам крыкнуў:

— Зямля, зямля-я-я...

І адразу нібы адышла съмерць, адвяла свае вадзяныя, зялёныя вочы. Загарэлася радасьць у грудзёх пякучым агнём, запляснуліся сэрцы ў вакскрэсшых надзеях, і ўсе весела зірнулі наўкол—недалёчка была зямля, самая звычайная зямля, на якой цывёрды грунт і надзеянае шчасьце.

Некалькі хвілін—і мы на зямлі, і мокрыя, стамлёнія мы палка цалавалі зямлю і плакалі ад нязвычайнае радасьці. Мы бачылі перад сабой жыцьцё са ўсімі яго радасьцямі і ўzechамі, са сълязымі цёплымі і гаручымі. Жыцьцё... і мы былі вясёлыя.

— А ўсё-ж ткі розум трэба мець і вялікі розум,—кажа паціху Шолам.

— Што розум?

— Да вось, каб да зямлі дабрацца...

— Ну, вядома... У кожнай справе на першым месцы павінен розум стаяць.

— Так, так, розум—без яго не абыйдзешся.

— Хто і спрачацца будзе—бяз розуму не пражывеш, асабліва ў нашы дні.

— Так, так, розум і толькі розум, а з ім чалавек не загіне...

---

Бегай ня бегай, Шолам, дум сваіх не зланцужыш—рассыпаюцца яны, як каралі з ніткі парванай: адну прыгарнеш—другая далей бяжыць, пераймеш яе—а наўцёкі сямёра новых. І ўсё дражняцца:

— Шолам, Шолам, ці табе шылам съвет нагрэць—у цябе-ж кішэнія шавецкая, а ў ёй дзіркі сівіцяцца, бо залапіць некалі—калі-ж зарабляць на хлеб?

Ой, гроши, гроши, бяз вас пакута, а кажуць людзі—і з вамі гора... Чаму?—а ліха вас ведае. Не ў грашох было Шоламу шчасьце, а ў працы спрытнай, ды ў сытых дзеяях. А цяпер? Нямаведама... І новыя думкі лашчуць подыхам цёплым.

— Што гроши?—съмяцьцё... Ня ў іх справа. Было-б здаюе да моцныя рукі, не аслаблі-б вочы ад бліскучых гваздзёў, а там... ўсё, што захочаш. Дый Эйдля ад бацькавага сэрца ўпартасьць мае, і розум жыцьцёвы—не прападзе, не загіне на съцежках людзкіх, часам сълізкіх для іншага чалавека...

Трэба розум вялікі мець, каб да ўсякае справы прыкласьці ўдала мазалёвыя рукі. Іменна розум... Значыцца, Эйдлі трэба...

Што яшчэ ня ведае Шолам, а калі і ведае, дык як-жа адразу і згадзіцца так. А вунь сям'я, апоўзылікаў колькі, і ўсе съмлюцца. Чаму? А мусіць таму, што бацька сумуе, ніжа вузлы расхістальных думак... Не... Хіба-ж можна так,—дзееці яны, дзеяньмі і застануцца, ну ў чым яны вінаваты? Ня ў іх справа...

А ў жонкі ізноў чаравікі стапталіся. Хто вінават: мо' жонка, мо' чаравікі, ці свае рукі шавецкія. А там вунь яшчэ колькі патрэб і патрэб неадкладных. І што рабіць, і што думаць...

А ўсё-ж-ткі разум вялікая штука... Ну... Дык няхай-жа будзе, што будзе...

— Эйдля!

— Што, татачка?

— А ўсё-ж-ткі ты...

— Чаго, тата?

— А ўсё-ж-ткі ты будзеш... вучыцца...

— ?

— Ну, чаго ўлыпіла вочы, хіба ня рада, дык я... бяз прымусу...

— Татачка! Даражэнкі! Міленькі мой татачка!

Эйдля цалуе бацьку, і Шоламу прыемна: ўсё-ж-ткі ён бацька, ня хто іншы, Шоламу прыемна, што ў яго такая прыгожая і разумная дачка. Прыйгожая, што і гаварыць. Бач, шаснаццаты год ідзе, калі што—і жаніхоў чакай. Дый хіба яны не заглядаюцца, ого-о, праныры людзі, асабліва гэтая самая чалавекі маладыя. Але што гаварыць, ня ў іх справа—Эйдлі трэба вучыцца і гэта наперад за ўсё.

— Правільна думка мая, Эйдлечка?

— Што тата?

— Да нічога, ідзі вунь да маткі, яна нешта сказаць табе хоча.

Хіба матка ня чуе справы, хіба ёй ня хочацца пацалаваць дачкі, хіба не аб ёй яна ноччу прамазоліла вушы Шоламу, прамазоліла да того, што ўзвалала яго не на жарты, і ён нават, які страх вялікі, вылайўся тады:

— Сыпі ты ўжо, жлукта асінавая...

Праўда, Эстэр ноччу трохі плакала—хіба мае права Шолам так абражачь яе? Праўда і тое, што Шолам раніцой казаў жонцы паціху:

— Ты, Эстэр, забудзь пра тое, что я ноччу сказаў. Ну, сказаў, бачыш... вядома, ад глупства сказаў... забудзь...

І паміж імі ізоў мір.

Мір і супакой ва ўсёй хатцы. Неяк весялей нават стала ў ёй, вунь скачуць дзеци.

— Эйдля едзе вучыцца, вучыцца...

І ўсім съмешна, а татку, вядома, болей, на тое-ж і татка — не абы хто.

Калі нырне чалавек у хвалі радасці, нырне ўсёй сваёй чалавечай істотай, тады ня чуе ён ног пад сабой, а часам і сонца ня бачыць, бо сонца — радасць і радасць — сонца кожнае дорага, кожнае міла і ў кожным съветла і цёпла. Любая і дорага жыць на съвеце, калі радасць тваю абытме, прыглубіць слодыч сонечных дзён, калі ў сэрцы тваім закрынічаць надзеі, маладыя надзеі. Ня стрымаць іх жыццёвым віхурам, ні цёмным вірам, ні маленькім няўдачам людзкім. Бо наперадзе вялікі шлях, наперадзе агні вялізарныя полыхам веюць, завуць, запрашаюць — ідзі каваць, гартаўаць шчасьце, долю лепшую. Не тваю долю, не тваё шчасьце, чалавеча няшчасны, калі ты з душою сваёй адзін-адзінюткі, — а шчасьце агульнае, долю агульную для людзей мазаля і поту.

Плылі карагодам думкі, запляталіся вянкамі васільковымі, і ад дум, ад надзеі маладых усё для Эйдлі наўкол было прыгожым і новым. Саламяныя хаткі, здаецца, не хацелі пакрыўленымі быць, усыміхаліся ёй, міргалі прыжмураным вокам-вакенцам, нібы скказаць хацелі:

— І мы не абы што... Мы старыя хаткі, але люба нам маладое шчасьце, і любы нам карыя вочы і вочы шэрыя, бо ў съценах наших яны пачалі вучыцца глядзець на шырокі съвет...

Эйдлі было весела, да таго весела, што вечарам, калі сабраліся хлопцы й дзяўчата пад старой бярозай ля съветлага клюбу і калі ў жартах задзеў яе Даљка-каваль, — хацеў пацалаваць зьнянацку пры ўсіх, — яна так ушчыкнула яго, што ён аж падскочыў і круглей зрабіліся шэрыя вочы. Вось, вось пайшлі-бі маршчакі па твару. Але съцярпей ён і засымляўся сваім срэбна-пераліўчатым съмехам, засымляўся так, што ўсе пакаціліся ў рогат:

— Што, зьеў, Далька? Упярод, браце, ня суйся, ня будзь занадта ласым на дзявочыя пацалункі,—жартавалі дзяўчата.

Съмялялася і Эйдля, і на яе адкрытыя вусны і прыжмураныя расьніцы ўглядаўся Далька і думаў, думаў. А чым? Мо' абытых, аб чым думала Эйдля. Аб чым? А хто іх ведае—ідзі, разбярыся ў дзявочым сэрцы, і калі спавівае яго год шаснаццаты...

Лета страціла моц, захалодзела сонца, падкасіў яго прамені подых восені блізкай. Раніцой туманы халодныя съцеплюцца на бліскучым іржэуніку, хутка, хутка адыйдуць кучараўся дні, дні цяплыні, дні прывольля шырокага. Але ўсё прыгожа яшчэ, вунь і дрэвы лістом шалясьціць, нібы шэпты шлюць сонцу раніцы і ў паветры съвежым яблыкам пахне і мёдам ліпавым.

І дыхаць вольна, бадзёрыць шыр палей чалавечыя грудзі, асабліва, калі шыр гэтая расесьцілае перад табой усё новыя дываны, абшары.

Эйдля з Маняй едуць у горад вучыцца. Тата правёў з поўвярсты, дый пашоў у поле, дзе канчалі разьбіўку зямлі для тых, хто хацеў з ёй бліжэй парадніцца, набыць сваяцтва новае, нярушымае.

Эйдлі весела і сумна трохі—што ўперадзе будзе? А дарога туды—у горад, віецца істужкай прамою, і няма ёй канца, няма краю. Шалясьціць бярозы лістом, у задуменъні клёны ахінулі дарогу кучараўымі кронямі, да асіна трапеча лісточкамі кволымі, да вятроў палахлівымі.

І ўсюды радасць ціхая паразыліта. І ў сэрцы яна... І радасцю, вунь, на ўзгорку пад лесам зялёным, калі маладых бярозак прыгожых ірдзеюць на сонцы залатыя брусьніцы...

Ірдзеюць брусьніцы...

Залатыя брусьніцы...

То ў каплях расы съвежай купае сонца свае ранічныя праменъні.

Е. Пфляумбаум

**Інэй<sup>1)</sup>**

На чужыне ия кажудъ „маці“  
васільковасьцю ціхіх вачәй:  
на чужыне ў башкірской хаце  
стройна-лёгкая ў срәбры „інэй“.

Бы кавыль—серабрыстасьць стәпу  
з ветрам ціха жартуе-зывініць,  
гәты ветлівы срәбра зылепак<sup>2)</sup>  
так пяшчотна можа любіць.

І калі пацалуеш сына—  
загарацца вочы „інэй“,  
і бліжәй мне тады чужына,  
і бліжәй тады, і мілей.

І мая ласкавая маці—  
яе вочы чарней і глыбей—  
у далёкай радзімай хаце  
усыміхнецца гәтак... съятлей.

На чужыне ия кажудъ „маці“  
васільковасьцю ціхіх вачәй:  
на чужыне ў башкірской хаце  
стройна-лёгкая ў срәбры „інэй“.

<sup>1)</sup> Інэй—пабашкірску—маці.

<sup>2)</sup> У Башкірії жанчыны звычайна апрануты у сукенкі, дзе наизана надзвычай многа срәбра (манэт).

П. Росіч

## У Крыму

*Сонэт*

Ўсё тут як казка альбо дзіўны сон.  
Зъліся вунь з далёкім небам мора,  
А кіпарысамі прашыты горы...  
Бяжыць уперад хутка шэраг дзён.

\* \* \*

А за съпіной вялізны Чатыр-даг  
Цалуецца з праменем, падпірае  
Блакіт нябес, і часта разрывае  
Хмар чэрава яго зялёны дах.

\* \* \*

Імкнуцца сіл набрацца ў сонца, ў мора  
Сюды з палёў далёкіх, з ціхіх рэк,  
І тут яны канчаюць часам век.

\* \* \*

Няўжо-ж магчымы тут і съмерць, і гора!  
А можа й не? Пад хваляў звон  
Прыходзіць к людзям цікі, вечны сон.

Алушта, 1927 г.

Іл. Барашка

## Легенда пра Эльбрус

— Пей, урус, пей! Да дна пей! Пей, як горац п'е... А вып'еш да дна,—я расскажу табе паданьне. Цяпер можна рассказваць яго, бо ты—урус і я—джыгіт—браты.

— Пей, урус, пей! Кахэтынскае віно—добрае віно. Яно студзёнае, прынясе табе ахалоду, яно згоніць кроплі поту з твайго твару, к таму віно кіслаете... Пей, урус, пей да дна, а я табе расскажу.,,

Я піў. Горац, з жоўтым высахлым тварам, у бурцы, са срэбным кінжалам і пісталетам за поясам, піў і апавядалаў:

— Бачыш Эльбрус? Бачыш, як воблакі засланілі ад людзкога вока яго сівую вяршыну, хаваючы яе ад людзкога вока?! Ты чуеш, на самай вяршыне Эльбрусу ніхто з урусаў ня быў! Эльбрус наш. Наступіць на Эльбрус можа толькі нага джыгіта. А з вяршыны Эльбрусу джыгіт бачыць увесь сьвет! Эльбрус наш высокі. Трэба мець вочы сокала і ногі джыгіта, каб ступіць на вяршыну і глянуць на ўвесь, чуеш, на увесь сьвет. А вочы уруса—ня вочы сокала. А ногі уруса—ня ногі джыгіта. Ад бялізны сънегу урус сълепнен. А на вяршыні Эльбрусу белы, белы сънег, чисты сънег. Нага уруса ня ступала на яго, бо трэба мець ногі джыгіта, каб ступіць на чисты, белы сънег і не забрудзіць яго...

— Ты хочаш ведаць чаму Эльбрус наш? Ты хочаш ведаць праўду, з чаго урус сълепнен? Ты хочаш ведаць, чаму уруса ногі ня ступалі на чисты сънег Эльбрусовай вяршыны?

— Так слухай. Я расскажу табе паданьне, ад дзеда чуў яго. Я слухаў. Горац мне рассказаў легенду пра Эльбрус.

— Гэта было даўно. Сонца цяпер са старэлася, а тады яно было маладзейшае. Каля самага Эльбрусу стаяла сакля джыгіта Сімура. Джігіт Сімур быў такі бедны, што меў толькі

двоє коняй, саклю і востры кінжал з сіняга булату. Адно багацьце было ў Сімур: яго жонка была такая прыгожая джыгітка, што і тады, што і цяпер, нельга падобную ёй адшукаць.

У адзін з летніх дзён, калі сонца мядзяным шчытам выпłyвала з-за Эльбруса, Сімур пайшоў на Эльбрус, на наляванье. Сыярог ён дзікую казу з стралой ў руцэ напагатове... Каза-ж ня йшла.

У гэтых-ж дзені прышлі урусы ў саклю.<sup>1</sup> Закон парушыўшы спрадвечны, Тагідзе твар адкрылі, зъдзёрши чадру, зъвязалі рукі ёй, палоныніцай пагналі за сабою, з зямлёй зраўнялі саклю, а Мэцю—сына ад Тагіды, пакінулі ў стайні...

Прышоў Сімур, глядзіць—і бачыць заместа саклі разбураныя съцены. Тагіду клікаць ён пачаў:

— Тагіда, дзе ты?

І водгульле назад вярнула слова.

І тут пачаў Сімур плач Мэці.

— Урус...—сказаў быў Мэця бацьку.

І слова было досыць, каб зразумеў Сімур, у чым справа тут, і дзелася дзе Тагіда.

Сказаў тады Сімур:

— Сягоння я памру. А ты, мой сын, ідзі ў аул к джыгітам, і памятуй Сімур, твойго бацьку.

Мэця паслухаўся бацьці, кажа паданьне, пайшоў у аул і сказаў джыгітам:

— Урусы разбурылі нашу саклю, узялі ў палон маю маці Тагіду, а бацька мой, Сімур, сказаўшы мне, што сёньня ён памрэ, паслаў мяне да вас.

І вось, з таго дня на вяршыне Эльбрусу жыве вольны сокал. Сярод белага, сярод чыстага сънегу. Сівы, сівы цяпер сокал, а зваць яго Сімур..., Сімур-джыгіт, Сімур—Тагіды муж. Адным вокам Сімур жыве помстай за палоненую урусам Тагіду, за разбураную урусамі саклю.

І як толькі нага уруса ступіць на Эльбрус, уздымаецца сокал Сімур высока па-над вяршынаю... Ад узмаху крылья Сімура уздымаецца на Эльбрусе буран—урус варочаецца назад.

Пад час чутны стогны Сімура, песні жальбы пяе Сімур, успамінаючи Тагіду, зруйнованую саклю. І калі Сімур пяе песню жальбы, заціхаюць тады птушкі ў лясах Эльбруса,

кветкі долу галовы свае клоняць, сярдзіта злуюца горныя ручай. А Сімур успамінае мінулае, Тагіду, саклю на зямлі, праклінае уруса.

А калі Сімур глядзіць у будучыню, тады песні жальбы заціхаюць: чуюцца гарманічныя гукі вясёлых мэлёдый Сімура,— тады зіхаціць у блакіце неба беласьнежная верхавіна Эль-брусу, золатам гарашь сонечныя праменьні, горныя ручай ім-чацца з вясёлымі пералівамі, лес напаўняецца подыхам пахучых кветак...

Дапіваючы чару кахэтынскага, горац працягваў:

— Сімур пакутуе за ўсіх джыгітаў. Паданьне кажа, што Сімур памрэ толькі тады, калі урусы будуць брацьцямі, а ня ворагам джыгітаў. А да тых часоў, покуль урус ня будзе братам джыгіту, Сімур жыве на вяршыне, адным вокам глядзіць у мінулае, другім у будучыню.

А кожны джыгіт, як толькі пачне над сабою зъдзекі уруса, зъвяртаецца да Сімура з просьбай праклясьці уруса за зъдзек над ім...

Горац скончыў.

Я доўга прыглядаўся на вяршыну Эльбруса ў надзеі ўгледзець вялічавага Сімура.

А мо'ён ужо даўно памёр?

Сам-жа джыгіт сказаў: ты—урус, і я—джыгіт—братья.

Алесь Гладкі

## Гаманіла хвоя\*)

Гаманіла хвоя у пажоўкльм полі,  
Шапацела веъцем, плылі гукі ў просінь,  
І казала хвоя стройнаму таполю:

— Паглядзі, браточку, надыходзіць восень.

Паглядзі, ўжо жыта навакол пажата,  
Пабурэла лісьце у старой бярозы,  
Не пяюць пад вечар у палёх дзяўчаты,  
Зазывінелі сумам лугавыя лозы.

Не съпяваюць птушкі ў срэбрайстым гаю,  
Ня відаць уранку туману ў даліне.  
І чаму галосаць, я сама ня знаю,  
Гэтак нудна ветры у маёй чупрыне.

— Ой, ня плач, сястрыца,—адказаў таполю,—  
Ты аб тым ня плач лепш, што цяпло ў нас гіне,  
Не загіне радасць у сялянскім полю,  
Не загіне шчасцце ў дарагой краіне.

Часы суму пройдуць і вясна настане,  
Зацьвіце ўсё ў гаю, зацьвіце ў нізіне,  
І прыгожа сонца зноў з нябесаў гляне,  
Вер, сястра, настане вясна у краіне!

\*) Ад рэдакцыі. Алесь Гладкі—17-гадовы сялянскі хлапец з Заслаўскага раёну. Скончыў сямёхгодку... „Гаманіла хвоя”—яго першы верш.

Ів. Сенчанка

### З запісак

„Не радзіся шчасльвым, а радіся ў сарочцы“,—так гаворыць народная прымоўка. Я няйначай радзіўся ў сарочцы і, мусібыць, праз гэта жыву цяпер больш чым шчасльвы. Праўда, на гэтае шчасльце можна парознаму глядзець, але я наперад кажу, што не належу ні да філёзофаў, ні да людзей з ідэаламі (і парожнімі кішэннямі), што ўсё крытыкуюць і нарэшце дохнуць пад платамі і парканамі.

Я прости сабе съмяротны з здаровым розумам, выгінастаю съпінаю і дасціпнымі рукамі.

Вы усьміхаецца: „з выгінастую съпінаю, ха-ха-ха“.

Я чую вашую ўсьмешку, але мне ўсё роўна, бо веру я толькі ў гэтую съпіну—выгінастую, калі трэба, і надзвычайна пруткую ў іншых выпадках. Съпіна мая—мой бег, мой найцу-доўны ўзвей-самалёт, мой патрон і прожэктар. Яна выгінастая, як вужака, і разам з тым сълізкая, як уюн. Вочы мае паглядаюць на ўсе чатыры бакі разам і адпаведна з тым, што яны бачаць; мой хрыбет вырабляе дзівападобныя фігуры—ад паземнае да вялізарнае позы ўдава-пераможца; вушки мае—найчутнейшая мэмбрана, і я люблю іх за тую чутнасць, што не дае маёй съпіне застыць у адным палахэнні: я ўвесь слух, і вушки мэмбранны мае.

Съмейся, скептык і філёзоф,—я маю панцыр сваёй філёзофіі і мне ўсё роўна. Я наважыўся пісаць свае запіскі, якія супроцьстаўляю ўсяму, што было да гэтага часу напісаны, і ўпэўнены, што буду мець посыпех.

Бо што такое посьпех, як не зеляніна яснаблакітнага траўня, золата трапяткое восені і жанчыны з пухкімі рукамі зімы? Вы не адмовішеся ад гэтых даброт—і вось ключы ад іх.

### З а п а в е д з і

Першы з іх: паслухмянасьць, бо толькі той, хто слухае, мае пэрспэктывы ў будучыне. За ёю ўсьлед ідзе пакорнасьць. Шчасльівы той, хто зносіць пакорнасьць моўчкі і не абсяжарвае слуху вашага лішнімі і непатрэбнымі словамі, а найбольш выглядам, што тоіць у сабе нездаволеніне і пачаткі бунту. Уцякайце ад такога, як ад паморкаў і чумы; затыкайце вушки; заплюшчвайце вочы; плюйце ўсьлед яму; выгінайце съпіну вужакай і бяжэце, бяжэце.

Вось для чаго вам патрэбны ня толькі выгінастая съпіна, а і розум, а і сумленіне, а і ўся істота. Яшчэ раз кажу вам, будзьце выгінастымі, як вужака, і съліскімі, як уюн.

Трэцяя запаведь мая такая-ж разумная, як і патрэбная: маўчаныне. Маўчэце. Зашыйце вусны вашыя і ня пісьніце. А калі назывіраецца слоў і нельга ўжо больш цярпець, бяжэце за места, капайце яму і тройчы ў цішку, каб ніхто не пачуў, гукайце: „*u cara Trajana kozje usi...*“

Гэта вялікая запаведь і поўная глыбокага зъместу, і хто не зразумее яе, той ніколі не зразумее ні маўклівае мовы вачэй начальніка, ні бласку шаўкоў на плячах яго вернае падругі, ні таемнага зъместу лічбаў на апошній, што ён падпісаў, паперы. Маўчэце. Будзьце, як рыба. І вы выгадаецце і далёка і высока паднімешеся па прыступках вашага шчасльца. І чацьвёртая запаведзь ваша: падзівуйцесь. Ліжэце чаравікі ў таты, у мамы, нават у дзетак маленьких.

Выгінайце хрыбет, не шкадуйце съпіны: вы яе раз сагняце, а яна выратуе тысячу разоў ад небясьпекі. Не кажэце сабе: „не магу“—поўзайце. Абніміце калені, зъдмухніце парушынку з лакерак вашага пана. Затойце дух. І вам скажуць: гэта найлепшы халуй. і—чыркануць наском па вашым носе. І вы на вяршку шчаснасьці.

Бойдеся мацнейшага.

Клюйце па сіле; тапчэце мёртвага льва; лавеце за хвост тыгра ў клетцы. І вам скажуць: які ён съмелы! Хапайце па

эмозе. Спачатку за ножкі і рожкі. Нічога—у будучыне чакае вас львіная дзялянка.

Ня бі ніколі першым,—яшчэ невядома, што пан скажа. Спакойна—рукі ў кішэні—чакай.

Не шкадуй ніколі апошняга ўдару. Апошні ўдар заўсёды найбольш верны.

Брахня, што ляжачага ня б'юць. Беце, душэде.

— Гэта старэнны халуй,—скажуць вам,—і вы на вярху шчаснасці.

### Фелёзофскае абгрунтаванье

Чытак мой—я старэнны, я надзвычайна добры халуй. Я не саромяюся. Наадварот—я з гонарам нашу гэтае імя. Бо што такое халуй? Тысячу вякоў чалавецтва білася над развязаньнем гэтае проблемы. Вынайшлі мікроскопы, тэлескопы, матэматычныя формулы і цудадзейныя хэмічныя аналізы. І ўсё такі ня здолелі адшукаць вібрыёна халуйства. Бо ён не пастаянны; ён зьменлівы і мяняе вобраз свой і выгляд свой шточасна, штохвілінна.

Колькі разоў той ці іншы бязглазднік наважваўся сказаць: эўрыка! Але слова застывало на яго вуснах. Ён ня мёг з пэўнасцю сказаць: гэта халуй. Але прышоў нарэшце я і кажу: вось ён халуй—глаздце на яго. Я кажу шчыра, съмела.

Халуй—ня лаянка, гэта гонар. Халуізм—гэта систэма, такая-ж добрая, як усе іншыя систэмы, але бязъмерна глыбейшая за іх.

Я яшчэ зусім не стары чалавек. Наадварот—мне толькі каля трыццаці гадоў. Для новага прарока я яшчэ вельмі малады, але сэрца маё прагнє адабрадзеяць чалавецтва. Перад мною былі тысячы тысяч прарокаў, што жадалі вывесыці чалавецтва на новы шлях. Але за імі ішло нямінучае банкрутства, як пракляццце па сълядох пракожанага.

Усе марнавалі сілу прыгожых слоў, маладосьць, здароўе, а з імі і надзею на тое, што калісь на зямлі будзе па слову іх.

Вар'яцтва, пустаслоўе. Усё ішло сваім парадкам, бо ніхто не пачуў, чым дыхае і чаго жадае незраўнаны Пій. Пій—усё

існае над намі. Ніхто не заглянуў у душу чалавека і ня выгучыў яе такою, як яна ёсьць:—душа халуя. Усе перліся па зоры адзін перад другім і толькі пабольшылі суму людзкое пакуты. Бо ўсе хацелі быць Промэтэямі і, ідучы гэтым шляхам, ішлі супроть свае дзеяснае прыроды—природы незраўнана-добра га халуя. Хто вам сказаў, што вы Промэтэі? Гэта непараузменыне: Промэтэй—мара, вы—рэальнасць. Чаго-ж вы хочаце ўцякаць ад сваёй сапраўднай існасці?

Абмінайце крывавую цень Промэтэя. Юнакі—глядзеце на мяне: мне трывцаць гадоў, але я пражыву яшчэ троны разы па трывцаць і буду шчасльівы—з мажным целам, чырвонымі шчакамі, выгіастым хрыбтом і гумавымі ногамі.

Мяне шануе начальства, жанчыны без меры кахаюць мяне; калі я іду, усе з павагаю ўступаюць мне дарогу і шэпчуць сваім маленъкім дзецям.

— Глядзеце—гэта ідзе вялікі Халуй!

— Вялікі Халуй,—чую я навокал сябе і прыветна пакручуваю галаваю.

### У сябе дома

Я зараз моцны і сталы чалавек. Я яшчэ ня лысы, але ўжо маю двое дзетак і прыгожую жонку. У мяне прывабныя пакоі і нават некалькі пакаёвак. Піяніна, крэслы, гардыны; некалькі хароственных пальм і дубовых паліц для кніг—што мне яшчэ трэба?

Я прасынаюся досьвіткам і засынаю адвячоркам. Усю рэшту дня працулю па-за домам.

Калі раніцай прыходзіць да мяне мой маленъкі сынок і гаворыць: „добрае раніцы, татачка“—я адказваю яму: „добрае раніцы“—так па звычаю паводзіцца. Агулам, люблю розныя звычаі, і калі не дастае іх, я ўтвараю новыя.

Я ведаю: сьвет яшчэ ня ўесь ахалуіўся, і шмат там ёсьць непатрэбнага. Праз гэта я сачу за дзецьмі, каб ня зьбліліся з прызначанага ім зямлёю халуйства. Я прывучаю іх змалку, як у старажытнасці прывучалі маліцца за „татачку, мамачку, бабулю, дзядулю і ўсіх праваслаўных хрісьціян“.

У мяне свая систэма:

Я гукаю Вядзьмедзя (так завуць майго сына) і ласкава пытаю ў яго:

— Скажы мне, мая крошка, перад чым ты павінен на-  
гінацца?

— Перад Піем, татачка.

— А што гэта за Пій?

Ён пазірае на мяне і, ня зьбіваючыся, гаворыць: Пій—  
усё, што над намі існуе.

— Напрыклад?

— Іван Сыцяпанавіч Дуля—старшыня вашага праўлення;  
Параска Яўхімаўна—яго жонка; Ляля і Лёля—яго дзеткі.

— Добра!—б'ю я ў далоні і раблю іспыт далей.—А ці  
ўмееш ты добра нагінацца?

— Мама кажа, што я добра гэтае раблю. Мяне нават  
пагладзіў калісь сам Пій.

У майго сына заўсёды сьветлы тварык і ясныя бліскучыя  
вочы... Кроў мая і плоць мая! І тады ў экстазе бацькаўскага  
пачуцьця я станаўлюся на кукішкі і крычу весела і радасна:  
поўзай, прыглядайся, як гэтае робіць твой тата! Выгні съпіну!  
Прыпадзі да зямлі! Зрабі шчаслівия вочы!

І мы ўдвараіх поўзаем па падлозе.

— Хто лепш?—нарэшце пытаюся я. І мой сынок адказ-  
вае мне:

— Я, татачка, я малодшы, і ў мяне хрыбет, як з гумы.

Я люблю сваё стварэнне і хачу, каб такім было ўсё  
чалавецтва.

Слухайце, глядзце далей.

— Вось ён увіаецца вужакай: бліскаўка, страла, гума!  
Потым становіцца на заднія лапкі і пакорна схіляе галоўку.

Вочы яго—бязьмежная пакорнасць.

Руکі яго—бязьмежная цярплівасць.

Ногі яго—слуп веры і перакананьня.

Скажы: „стой“, і ён будзе стаяць сто, тысячу, мільён  
гадоў.—Гэта найбольшы будучы халуй.

Я жыцьцярадасны, я бадзёры, я нават васёлы ў сябе  
ў пакоі. Я стаю на аднэй назе і раблю доўгую стойку.  
У люстэрка я бачу вялікую, сталую фігуру ў чорным гарні-  
туры, трохі сагнутую—адзнака поўзаньня. Бялявыя валасы

артыстычна зачэсаны назад, брытыя шчокі; надзвычайна белы каўнерык, манішка і манкеты кажуць бяз слоў:—„ён у пашане ў Пія“. Я стаю на аднэй назе, кручуся на пятцы і разам азіраюся на сябе.

Вочы мае вялікія і надзвычайна ясныя: шэры, мяккі колер надае ім асаблівае съятло, што можа раптоўна спалохаць і, зынішчыўши, яшчэ ласкавей разъліцца.

Я ў сваім пакоі. Я шчыльна прычыніў дзъверы і замкнуў іх: я мілууюся з сябе бяз съведак.

Уцякайце ад съведак. Як агню бойцеся іх!

Я не магу выносіць чужых вачэй. Яны зазіраюць у душу, у кішэні, у руکі—выварочваюць іх; яны не даюць спакойна за-кончыць распачатую справу; яны забруджаюць вашыя каўнерыкі, манішку і манкеты: „Што каштуете?—Вядро сълёз? Шклянку крыві? Дзявочае чэсьці? Гонару ці яго добрага імя?“

Пазбаўляйцеся съведак. Рабедзе свае справы на самоце. Скачэце ў сваім пакоі бяз съведак.

### На работе

(Клясычны прыклад халуйства; з маёй запісной кніжкі за 1918 год).

Іх прывялі дванаццаць галодных, абдзёртых бунтароў і сярод іх бацька, што нарадзіў на съвет такі буянны прыклад натхненінейшага халуйства.

Яны былі брудныя; замест вонраткі—лахманы, замест рук—чорныя вузлатыя аборкі.

Я быў у той час на вяршку славы, і імя маё наводзіла страх на патомкаў Промэтэя. Але чым больш ненавідзелі мяне яны, тым я быў у большай ласцы ў Пія.

Ён пазнаў мяне і, дурны чадавек, зрабіўши апостальскую міні, выкрыкнуў, падымаючы руکі ўгору:

— Божа, калі ты ёсьць на небе, калі твой магутны і ўся-сільны дух лятае над зямлёю і бачыць усё, што робіцца тут, калі толькі ад твайго погляду громы і рухаецца зямля, і дры-жыць усё жывое і мёртвае стварэннне: людэі, каменьні, горы—пашкадуй мяне; накрый мяне цёмнаю ноччу съмерці; выдзёры вочы мае, пячонку, раскрой сэрца маё, высуши да кроплі кроў маю і скруці жылы, каб я мог выкупіць пракляцце сваё

ў постаці гэтага паскудніка, што на гора зямлі нарадзіўся майм сынам!

Ён стогне; упалыя вочы яго бліскаюць злосцю, пакутай, і руکі, закутыя ў ланцу́гі, намерваюцца перарваць мне горла.

Я звычайна съмяяўся. Што мог я рабіць з такім неразумным хлопцам? І я даў яму шклянку вады.

Ён шпурнуў мне яе ў вочы з дзікімі праклёнамі і лаянкаю.

Я сказаў: „вельмі шкада, што так здарылася“ і пазваў падыйсьці да сябе...

— Бі,—закрычаў ён,—паскудніка,—і, наблізіўшыся, плюнуў мне ў твар.

— Яшчэ!—сказаў я.

І ён плюе яшчэ, яшчэ і яшчэ.

Плюваў зларадасна, няшчадна і, наіўны, думаў у съліне агіды ўтапіць гонар вялікага з найбольших халуёў. Але няўжо халуй існуе для таго, каб гневацца ад плюўка вар'яцкага? Ён ня ведае душы халуя, ня ведае таго, што найбольшая пашана для мяне—атрымаць плювок яшчэ, яшчэ і яшчэ раз. Бо плювок тое-ж самае, што адэнака на грудзях, што ласка вялікага Пія, што дыямэнт погляду яго радасных вачэй.

Ня бойцеся плюўкоў. Съмела падстаўляйце вочы пад іх. Съліна—толькі вада, і няўжо хто-небудзь стаў-бы абараняць свае нівы ад дажджу? Дзе ёсьць такі дурасьвей, каб уцякаў ад сваіх прыбыткаў?

— Я задаволены,—сказаў я.—Але ты скончыў сваю справу і дай мне магчымасць зрабіць сваю.

Ён выцягнуў шыю і падставіў твар для ўдараў.

Я стукнуў яго ў сківіцы моцна і цвёрда, так, як умее біць халуй, калі за съпіною ў яго стаіць усемагутны Пій.

Потым біў яшчэ яго ў зубы, у нос, у вочы, вуши і пры гэтым гаварыў штораз:

— Гэта за Піеву крыўду.

— Гэта за крыўду яго дзетак.

— Яго падругі.

— Яго маёмысьці.

— Яго валоў.

— Яго кароў.

— Яго асла.

— А хто той асёл?—выцершы кроў, запытаў той, хто нарадзіў халуя. На яго думку—гэта меў быць д'ябальскі жарт, але я, схаваўшы зубы, ласкова адказаў:

— Аслы ня родзяцца ў нашых краёх; гэта з дзесятага запаведзі.

— Я быў-бы вельмі рад, але на сваіх зубах пераканаўся, што гэта ня так.

Найўны, дурны бунтар! Ён хацеў праткнуць маё сэрца і ня ведаў, што той удар узваліцца на яго самога.

— Асёл—гэта я,—сказаў Вялікі Халуй.

Ён адступіўся. Вочы яго вылезылі з орбіт, і твар зрабіўся зямляна-чорным.

— Божа мой,—прастагнаў ён,—я бацька ня толькі халуя, але і асла?

І ён затуліў твар рукамі.

Ён стагнаў, ірваў цела, біўся галавою аб съязну, і з грудзей яго выляталі злосныя праклёны.

Я съмяяўся: як ты да гэтага часу ня ведаў, што халуй можа быць яшчэ і аслом? І я яшчэ раз ціха і спакойна праказаў яму бадай што на вуха: „Так, той, хто мае быць твайм сынам,—ня толькі халуй, але і асёл“.

І стаўшы на кукішкі каля ног Пія, я зароў высокім і зычным голасам „І-і-га!“ Так равудь аслы.

Я не хачу апавядыць далей, бо ўсе патугі мае павярнуць яго на правільны шлях ні да чаго не прывялі. Ён прыкінуўся галодным бунтаром і за поўгадзіны адышоў у вечнае селішча дурняў.

Доктар прызнаў разрыў сэрца.

---

Мае запіскі не закончаныя. Я паказаў толькі фрагменты халуйства, найвышэйшыя прыклады яго пяройдуць перад вамі далей. Гэта толькі пачатак. Халуйства, як і ўсякі процэс, пачынаецца з дробязгай і паступова набіраецца дыапазону і размаху. Яно вырастает нібы няпрыкметна, хоць я не могу сказаць, што быў калісь час, калі я ня быў халуём.

Як гэта добра! Я мілулюся з сябе самога, як з самае драгое рэчы, што трапляецца чалавецтву раз у вякі. І праз гэтае паказваю сябе чалавецтву ва ўвесь рост.

Глядзеце—я ўвесь перад вамі.

Але я загаварыўся, хоць гэта ўласьціва чалавеку, што выказвае свае думкі і трошкі гарачыцца.

Святая і прыемная гарачка!—Ты ўласьціва ўсім людзям, але для ўсіх ты смутак і зло, бо нясеш з сабою хваляваньне і неспакой.

Вось чаму я і кажу—не хвалюйцеся, ня думайце. Кожная лішняя думка—этап да жыцьцёвых нязгод.

Цурайцеся думак, як съведак. Глядзеце ў вочы Піевы—там акіян натхненныя для вас.

Прыслухайцеся, як дыхае Пій,—і досыць.

„Думка выказаная ёсьць хлусьня“, і хто паручыцца, што вы скажаце ня тое, што трэба? Вось дзеля гэтага, дбаючы пра вас, я кажу: затуледе рот, або лепш папрасце, каб яго вам заткнулі. Так бясьпечней. Часамі, каб прадэмонстраўца сваю волю, можаце сказаць сабе маўчком: „а ўсё такі нічога“. Нібы маўчыщё і гаворыце разам...

Глядзеце ў рот Піевы: яго слова—вашыя слова. Адтуль адзінадумнасць. А дзе адзінадумнасць—там спакой. У вочы пільна ўглядайцеся—бо яго погляд—ваш погляд. І вы ня будзеце коса паглядаць.

Вы хістаецеся? Вы ня хочаце быць халуём? Дух Прометэя яшчэ жыве ў вас? Пакіньце. Ваш шлях велічнага і незраўнанага халуя.

З украінскай пераклаў А. Гурло.

Харкаў, 1926 г.

Бруно Штэйнэр

## Вечнасць

Няўжо-ж на тое, каб памерці,  
Радзіўся я?  
Хоць я й памру, але зраблюся  
Пачаткам новага жыцьця.

На крыльях съмерці у сусвет  
Я ў новым выглядзе ўвайду.  
Я буду парай, лёгкай хмарай  
І на зямлю пашлю ваду.

Няўжо-ж такой баяцца съмерці!  
Да гэта-ж вечна-юны лёс.  
Я у палетку стану кветкай,  
Я буду зорачкай нябёс...

Ў сваю съмяротную гадзіну,  
Як съвету новая часыціна,  
Зъяўлюся я.

З харвацкай пераклаў П. Росіч.

В. Пронін

## Далі шырокія

### У дарогу

Гудзіць-гудзіць цягнік...

Некаторыя з экспурсантаў залезьлі наверх, на полкі ды „даюць храпака“, другія вядуць гаворкі на самыя рознастайныя тэмы...

Станцыя Віцебск. Шумнай гурбай выходзяць экспурсанты на вялікі вакзал.

У Віцебску цягнік будзе стаяць да 6 гадзін вечара, застаецца шмат часу, яго патрэбна скарыстаць...

Мы грудам ідзем ад вакзalu па вуліцы. Мільгаюць шыльды, праходзяць новыя незнайомыя людзі...

Вось цячэ шырокая, з адлеглымі берагамі, Дзьвіна; яе перасякае каменны мост. Дзьвіна падзяляе на дзве часткі горад. Па халаднаватай вадзе плавае па некалькі чаўноў, ля берагоў стаяць дзеравяныя плыты.

Тав. Касцяровіч—былы працаўнік па краязнаўству на Віцебшчыне,—добра ведае сучасны Віцебск, яго старажытныя куткі. Вядзе размову:

— От тая белая царква на горцы пачала будавацца яшчэ ў 12 стагодзьдзі італьянскім архітэктарам...

Цяпер царква ўжо старая, аблезлая, але цікавы яе стыль, цікава яна тым, што перажыла столькі падзей,—і рэглійную барацьбу, і князёўскія нялады, і бунты сялянства і г. д.

Экспурсанты ўважліва слушаюць.

Зварачаем з галоўнай вуліцы ўлева, узыходзім на круту горку. Слухаем цэлы даклад аб гісторыі ды старажытнасці Віцебску. А горад, як на далоні: блішчаць жалезныя дахі двух і трохпавярховых дамоў, бялеюць купалы... У горадзе стукат трамваю, а ўнізе мутна-серабрыстая Дзьвіна...

Вялізны будынак, падобны на царкву. Гэта музэй.

Пры ўваходзе на другі павёрх сядзіць фігура старажытнага ваякі, увабранага ў жалезную кальчугу і шолам. Так ваявалі ў даўную пару...

На съценах разьвешана самая рознастайная зброя, пачынаючы ад незапомнных часоў і да сучаснасці.

Вядзэ гаворку аб усім супрацоўнік музэю. Ён, мусіць, вельмі любіць гэтую справу,—таму што дасканальнаяна аб усім ведае, гаворыць з такім натхненьнем...

Аддзел *нумізматыкі* (колекцыі грошай). Вельмі многа іх, розных формаў, розных стагодзьдзяў, выкапаных з зямлі, як дарагая знаходка.

Беларуская крашаніна, паясы, вышыванье на палатне—вельмі маруднае, высока-мастацкае.

У адным з пакояў ляжаць „мошчы“ съв. Апрасінъні Палацкай, да якіх некалі цэлымі натоўпамі прыходзілі багамольцы. Бачым проста згніўшы шкілет і нават не жаночы, а мужчынскі.

Малюнкаў гістарычных у музэі мала...

Усе здаволены, бо некаторыя з эксперсантаў далей сваёй вёскі ці гораду нідзе ня былі, нічога ня бачылі.

\* \* \*

Рытмічна ды шпарка бяжыць паравоз, грукоча ды стукае...

— Тrrах-тах-тах!

Мінулі ўжо беларускія саламянія, бура-зялёныя вёскі, хутары, палі зарунельны схаваліся, нізіны ды ўзгоркі жоўтыя, балоты, рэчкі пазавіваліся і перарэзалі палі.

У вагоне вясёласць, гармідар...

Гаворкі ды съмех.

„А, Ляўоніха, Ляўоніха мая!“—цягнуць галасы хлапцоў, а дзявочыя, тонкія падхапілі:

Гляну, гляну я ў ваконца...

Э-э-эй, проціў яснага-а сонца.

— А-э-эй!...

А ў туманнай далі ўжо чутно, як равуць гудкі з чорных труб, што сотнямі абапал відны; потым кідаюцца ў очы будынкі фабрык, заводаў. Тут няма зелені—жалеза, стукат, дым і туман.

Ленінград.

### З вышкі Ісакіеўскага сабору

14 мая.

Вось аgramадны Ісакіеўскі сабор, з таўшчэзнымі мармуро-вымі колёнамі-слупамі.

Падымаемся з праважатым па завілых сходах, праз цёмныя кануркі на самы верх. Ногі трэба падымаць высока і моцна трymацца рукамі за жалезныя пруты. Пачынае з няпрывычкі кружыцца галава. Хады на самы верх 25-30 хвілін, вельмі душна, а ўжо на самай вышцы раптам у твар кідаецца пары-вамі вільготны вецер.

Як паглядзіш уніз, адчыняецца перад вачыма шырокі кругагляд на ўесь горад, які ляжыць у катлавіне. Паабапал, на кругаглядзе — сіняя паласа ўзгоркаў... Горад расплянаваны проста, ва ўсіх напрамках; цары, пачынаючы з Пятра I, стараліся надаць яму прыгожасць,— і шмат палягло людзей тут, пакуль на балоцістым месцы ўзьнік вялікі прыгожы горад.

Уніз—горад гудзіць, стукае...

Парывісты вецер жорстка акутвае твар. Людзі, аўтобусы, здаюцца зусім маленькімі; будынкі квадратовыя. І першае кідаецца ў очы зялёна-мутная Ніва ў гранітных берагох: цягнецца яна да Фінскага заліву, а там—чорная палоска--Кронштадт.

Абшар гораду бяз прыгарадаў—97 кілометраў, насельніцтва ў 23 годзе налічвалася 722 тысячи...

Асьцярожна спускаемся па тых-жа вілаватых сходках уніз.

Такі грукат, што няпрывычнаму чалавеку рэжа вуши, пачынае балець галава...

### Петрапаўлаўская крэпасць

На Васілеўскім востраве, на беразе Нівы—крэпасць.

Яшчэ ў 1712 годзе была пабудавана перш зямляная крэпасць, потым выраслі камennыя съцены. Чужаземны архітэктар будаваў крэпасць 34 гады. „Калі паглядзець на яе зверху,—кажа наш праважаты,—будзе няправільны шасцікутнік“. Паабапал—казэматы...

— У Петрапаўлаўскай крэпасці, як у люстры, адбіваецца гісторыя барацьбы за волю. Тут сядзелі: Радзішчаў, петрапашўцы, першамартаўцы...

Брама, праз якую вялі зняволеных.

Направа—Петрапаўлаўскі сабор. У ім знаходзіцца грабніцы ўсіх расійскіх цароў.

Некалькі басьціонаў, галоўны з іх Трубецкай, дзе сядзелі галоўныя політычныя „праступнікі“.

Цэлія жахі апавядае нам праважаты.

Вось у адным з пакояў курсістка Ветрава кончыла жыцьцё самагубствам (абліла сябе газай і падпаліла), ня змогшы перанесьці жорсткага рэжыму.

Ні ў адну з камэр не праходзіла сонца і съвету, нават неба кавалка ня ўбачыши...

Ні адзін з крэпасціў ня бачыў ніколі съвету, ня выходзіў жывым; калі прыводзілі туды „праступніка“, які ішоў супроты самаўладзтва, значыць, яму была пэўная съмерць у гэтых съценах ці на шыбеніцы.

Толькі ў часе рэвалюцыі некаторыя вытрымаўшыя цяжкую няволю вырваліся з гэтых муроў.

Так на працягу некалькіх стагодзьдзяў гэтая съцэна захоўвалі ўсіх тых, хто меў вольную думку.

Так было...

А зараз няма...

### Клюб маладой гвардыі

Шумна і весела. Гэта ленінградская моладзь робіць спатканыне беларускай. Клюб перапоўнены. Ні аднаго вольнага месца.

Ленінградскія хлапцы і дзяўчата, комсамольцы і беспартыйныя акружылі нас цеснымі сяброўскімі гурткамі.

Мы ім расказвалі аб нашым жыцьці, аб нашых імкненнях, аб нашай маладой з кожным годам усё болей і болей ажываючай краіне.

Яны ў сваю чаргу расказвалі аб сабе, аб сваім вялікім горадзе, аб тэй моцнай сувязі, якая павінна існаваць паміж брацкімі рэспублікамі.

Было даволі позна, калі мы пачалі разыходзіцца. Над Ленінградам паўзылі чорныя начныя туманы. Накрапваў неўлічкі халодны дождь, а на душы было съветла і радасна. Хацелася пець, скакаць і съмляцца.

### Эрмітаж і Аляксандраўскі музэй

У Эрмітажы адразу губляешся. Разъбягаюцца вочы і ня ведаеш, куды кінуцца. Якое нязылічанае багацьце вялікіх мас-такоў, якое вялікае багацьце іх твораў. Вось мадонна Рафаэля. Яна ўся чалавечна. Яна жыве і дыхае. І чамусьці здаецца, вось-вось засымяецца і сойдзе з палатна. А цікава, што, гле-дзячы на яе, доўга мімаволі прыходзіць на думку, што вялікія мастакі, задумваючыся над нявечнасцю жыцця чалавека, стараліся стварыць істоту ніколі няўміручую. Яны аддавалі ім усю сваю душу, загэтым і малюнкі іх і сымяюцца, і плачуць, і, нарэшце, прымушаюць задумвацца і хвалявацца над імі. Вось малюнкі Рамбрандта. Ад гэтага нязылічанага багацьця съвета-ценяў чалавечага цела, ад гэтага жывога вобліку чалавечай істоты цяжка адарвацца. Разам з малюнкамі Рамбрандта зна-ходзяцца малюнкі яго вучняў. Яны значна слабейшыя. Няма ў іх той жывасці, той рэальнай выразнасці, як у іх настаўніка.

Праходзім пакой за пакоем. Няма часу доўга спыняцца. Наш кіраўнік гаворыць, што, каб прыйсьці ўсе пакоі Эрміта-жу, трэба зрабіць сем вёрст. Перад вачыма прабягаюць цу-доўныя малюнкі, уbraneyni і зброя старасьвецкіх рыцараў. Вось старая коньніца—кальчугі, латы, зброя—усё гэта гарыць, ablіtae пырснутым у вокны сонцам. Адразу робіцца ясна, ча-му ў стары час так доўга цягнулася тая ці іншая вайна.

Праходзім далей. Вось адзіны гіпсавы твар Рафаэля,—дзіцё. Гэта орыгінал, вельмі каштоўны з гістарычнага боку. Вось Вэнера Мілоская (копія), якую праславіў у сваіх песь-нях не адзін сусьеветны поэт. Цэлая галерэя вядомых статуй, вядомых скульптураў. Усё гэта праглядваєм насыпех і накі-роўваемся далей. Вялікае ўражанье зрабілі малюнкі Бруллава „Гібелль Помпей“, Айвазоўскага „Дзевяты вал“ і Рэпіна „Бурлак“.

Некалькі слоў наконт слуцкіх паясоў. Апошнія мы знай-шлі не ў беларускім аддзеле, як гэтага трэба было чакаць, а ў польскім. І гэта ня гледзячы нават на тое, што на іх бы-ла пячатка з надпісам „Слуцак“. Кіраўніца экспкурсіі сказала, што паставіць гэта пытанье на абгаварэнніне. Але ўсё-ж такі старалася даказаць, што гэта паясы польскія, грунтуючыся на тым, што іх насіла выключна багатая польская шляхта.

Уражаньні засталіся багатыя.

### Дзецкае Сяло

З ранішнім цягніком мы прыехалі ў Дзецкае Сяло (некалі Царскае). Першае, што кінулася ў вочы,—гэта ліцэй. Аgramаднае прыгожае памяшканье, а кругом—сады. Недалёка ад ліцэю самы лепшы помнік Пушкіну. Гэта той самы ліцэй, тыя самыя сады, пра якія ў свой час у адным з сваіх вядомых вершаў расказаў нам вялікі расійскі поэт.

Падыходзім да Царска-сельскага палацу. Палац пабудованы ў стылі барокко, дойлідам Растрэльлі. Стыль барокко—гэта той стыль, пры якім ні аднаго пустога кавалку ня можа быць. Усе месцы павінны быць запоўнены.

Царска-сельскі палац быў заснаваны яшчэ пры царыцы Альжбеце. Частку тых грошай, якія былі ахвяраваны для паяпшэння становішча жаўнераў на вайне, пераводзілі тайным парадкам на будаваныне гэтага палацу. Колькі патрачана грошай—гэтага сказаць нельга. Бо аб tym, на што і куды ішлі грошы, справаздачы Альжбета нікому не давала, а нікіх дакумэнтаў пасъля яе не засталося.

Для таго, каб увайсьці наверх, нас прымусілі апрануць брэзентавыя лапці, падшытыя другой мяккай матэрый. Уваходзіць іначай нельга. Бо паркетная падлога ў гэтым дварцы ня мае сабе цаны. Яна амаль што ўся зроблена з дарагога заморскага дрэва. У янтарным, самым дарагім пакой яна складаецца з 25 гатункаў такога дрэва. Яна такая гладкая і сълізкая, што напамінае сабой лёд. Апрача ўсяго гэтага яна нязвычайна прыгожая па сваёй мастацкай апрацоўцы.

Каштоўных дарагіх малюнкаў у гэтым палацы няма цяпер. Засталіся толькі тыя з лепшых, якія маюць цесную гістарычную сувязь з палацам.

Праходзім цэлую галерэю пакояў. Усё гарыць і блішчыць ад пазалоты. Дысонансам выглядае апрацоўка залі Аляксандра II. Яна не пазалочана, а абведзена срэбрам. Ранейшыя цары мелі некаторае мастацкае пачуцьцё і стараліся, каб у структуры палацу ня было нікіх дысонансаў. Аляксандр II гэтага не прадугледзіў; ён быў значна грубейшы за сваіх продкаў, так што нават не адчуў, якую вялікую памылку зрабіў, калі свой пакой загадаў абвесці не золатой, а срэбнай фарбай.

Ня будзем спыняща на блакітных кітайскіх, японскіх, бурштыновых і другіх пакоях, якія больш-менш па свайму стылю і разъмерах падобны. Нам здаецца больш цікава гасыцінная заля. Пераходзім да яе. Гэта грамадная, уся аблітая золатам „вулица“. Уваходзіш у яе і робіцца цяжка глядзець.

Адзін дыван, які пасыцілаўся на падлозе, важыць 200 пудоў. З ім маглі справіцца толькі 40 чалавек.

### Музэй рэволюцыі

У Музэй рэволюцыі мы папалі пасъля Дзецкага Сяла. Гэта ўзмацніла нашы ўражаныні і пачуцьці. У той час, калі ў Царска-сельскім палацы мы бачылі гістарычнае жыцьцё тых, хто кіраваў Расіяй, то ў Музэі рэволюцыі мы пабачылі жыцьцё тых, хто змагаўся і гінуў за волю, тых, хто паўставаў супроты зьдзекаў над сваім абыядоленым народам.

Вось кіраунік апавяданае аб барацьбе дзекабрыстых. Аб іх трагічнай съмерці.

Кожная гістарычная падзея, кожны гістарычны твар ілюструеца некалькімі адпаведнымі малюнкамі. Уражаныне застаецца багатае і моцнае.

Вось ідуць малюнкі і партрэты з быту і барацьбы народаўольцаў, яшчэ далей—з падзеяй пятага году і, нарэшце, кастрычнікавай пары. Для пісьменьніка тут ёсьць шмат новага гістарычна-цікавага матар'ялу. Можна чакаць, што ў будучым на грунце гэтых матар'ялаў будзе створаны не адзін гістарычны роман.

### На вялікіх магілах

Мы ўпяцёх пайшлі шукаць магілы вялікіх пісьменьнікаў. Ці прыкмячалі вы, якое бывае адчуваныне, калі вы падыхаў дзіце да магілы блізкага і дарагога чалавека.

Такое было адчуваныне і з намі, калі мы падышлі да магіл: Салтыкова-Шчэдрына, Тургенева і Грэгоравіча. Прадвачыма прайшла цэлая вераніца створаных імі гэрояў, створаных імі вялікіх, вечна глыбокіх і вечна маладых думак.

Далей мы пайшлі шукаць так званыя літаратурныя масткі. Аб тым, дзе яны знаходзяцца, ні ў кога пытаць не хацелася, і мы іх знайшлі самі. Цэлы шэраг кахраных і дарагіх імён паўстаў прад намі: Гаршын, Глеб Усьпенскі, Лескоў, Гарын,

Міхайлоўскі, Неміровіч-Данченка, Плеханаў, Белінскі, Дабра-любаў, Пісараў і, нарэшце, Надсон.

Літаратурныя масткі далі нам шмат новага і цікавага. Тое многае, што для нас было міфам, зрабілася сапраўднасцю.

### Кіно-фабрыка

Ленінградская кіно-фабрыка зрабіла зусім ня тое ўражанье, якога мы ад яе чакалі. Аказалася, што ў яе творчай працы на першым месцы стаіць тэхніка. Мы і спынім свае галоўныя ўражаньні на ёй.

Амаль што ўсе вядомыя кіно-трукі: абрывы цягнікоў з рэек, самагубства гэроіні і гэроіяў праз падзеньне іх з высокіх скалаў у бурнае цячэнне ракі, пажары аграмадных памяшканьняў, страшныя начныя буры на моры—робяцца ў першую чаргу пры дапамозе кіно-тэхнікі.

Але гэта не азначае, што непатрэбна ігра артыстых. Ігра патрэбна, ды яшчэ якая. Яна павінна ахопліваць усе чалавечыя магчымасці, а гэтыя магчымасці можна ахапіць толькі пры дапамозе добраі тэхнікі.

Цяпер самы процэс працы. Мы папалі якраз у той момант, калі здымалася адна дзяўчына. Спачатку пры даволі невялікім съвеце яна некалькі разоў рабіла рэпэтыцыю сваёй ролі. Рэжысэр і оператар з боку падлаўлівалі добрыя бакі яе ігры. Прымушалі яшчэ раз зрабіць толькі што добра зробленая. Дрэннае-ж у далейшым стараліся выправіць. Нарэшце, калі рэпэтыцыя скончана здавальняюча, запальваюцца „юпіцеры“ і пры белым асьляпляючым съвеце пачынаецца канчатковая ігра. Калі і на гэты раз яна не ўдаецца ці выйдзе ня так, як патрэбна, то ўсё пачынаецца спачатку, пакуль ня будзе добра. Гэта значыць так, як хоча рэжысэр. Творчая праца кіно-артыстых вельмі цяжкая. Па некалькі гадзін прыходзіцца ляжаць у вадзе, съмяяцца і плакаць пад съветам „юпіцераў“, якія даюць такі моцны съвет, што кроў пад кожай прымое зялёны колер.

### Волхаўбуд

У 120 кіламетрах ад Ленінграду раскінуўся электрычны гарадок. Аграмадныя, шырокія нямошчаныя вуліцы, вялікія часовыя драўляныя памяшканьні—усё гэта напамінае нешта пачаткова-няскончанае ў параўнанні з самой электрычнай

станцыяй Волхаўбду. На станцыі працуе 8 генэратарам. Яны даюць сьвет на ўесь Ленінград. Прыводзяць у рух яго фабрыкі і заводы. Сама станцыя стаіць на рацэ Волхаў. Яна займае даволі значны пляц.

У сярэдзіну станцыі прапускаюць толькі па асобных прапусках, пры гэтым ні ў якім разе не прапускаюць тых, хто мае з сабой фотографічны апарат.

Уся станцыя ўяўляе з сябе нейкую бязъмерна моцную жалезную істоту. Па сваёй велічыні яна самая большая ў СССР. Адзін праход над вадой вадаспаду трэба ісьці шмат часу. Пры гэтым кружыцца галава і дыхаць робіцца цяжка. Праўда, гэта можа ў залежнасці ад тых абставін, у якіх мы знаходзіліся. Пахіснуцца ў бок страшна, бо там ідзе пафарбаваны чорнай фарбай провад, у пачатку і канцы якога намалёваны щкілеты і надпіс аб тым, што дакрануўшамуся да гэтага проваду пагражае съмерць. Было цёмна. Лямнажкі вісяць адна ад другой на працягу 3—4 сажняў. Шум і грохот напаміналі сабой глухія ўдары ўстрывожанай зямлятрасеньнем глебы.

Вышаўшы адтуль, мы доўга, доўга любаваліся многафарбай пенаі вады. Узьнімаліся і падалі аграмадныя беласынегнапенныя зверху, і зынізу зеленавата-чырвоныя хвалі. Завывалі і гудзелі злосна, упарта і страшна.

Мы папалі ў той час, калі прапускалі каля станцыі параход. Спачатку адчыняюцца адны вароты, робяць узровень вады адноўкавы, потым другія, і параход тады праходзіць. Гэта цягнецца прыблізна каля гадзіны.

Праз некалькі гадзін мы накіраваліся ў Ленінград, каб адтуль ужо накіравацца на бацькаўшчыну.

### Разъвітанье

У гэты дзень у нашай програме было выехаць з Ленінграду. Але цягнік, які вёз нас з Волхаўбду, ішоў так, што нават съмешна ўспамінаць. На кожнай маленъкай станцыі ён стаяў ледзь не па гадзіне, пропускаючи паштовыя і скорыя паязды. Вынік ад гэтага быў той, што мы ўсё-ж такі спазыніліся. 120 кілёметраў мы ехалі гадзін 7—8.

У гэту ноч мы ня спалі. Ляжалі, варочаліся з боку на бок і не маглі заснуць. Хвалявалі і трывожылі новыя пачуцьці.

Падняліся з цяжкімі галовамі. У вокны пятага паверху глядзела хворая ленінградская раніца.

Горад, як і заўсёды, шумеў, съмяяўся, плакаў, ня съціхаў жыць сваім мільённым жыцьцём. Паўзьлі лёгкія ранішнія туманы. І дзіўна, чамусьці напаміналі яны сабой нашы асенінія туманы, што надыходзяць халоднымі верасьнёўскімі вечарамі. Пацягнула ізноў у Беларусь. Цэлы дзень мы прахадзілі па вуліцах, ня ведаючы за што ўзяцца, і ледзь толькі съязнела, накіраваліся на станцыю.

## За будзённай працай

(З блёк-ноту комсамольскага працаўніка)

Сёньня наша „слова“ аб газэце, аб комсамольскай газэце „Чырвоная Зьмена“.

Калісьці была прыказка „писатель пописывает, читатель почитывает“. Цяпер чытач ня толькі пачытвае. Цяпер чытач уцягваецца газэтай у шмат карысных, цікавых мерапрыемстваў. Весь аб гэткім вопыце мы зараз і будзем апавядань.

Організацыйную дзеянасць вызвала тое, што часам з дапамогаю таго ці іншага дасканальна прадуманага мерапрыемства газета можа сапраўды зьявіцца застрэльшчыкам новай справы, адным з дапаможнікаў ЦК ЛКСМБ у яго „вспашке“ новай паласы працы ў саюзе.

Гэта таксама дапамагае гуртаваць вопыты асобных „прызвіных агней“, асобных удалых, прыкладных узору работы.

\* \* \*

### Характэрны прыклад.

У організацыі, у свой час, было многа размоў аб неабходнасці ўцягваньня комсамольцаў у практичную работу па адбудаванню сельскай гаспадаркі. Рэдакцыя газеты надумала склікаць першую ў Беларусі нараду комсамольцаў—самастойных сельскіх гаспадароў.

Месцам для нарады быў выбран Горацкі раён Аршанскай акругі, у межах якога знаходзіцца Беларуская Сельска-Гаспадарчая Акадэмія. Была праведзена дасканальная падрыхтоўка. У нарадзе прынялі ўдзел 35 комсамольцаў—самастойных гаспадароў, каля 20 гасцей з вёскі і чалавек 20 mestachkovых комсамольцаў і юнкораў. Акрамя таго, увесе дзень (на ранішнім і вячэрнім пасяджэннях) прысутнічалі і прымалі ўдзел у спрэч-

ках 10 профэсароў і агрономаў, а таксама ўсе сябры акругому ЛКСМБ, горадзкага райкому КПБ, прадстаўнікі трох газэт. Былі атрыманы спэцыяльныя прывітаньні ад бюро ЦК КПБ, ЦК ЛКСМБ і г. д.

Гэта была „парадная частка“.

Непасрэдная-ж дзелавая праца была характэрна тым, што рэдакцыя ніякіх вялізных дакладаў на тэмы „вообчэ“ і „ў час-насьці“ ня ўключыла. Замест гэтага былі заслушаны два практычныя даклады комсамольцаў—самастойных сельскіх гаспада-роў аб становішчы іх гаспадарак і дасканалыя садаклады агрономаў, якія загадзя выехалі на месца і абсьледвалі гаспадаркі гэтых комсамольцаў.

На дакладах разгарнуліся цікавыя спрэчкі. У перамешку з вясковым бязвусым комсамольцамі выступаў сталы, сілава-лосы профэсар і пасълі некалькіх адчувальна-шчырых уступных слоў пачынаў даваць шэраг практычных парад па жывёла-водству ці другой галіне сельскай гаспадаркі.

Нарада, ня гледзячы на тое, што працавала звыш 12 гадзін, прайшла дзелавіта.

Аб гэтым кажуць наступныя вытрымкі з двух лістоў, пры-сланых профэсарамі, удзельнікамі нарады, у рэдакцыю газэты „Чырвоная Зьмена“.

— „...Я быў запрошаны на нараду комсамольцаў—сама-стойных гаспадароў. Думаю: што гэта яшчэ за выдумка, якім могучы быць самастойнымі гаспадарамі ў вёсцы комсамольцы?!“

— „...Зявіўся роўна а 10 гадзіне раніцы ў партклуб і адразу папаў у вясёлу кампанію комсамольцаў.“

— „...Выходзіць на трывуну хлопец у кожуху і вялікіх ботах. Гаворыць аб тым, якая яго гаспадарка, як адносяцца бацькі да гаспадараньня сына і г. д. У яго ўжо паўтара гады як заведзена дзеяцільне і асушен пакос. Яго гаспадарка па-ляпшаецца на вачох.“

„...Іду дахаты змораны, але здаволены тым, што пра-нулася вёска, што маладыя комсамольскія ўсходы цягнуцца да пабудовы колектывнай гаспадаркі“. (З ліста профэсара Ф. Паўлава).

„...Маладыя вясковыя хлопцы—Кандраценка і Вайстроў—чи-талі даклады аб сваіх гаспадарках. Агрономы давалі спра-вадачы аб зробленым імі абсьледаваньні гэтых гаспадарак. Про-

фэсары, навуковыя працаўнікі і шэраг маладых агрономаў—усе жадалі падзяліцца сваімі думкамі, парадамі, ідэямі.

„...Гэта была цікавейшая нарада, якую я калі-небудзь сустракаў“ (З ліста профэсара М. І. Бурштэйна).

Наперакор звычайнасці і спрэчкі вяліся на новы лад.

Загадзя да нарады ўсім удзельнікам быў раздадзен прыблізны съпіс тых пытанняў, якія пажадана, каб былі закрануты ў спрэчках. Гэта, на першы погляд вельмі маленъкае, мерапрыемства надало спрэчкам строга дзелавы характар.

Пасля нарады ўсе ўдзельнікі атрымалі ў падарунак ад рэдакцыі па бібліотэцы сельска-гаспадарчых кніг.

Вынікі—коратка—як падрыхтоўка, так і правядзенне нарады—былі падрабязгова асьветлены ў газэце. На падставе гэтага вопыту мясцовыя райкомы КП(б)Б і ЛКСМБ прынялі рашэнне аб правядзеніі падобных нарад (ня толькі ў комсамольцаў, але і ў комуністых) па асобных сельсаветах.

У Горках за апошні час ужо была скліканая другая агульнараённая нарада. *Акрамя таго, хваля падобных нарад практикалася па ўсіх акругах Беларусі.* Агульная ўстаноўка і програма гэтых нарад, у асноўным, поўнасцю кажуць за скрыстаныне вопыту абагуленага газэтай.

На вестках, якія маюцца, вопыт правядзення нарад комсамольцаў—сельскіх гаспадароў—падштырхнула мясцовыя навуковыя працаўнікі на стварэнне ў Горках, пры Акадэміі, Вячэрняга Сялянскага Унівэрсытэту. Унівэрсытэт ужо распачаў там заняткі.

Так наша Горацкая справа аказалася далёка не „дэфіцитнаю“ справаю і дала значную дапамогу агульна-саюзнай працы.

\* \* \*

Завастрэнне ўвагі Саюзу да пытанняў культурна-масавай працы навяло (яшчэ 7 месяцаў таму назад) на думку правясяцьца на старонках газэты агляд самага вялікага ў Менску маладзежнага клубу імя КІМ.

Рэдакцыя перад тым, як выпусьціць старонку, прысьвеченую вопыту працы гэтага клубу, падрыхтавала політсуд, які правяла ў съценах клубу.

Політ суд да таго зацікавіў комсамольскую братву, што зацягнуўся на два вечары і даў сапраўдную крытыку становішча клубнай працы.

Політсуд даў газэце магчымасць выпусціць прагледжаны на многасоценнай аўдыторыі распрацаваны матар'ял.

Раздадзены перад політсудом надрукованы акт абвінавачанья даў магчымасць многім выступіць па свайму жаданню ў якасці съведак.

### Прыцягванье моладзі ў тэатр

Праводзячы агляд працы клубу КІМ, рэдакцыя цесна звязалася з праўленнем клубу. Разам з клубнымі працаунікамі было пастаноўлена організаваць масавы паход працоўнай моладзі ў Беларускі Дзяржаўны Тэатр.

Ва ўмовах Менску гэтая задача набыла ня толькі культурна-выхаваўчае, але і, бязумоўна, політычнае значэнне (большасць гарадзкой рабочай моладзі—яўрэі, пастаноўкі ў тэатры—на беларускай мове).

Па даговоранасці з адміністрацыяй тэатру на „Чырвона-зьменныя“ спектаклі рабілася скідка на білеты ў 50% (ад 15 да 75 кап.).

Акрамя таго, плата за вешалку поўнасцю паступала ў распараджэнне рэдакцыі, і на гэтыя гроши купляліся білеты для дармовага распавяджванья сярод беспрацоўнай моладзі.

Дні для пастановак выбіраліся, як правіла, адразу-ж пасля атрымання пэнсіі.

Такім чынам, спектаклі ў некаторай ступені з'яўляліся затрымкамі супроть растраты палучак.

У час першага спектаклю было даручана групе супрацоўнікаў зрабіць абход піўных, разьмешчаных каля Ляхаўскіх скуранных заводаў і, звычайна, у дні падобных перапоўненых моладзьдзю. У дзень першага спектаклю газэтныя супрацоўнікі налічылі ў піўных усяго некалькі маладых хлопцаў.

Тлумачылася гэта тым, што амаль усе маладыя гарбары колектывуна закупілі білеты ў тэатр.

За апошні час было праведзена 6 пастановак для моладзі („Вір“, „Перамога“, „Над Нёмнам“, „Стралок Тэль“, „Змрок“ і „Каваль Ваявода“). Пастаноўкі наведалі ў агульным ліку 3.600 чалавек. Ніводнага спектаклю ня было без аншлягу.

Да часу скліканья ў Менску па партыйнай лініі нарады па тэатральных пытаньнях было прыстасавана правядзенне дыспуту аб паставленых для моладзі спектаклях.

Дыспект адбыўся ў будынку тэатру, пры аўдыторыі ў 800 чал., і ў выніку значнага ліку жадаючых выказацца ў спрэчках зацягнуўся на два вечары.

На прыводзячы дробных ітогавых матар'ялаў аб дыспекте, мы лічым неабходным зрабіць наступную вытрымку з уступнай прамовы сябра бюро ЦК КП(б)Б і старшыні Інстытуту Беларускай Культуры тав. Ус. Ігнатоўскага, якую ёй зрабіў пры адчыненні дыспекту:

„...Газэта „Чырвоная Зъмена“ і комсамольская організацыя ўпяршыню ў гісторыі Беларусі організавалі такі са-праўдна шырокі пролетарскі суд над тэатрам. Гэта факт вялікага культурнага і політычнага значэння”...

Той-жэ таварыш Ігнатоўскі ў сваёй заключнай прамове, даючы ацэнку дыспекту і 16 заслуханым выступленням адзначыў:

„...Рабочая моладзь, якая выступіла ў спрэчках, у асноўным дала правільную ацэнку паказаным ёй пастаноўкам і тэатру наогул.

„... Я лічу мэтазіодным склікаць такія дыспекты пэрыядычна, бо яны даюць многа цікавага матар'ялу як культурным і тэатральным працаўніком, так і самай моладзі“.

Цяпер, побач з Менскам, падобныя паходы моладзі ў тэатр організуецца ў шэрагу месц Беларусі (Віцебшчына, Магілеўшчына, Гомельшчына і г. д.).

\* \* \*

Акрамя ўпартага, з нумару ў нумар, асьвятлення шэрагу пытаньняў, звязаных са зыніжэннем цэн (работа кооперацый, якасць продуктаў, накладныя выдаткі і г. д.), рэдакцыя пра-вляла два організацыйныя мерапрыемствы.

Вопыт „інтарв'ю“ юнкораў і рэпарцёраў з хатнімі гаспадынямі паказаў, што яны могуць многа цікавага расказаць аб tym, як у іх за плітою, у гаршку дае сябе адчуваць зыніжэнне цэн.

Гэта наштурхнула на думку аб скліканні шырокай нарады бацькоў комсамольцаў (пераважна хатніх гаспадынь) па пытанню зыніжэння цэн.

Нараду прышлося вызначыць на некалькі няспрыяючы дзень—нядзелью, дзень праваслаўнага і яўрэйскага вялікадню.

Перад нарадаю былі разасланы супрацоўнікі і юнкоры за съпісам хатніх адресоў жонак працоўных. Купіўшы 600 паштовых картак, рэдакцыя па пошце, на хатнія адресы, паслала запрашэнне на нараду.

Эфект быў нечаканы.

На нараду з'явілася звыш 350 удзельніц, якія прышлі разам з груднымі маленькімі дзяцьмі.

Пасля дакладу Наркамгандлю і МЦРК пачаліся цікавыя спрэчкі.

Па матар'ялах гэтай нарады праўленыне МЦРК прыняло шэраг конкретных пастанов (аб пашырэнні сеткі мясных крам, аб адносінах прыказчыкаў з пакупцамі, аб папаўненні асортывменту тавараў і г. д.).

Аб tym, што нарада сябе апраўдала, акрамя практичных вынікаў, гаворыць таксама і наступная вытрымка з газэтнай справаўздачы, якая зьмешчана ў газэце ЦК КПБ „Звезда“ ад 7 красавіка ў нумары 95 (2605).

„... Скліканая па ініцыятыве рэдакцыі газеты „Чырвоная Зімена“ і Жанадзелу акругкому КПБ сход дэлегатаў і жонак рабочых прыйшоў з вялікімі посьпехам...“

„... Упяршыню праўленыню МЦРК прышлося рабіць спраўаўздачу перад такой вялікай колькасцю жонак пайшчыкаў—асноўным кадрам спажыўцоў у коопэратыўных крамах...“

„... Кожнае выступленыне насіла зусім конкретныя характеристар. Агульных разважаньняў ня было...“

Зараз вопыт склікання падобнага роду нарад практикуецца фабзаўкомамі асобных прадпрыемстваў і раённымі жанадзеламі.

Апрача сходаў хатніх гаспадынь, праведзена ў адным з раёнаў нарада вясковых комсамольцаў-коопэратораў (удзельнічала звыш 70 чалавек), якая таксама дала шмат цікавага фактычнага матар'ялу.

\* \* \*

Праведзеная нарада па пытанню турызму паказала неабходнасць утварэння экспурсыйна-турысцкага бюро, якое цяпер працуе пры рэдакцыі.

Апрача зъмяшчэння ў газэце шматлікіх матар'ялаў на гэту тэму, рэдакцыя знайшла мэтазгодным правесці на пачын

сіламі рэдакцыі экскурсію ў Ленінград—Кронштадт—Краснае Сяло—Волхаву́ду.

Рыхтавацца да экскурсіі пачалі за  $2\frac{1}{2}$  месяцы. Такі працяг часу даў магчымасць:

шырока паведаміць аб экскурсіі (праз газэты, спэцыяльна надрукаваны плякат і г. д.);

жадаючым ехаць накапіць неабходную суму грошай (38 руб. 90 кап.) і

самой рэдакцыі правесыці дасканальную папярэднюю падрыхтоўку.

У выніках дасканальнага, да самых мікроскопічна-малых дробязяй, выпрацаванага пляну, удалося правесыці экскурсію без малейшай організацыйна-фінансавай перашкоды.

У экскурсіі прыняло ўдзел 130 чалавек. Пераважная большасць—рабочая і сялянская моладэь. Экскурсантамі было прадстаўлена 11 акруг БССР.

Экскурсія, разам з дарогай, працягнулася 14 дзён. Папярэдні плян наведваньня асобных месц (музэяў, прадпрыемстваў, фле́ту, дзяржтэатру, палацу і г. д.) выканан поўнасцю.

Самы факт як падрыхтоўкі да экскурсіі (па ячэйках утвараліся грошовыя фонды, наладжваліся платныя вечары, рабіліся „атакі“ на культфонды профсаюзаў і г. д.), як провадаў (на вялікіх станцыях экскурсантаў урачыста праважалі шматлюдныя натоўпы моладзі і ўзрослых рабочых з оркестрам музыки, паходнямі і г. д.) і ўдалага правядзення гэтага мерапрыемства (пасля экскурсіі экскурсанты рабілі справа здачы па ячэйках, дзяліліся ўражаньнямі на вечарох, у клубах і г. д.)—з'явілася лепшай, пераканаўчай агітацыйай за экскурсіі і турызм.

У выніку чаго за першыя летнія месяцы ўжо адправіліся некалькі групп рабочай і студэнцкай моладзі на лодках да Чорнага мора, рыхтуецца паездка рабочых хлапцоў у Ленінград і Маскву, сталі разъвівацца экскурсіі ў абшарах акругі ці раёну (пехатую, на вэлёсыпэдах, на лодках) і павялічыліся прыезды ў Менск экскурсій сялянскай моладзі.

Экскурсыйна-турысцкая камісія пры рэдакцыі, апрача прадаў экскурсантам, аказвае таксама экскурсіям дапамогу, выдаючы ім ільготныя чыгуначныя ліцеры (якія нам усялякімі праўдамі і „няпраўдамі“ удалося раздабыць).

\* \* \*

Мы, здаецца, надта падрабязгова расьпісаліся і таму прымушаны на астатніх (найбольш важных) організацыйных мера-прыемствах застанавіцца зусім коратка.

*Да выбараў у гарсавет газэта прыстасавала правядзенне нарады комсамольцаў, працуючых у гарсавеце, разам з кіраўнікамі гарсавецкіх сэкцый. Папярэдне разам з акруговым камітэтам ЛКСМБ было праведзена абсьледванье той працы, якая выконваецца комсамольцамі ў савеце. Матар'ялы нарады, апрача зъмяшчэння ў газэце, былі таксама скарыстаны ў паказаньях ЦК на месцы па гэтаму пытанню.*

*Да Міжнароднага Жаночага Дню рэдакцыя газэты разам са зъмяшчэннем артыкулаў з агульнымі разважаньнямі на тэму аб жаночым роўнапраўі, вылучыла два практичныя пытанні:*

*аб адносінах комсамольскіх ячэек да замужніх комсамолак і аб іх удзеле у агульна-саюзнай працы;*

*аб ролі і аб тым фактычным месцы, якое ў гэты час займаюць дзяўчатаў ў вытворчасці. Папярэдне скліканыя па гэтых пытаньнях нарады (разам з майстрамі і прадфабкомамі— па другому пытанню) дасканальна і рознастайна разабралі— пасля чатырох вячэрніх пасяджэнняў—гэтыя пытанні і выпрацавалі два адкрытыя лісты да організацыі.*

Гэтыя лісты, па пастанове ЦК ЛКСМБ, былі ўключаны ў парадак дню чарговых ячэйковых сходаў. Потым, па прыкладу „Чырвонай Зымены“, у шэрагу акруг акругамам ЛКСМБ былі праведзены падобныя нарады.

*„Досуг піонэраў і набыцьцё імі тэхнічных навыкаў“.* У гэтай нарадзе, побач з піонэрскім актывам, удзельнічала таксама шмат настаўнікаў і бацькоў.

Нарада аказалася харектэрнай тым, што паказала амаль што поўнае неразуменне з боку значнай часткі прысутных таварышоў у тых пытаньнях, якія яны павінны былі абгаварыць.

Гэта прымусіла газэту забіць трывогу, зъмесьціць шэраг матар'ялу па гэтых пытаньнях, а таксама правесці на страницах газэты ажыўлённую дыскусію.

*Харектэрна адзначыць, што пры правядзеніі нарад *аб якасці шэфскай працы комсамольскіх ячэек у вёсцы* таксама прышлося выкрыць, што вялікае захапленне організацыйнымі*

формамі засланяла сабою асноўную мэту—непасрэдную шэфскую працу. У гэткім, прыкладна, духу намі і быў прыпадненсен у газэце матар'ял аб гэтай нарадзе.

\* \* \*

*Гадавіна Чырвонай арміі* была ў газэце адбіта аглядам працы вайсковых гурткоў (з папярэднім абсьледваннем) і падвядзеньнем вынікаў гэтага агляду на нарадзе.

Прыблізна з падобнай-жа ўстаноўкай, як і пералічаныя раней мерапрыемствы, былі праведзены нарады *комсамольцаў, працуючых у вытворчых нарадах*, і аб становішчы эдароўя *працоўнай моладзі* і г. д.

Цяпер заканчваецца масавы *шахматны турнір моладзі*. Усяго ў турніры прыняло ўдзел звыш 250 чалавек, з іх пераважная частка—рабочая і часткова вучнёўская моладзь.

У хуткім часе пачнецца ўсебеларускі конкурс стралковых гурткоў, які праводзіцца рэдакцыяй газэты і ТСААВіяхімам.

\* \* \*

Асноўнай, вузлавой задачай бліжэйшых трох месяцаў рэдакцыя вылучыла пытаньні мэліорацыі і торфараспрацовак.

Конкрэтная задача: дабіцца з дапамогай уплыву газэты такога становішча, каб пытаньні ўдзелу моладзі ў організацыі мэліорацыйных таварыстваў і таварыстваў па торфараспрацоўкам—з'явіліся-б адным з асноўных зьвеньняў гаспадарчай работы вісковых ячэек ЛКСМБ.

Наш плян „*операцыйных дзеянняў*“: у шэраг акруг мы паслалі нашых мэліорацыйна-тарфяных „*выведнікаў*“.

Яны павінны, знаёмычыся непасрэдна з працай на месцы, прысладзіць у газэту шэраг нарысаў, абагульняючых вопыт тарфяных і мэліорацыйных таварыстваў і ўдзелу ў іх моладзі.

Апрача гэтага, нашым „*выведнікам*“ і юнселькорам даручана, як вопыт, організаваць у некаторых месцах групы садзейнічаньня моладзі работам і торфараспрацоўкам. У хуткім часе рэдакцыяй, разам з Наркамземам, будзе распрацаваны орыентыровачны плян працы гэтых груп садзейнічаньня.

Пры рэдакцыі ўтворана консультацыя па тарфяных і мэліорацыйных спраўах. Да ўсяго гэтага трэба дадаць, што ў

гэты час рэдакцыйны колектыв (аж да аддзелу хронікі) грунтоўна знаёміца з літаратурай па пытаньнях мэліорацыі і торфу.

Як вопыт, газэта мае думку паставіць пытаньне аб уязыці некоторымі раённымі комсамольскімі організацыямі шэфства над мэліорацыйнымі работамі, якія вытвараюцца на тэрыторыі данага раёну.

Мы вышэй выклалі нешта накшталт пляну, а як ён будзе реалізован—пакажа нам недалёкая будучыня.

Ва ўсякім выпадку, усе рэдакцыйныя працаўнікі настроены ў адносінах да балот самым ваяўнічым вобразам, і трэба спадзявацца, што гэты настрой яны змогуць перадаць і ўсім чытачом.

\* \* \*

За апошні час у некоторых таварышоў узьнікла думка: ці ная выполнівае рэдакцыя паралельную работу акругомам і райкомам ці не падмяняе яна іх.

Мы лічым, што падобныя паразуменіні асобных таварышоў нельга прымати усур'ёз.

*Ні аб якім паралелізыме ня можа быць і гутаркі.*

Прынцыповая ўстаноўка наступная: газэта організацыяна афармляе ту ю галіну работы, на якую трэба звярнуць увагу організацыі, газэта стараецца аформіць (па сваіх сілах, з дапамогай чытачоў і юнкораў, з дапамогай грамадзянства) модель, вузор той ці іншай формы работы.

Аб шкодным паралелізыме ня можа быць і гутаркі, хаця-б таксама і таму, што тое ці іншае мерапрыемства рэдакцыя праводзіць толькі адзін раз з тым, каб яно з дапамогай саюзных органаў прымнялася ўва ўсёй саюзнай організацыі, урастала-б у штодзеннную работу.

Затым. Кожнае важнае організацыйнае мерапрыемства, кожнае прынцыповае пытаньне рэдакцыя загадзя згаджае з ЦК і адпаведным акругомам ці райкомам.

Такім чынам, зноў такі баязьлівым гутаркам аб шкоднай „партызаншчыне“ ня можа быць і месца, так як любое мерапрыемства газэты цесна ўвязваецца, зьяўляецца непадзельнай часцю агульнасаюзной работы.

Падводзячы папярэднія вынікі праведзенай організацыйнай работы, трэба адзначыць, што штуршок, зроблены ў гэтых адносінах газэтай „Комсамольская Праўда“ мае для нашых провінціяльных газэтаў вялікае значэнье.

Побач з чулым прыслухоўваньнем да саюзнага жыцьця, праз паступаючы матар'ял, асобныя організацыйныя мерапрыемствы даюць магчымасць уважліва выслухоўваць пульс саюзнага жыцьця, даюць магчымасць ведаць, „...як пахне жыцьцё“.

Вось такавы—адносна кароткія наброскі аб вопыце организацыйнай працы рэдакцыі.

Вось так мы ажыцьцяўляем наказ Ільліча, што „...газэта ня толькі колектывны агітатар, але і колектывны організатор“...

М. Касцяровіч

## У Фіншчыне

(*Нататкі з дарогі*)

Сучасная Фіншчына займае 387.565 кв. км., г. зн. у троі разы большая за Беларускую Савецкую Соцыялістичную Рэспубліку. Насяленыня-ж тамака значна менш чым у нас, а ўласна—толькі 3.560.000 чал. Каля 65 проц. насяленыня займаецца сельскай гаспадаркай, больш 14 проц. занята ў прамысловасці, 3,4 проц.—гандлем, 3,5 процантаў—на транспорце і 13,3 проц.—іншою дзейнасцю. Моднаю нацыянальнаю меншасцю зьяўляюцца швэды, хоць іх налічваецца толькі каля 10 проц. Доўгі час швэды былі культурна мацнейшымі і цяперака стараюцца захаваць што можна ад свайго пануючага становішча. Цяперака ўжо пераважная большасць школ з фінскаю выкладовою моваю, у Дзяржаўным Універсітэце ў Гэльсінках амаль што ўсе лекцыі чытаюцца на фінскай мове, у Турку адчынены прыватны універсітэт з фінскаю выкладовою моваю і г. д. Фінская мова займае першае месца, хоць урадовыі роўнапраўныі мовамі зьяўляюцца швэдзкая і фінская. На іх напісаны назвы вуліц, шыльды, програмы кінофільм і надпісы ў апошніх і г. д. Барацьба паміж гэтymі мовамі ня спынена. У Турку-ж адчынен прыватны універсітэт з швэдзкай выкладовай мовай, выдаюцца швэдзкія часопісы, існуюць швэдзкія школы і г. д. Часамі гэта барацьба прымае вельмі вострыя формы, і тамака з жахам слухалі, што ў нас аж чатыры роўнапраўных дзяржаўных мовы. Зразумела, ім трудна было паверыць, што барацьбы паміж імі ў нас няма. Свае позыцыі швэды даводзяць, што швэдзкая мова—старая культурная мова, што ўжываныне фінскай мовы ў наўцы і літаратуры—гэта крок назад і г. д. Фіны на гэта кажуць, што для

фінаў трэба будаваць культуру на фінскай мове, так як гэта робіцца для швэдаў—на швэдзкай, для немцаў—на нямецкай і г. д. Буржуазная сутнасць дзяржаўнага ладу Фіншчыны перашкаджае ім вырашыць гэта нацыянальнае пытаньне проста, так як яно вырашана Савецкаю ўладаю.

З усяго гэтага ясна кожнаму, што пры гатоўцы дэзвёх моваў у грамадzkім жыцці фінская літаратура апошніх стацеццаў развязвалася на дэзвёх мовах: фінскай і швэдзкай.

У пачатку 19 стацецца вядомыя фінскія пісьменнікі Францэн, Хорэус, Лінсан, Шэстром і інш. у сваіх творах апявалі дабрату жанчыны, яе прыгожасць, прыроду Фіншчыны, разважалі ў вершах аб добрых якасцях хрысьціяніна, захапляліся воляю і патрыятызмам, ухвалялі значэнне науки і мастацтваў і перакладалі чужаземных пісьменнікаў. Усе яны пісалі на швэдзкай мове. Але ў той-ж час Якаў Тэнегром даводзіў неабходнасць развязцаў нацыянальнай фінскай поэзіі з народнай творчасці і паклаў пачатак мэтаймнёнасці да нацыянальнага адраджэння. Усё-ж мала яшчэ было сіл, не пасыпелі ўмовы, а таму пісьменства заставалася і далей швэдзкім па мове. Рунебэрг, дасканала азнаёміўшыся з бытам фінскага народу, адбіваў у сваіх шматлікіх творах пераважна яго дадатныя бакі. Затое яго сучаснік Стэнбек, які пісаў таксама ў палове 19 стацецца, адбіваў пераважна цёмныя бакі жыцця, будучы пэсымістым, але застаючыся праўдзівым. Працягваючы традыцыі Хорэуса, Сігнэус, другі сучаснік Рунеберга, пісаў разважаньні ў вершах з гісторыі народу і пакінуў па сабе шмат твораў, прасякнутых закаханьнем да Фіншчыны. Другі пісьменнік, Топэліус, працаваў у тым-же кірунку, але быў больш таленавіты за папярэdnіх і вызначаўся мастацкасцю і шчырасцю. Яшчэ большым патрыётам, чым Топэліус быў Бэрнтсон, які пісаў ужо і прозаю.

Да паловы-ж 19 стацецца належыць і пачатак так званай новай літаратуры на швэдзкай мове. Прадстаўнікі яе, Эсэп і Пінэлё пісалі гістарычныя і бытавыя апавяданьні, Мальстром з тонкім поэтычным пачуццём памастацку даваў уражаньні ад прыгожай фінскай прыроды, а Рэксэль можа лічыцца прадстаўніком байронізму і часткова працягваў традыцыі Францэна і Топэліуса. Усе гэтыя поэты і пісьменнікі падрыхталі глебу да ўплыву на поэзію новых поглядаў Дарвіна,

Фохта, Бокля і інш., якія і адбіліся ў творчасці Сэдэргольма, Нэрвандэра, Гэрдбэрга, Лягуса, Лінда, Райтэра і інш.; Вэтэргоф і Вальбэрг больш за іншых аддавалі ўвагі сучасным ім філёзофскім пытаньням жыцьця.

К 20 стагоддзю ў гэтай літаратуре, як і ў літаратуре на фінскай мове, запанаваў рэалізм, форма непараўнальна ўзбагацілася, а ў поглядах зьявіўся утончаны сэнсуалізм, хоць былі і пасълядоўцы старых, як Аренберг і інш.

Побач з літаратурой на швэдзкай мове, у пачатку 19 стагоддзя пачала разьвівацца і літаратура на фінскай мове; Эліас Ленрот сабраў фінскі народны эпос і выдаў яго пад называю „Кантэле“ і „Калевала“. У газэце „Мэхіляйпэн“ ён друкаваў і гістарычныя апавяданні на фінскай мове. У гэты-ж час Раяні выдаў сваю фінскую гісторыю. Усё гэта падрыхтавала глебу для зьяўлення і працы поэтаў і пісьменнікаў. Пачынальнік Кархопэн яшчэ напалову вучоны, напалову поэт. Але хутка яму на падмогу выступілі: Лютынен, Маконэн, Кюмляйнэн, Пухака, Каліо і драматургі: Лягерваль і Ганікайнэн. Разьвіццю літаратуры на фінскай мове пачало дапамагаць і Фінскае Літаратурнае Таварыства пры шчырым удзеле ў яго працы і вядомага Ленрота. Разьвіццю фінскай літаратурнай мовы значна дапамог поэт Альквіст сваймі надзвычайна ўдалымі ўзорамі фінскага вершу, з якіх лепшымі лічацца: „Магутнасць Фіншчыны“, „Песьня саволаксца“ і інш. Але першым асілкам фінскай поэзіі лічыцца Крон, які пісаў і прозаю. Самым-жа моцным і самым яркім літаратарам зьяўляецца Алексіс Ківі разам з Юганіем Ахо, Іоганам Лінанкоскі, Эйно-Лейно і Тэо Пакаля. Усе яны ўвайшлі ў гісторыю літаратуры канца 19 і 20 стагоддзяў.

Алексіс Ківі, як сын краўца, прынёс у сваёй творчасці ўсе свае ўражаньні, перажываньні, пачуцьці і думкі з шырокіх народных гушчаў у непасрэднай і сувежай перадачы. Самым выдатным яго творам зьяўляюцца „Сем братоў“, якія хацелі адрачыцца ад цывілізацыі і жыць, як першыя людзі, але з гэтага нічога ня вышла. Ківі пісаў і драматычныя творы, з якіх лепшым лічыцца „Лія“. Крыху пазнейшым па часе за Ківі зьяўляецца поэт Эрко з сялян, настаўнік. У ім ёсьць нешта роднае Я. Коласу. Пісаў ён і трагедыі, у той час як Каяндэр перакладваў Шэкспіра, а Крамс апрацоўваў гіста-

рычныя фінскія сюжэты ў форме баляд. Э ліку драматургаў лепшымі лічыліся Янсон і Кант, якія давалі вельмі трапныя харктастыкі народных тыпаў, а Кант зъяўлялася прадстаўніцай найноўшага рэалізму ў сваіх п'есах і апавяданьнях.

Ужо даўно ў Фіншчыне раззвілася штучная народная творчасць. Пачынальнікам у гэтай галіне быў Пайварыта, які напісаў апавяданье „Маё жыцьцё“, у якім дае свой жыцьцяпіс, але з цікавымі здарэннямі вонкавага жыцьця. Сваёю творчасцю ён нагадвае нашага Старога Ўласа. За Пайварынам пайшло шмат іншых, што і ўтварыла цікавую, напалову народную, напалову штучную літаратуру.

Твар сёнешній фінскай літаратуры на фінскай мове трохі высьветліца, калі мы пералічым сучасных фінскіх літаратаў з іх творамі. Адзін з самых выдатных—А. Ярнфэльт, моралісты, падобны Л. Талстому, у сваіх галоўных творах: „Ісэнмаа“ і „Гэлена“ малюе студэнта-патрыётута і інтэлігентную дзяяўчыну. Аснова твораў—патрыётызм, але яшчэ гуманны. Другі пісьменнік—С. Івалё дае гістарычныя романы з эпохі 16—17 в., як „Гюго Вэсайнэн“, „Эраман Тайстэле“ і інш. Адна з сапраўды лепшых сучасных пісьменніц Майля Тальвіо ў сваім вялікім романе „Зынішчэнне цёмнага дому“ апісвае жыцьцё провінцыяльнага інтэлігента і маладой дзяяўчыны, якая загінула. С. Алкіо—заснаваўца аграрнай партыі, былы міністар соцыяльных спраў, самавук, моралісты і шчыры хрысьціянін, былы купец, у сваім романе „Ножык юнкера“ пасвойму паказвае народнае жыцьцё Эстэрботні. В. Антэрво—рэктар університету, лірык-філёзоф даступны толькі пэўнаму колу чытачоў, як О. Манінэн—другі лірык-профэсар. І. Лехтонэн—романісты з сатырычнымі здольнасцямі, былы студэнт, у сваіх творах карыстаецца пераважна матар'ялам з вайны 1918 году і тэндэнцыяна высьмейвае бальшавікоў. Тоё самае робіць і сатырык-романісты І. Кіанто ў сваёй „Чырвонай рысе“ і інш. Ф. Сілямпэ таксама карыстаецца матар'ялам з грамадзянскай вайны, будучы крыху глыбейшым і цішэйшым за Лехтонэнам ў сваёй „Святой беднасці“. Л. Кюсьці—лірык прырода-апісальны з захапленнем ідyllій. М. Сокуні—высьмейвае гарадзкое мяшчанства ў сваіх комэдыях. Шмат сувязяйшы за іншых І. Гэрканэн, які піша з жыцьця Карэліі, імкнецца культурна падняць гэту сваясаблівую самабытную краіну Фіншчыны.

і карыстаенца посьпехам. Ёсьць і іншыя і больш маладыя, але ў гэты пералік яны нічога новага не ўніясуць.

Як бачым, жывога конкретнага селяніна, tym больш рабочага, а таксама працы, наогул, у фінскай літаратуры німа. Мяне запэўнілі, што пролетарскіх пісьменьнікаў, левых пісьменьнікаў у Фіншчыне німа. І сапраўды, спаткаща з такімі нія прышлося. Калі дзе і ёсьць яны, дык пабачыць іх, мабыць, нія так лёгка.

Далёкае романтычнае мінулае, ідyllія, інтэлігентныя перажываныні—вось уласцівасці фінскай літаратуры пры рэалізме з боку формы. А калі хто бярэцца за сучаснасць, дык дае тэндэнцыйна антыбальшавіцкія творы, накіраваныя супроты рабочае клясы. Крытыкі-ж дарэмна імкнуща давесці пры гэтым агульначалавечасць і бясклясавасць літаратуры.

Нельга абыйсьці маўчаньнем Саюз Фінскіх Пісьменьнікаў, які ўжо мае 30 год. Ён яднае літаратараў, крытыкаў і аматараў літаратуры і мае на мэце: аб'яднаныне літаратараў, дапамогу разьвіццю літаратуры і абарону экономічных інтарэсаў пісьменьнікаў. Для ажыццяўлення сваіх мэт Саюз наладжвае скоды, популярызуе творы, выдае штогодныя альманахі і (самая шырокая і важная галіна дзейнасці) выдае прэміі і сродкі на замежныя паездкі. Члены Саюзу падзяляюцца на пасыўных і актыўных, а апошнія ў сваю чаргу на: ганаровых (іх 19), сапраўдных (іх 66) і гадавых (іх 65). Пасыўныя падзяляюцца таксама на сапраўдных (іх 10) і гадавых (іх 50). У лік актыўных членуў прымаюцца асобы, якія маюць друкаваную кніжку з добрымі ацэнкамі, а ў лік пасыўных—хто хоча, калі ўнісе пэўную суму грошай. У гэтым годзе Саюз дабіўся выданьня закону аб аўтарскім праве. Сродкі Саюзу складаюцца з членскіх складак і ахвяраваньняў і вельмі вялікія. Праўда, вырасьлі яны каля 10 год назад і, ясна, нія з членскіх складак. З вышэйпададзенай характарыстыкі літаратуры відаць само сабою, хто, якая кляса дае сродкі Саюзу. Тым ясьней гэта таму, што пролетарыят сам нія мае сродкаў і даць іх нія можа. Вось буржуазія і падтрымлівала сваіх пісьменьнікаў, даючы ім круглыя сумы, часта мільёны, якія і складалі фонды Саюзу. Цяперака ўсіх фондаў—15. Выдаткуюцца толькі процэнты з фондаў, але і яны складаюць вялікія сумы. Так, напр., адзін фонд Альстрэма дае пісьменьнікам звыш 40.000 марак у год. Ёсьць фонды выдавецтваў. Кожны фонд мае свой статут, па якім

і выдаткующа прыбыткі з яго. Цяперака нам зусім зразумела, чаму ў Саюзе няма левых, і чаму харктар літаратуры такі больш-менш суцэльны. Левы і ў Саюз не пададзе і дапамогі не пабачыць. Агульны сход Саюзу абірае дырэкцыю і зацьвярджае яе працу. У гэтым годзе адбылося каля 6 сходаў. Саюз мае пісьмовую сувязь з падобнымі саюзамі іншых краін, і дэлегаты яго былі на конгрэсах у Рыме, Стокгольме і Варшаве. Але галоўная праца Саюзу—грашовая. Як бачым, Саюз—цікавая вытрыманая організацыя клясавай літаратуры, цесна звязаная з сваёю клясаю.

У мастацкім стасунку сталіца Фіншчыны—Гельсінкі ня менш рухавая і яскравая, чым звычайнае жыццё яе. Нават надворны выгляд яе—архітэктурныя аздобы і скульптуры на эспланадах і інш. месцах—даюць шмат асалоды падарожніку сваёю прыгожасцю і высокай культурнасцю ў сэнсе прастаты. З помнікаў самы выдатны, бяспрэчна, вядомаму і ў нас Кастрэну ля Нацыянальнага Музэю. У ім паказана столькі інтэлектуальнаага разъвіцця і нутранога хараства чалавека, што глядзіш і не наглядзішся, і доўга, доўга можна стаяць і думаць ля гэтага вялікага твору, тады як каля іншых хапае некалькі хвілін, каб паглядзець. З іншых скульптурных аздоб гораду самаю лепшаю зьяўляецца група гінуých з затопленага карабля. Па сваёй композыцыі, псыхолёгічнай выразнасці і адсутнасці гвалтоўнага спрошчвання або ламання формаў—яна можа лічыцца адным з лепшых твораў малых нароўдаў. Але, бязумоўна, што галоўныя мастацкія каштоўнасці згрупаваны ў музеях. Самым большым мастацкім музэем зьяўляецца Атэнэум, які мае спэцыяльна пабудаваны для яго будынак. У ім больш за ўсё зъмяшчаецца і нацыянальных фінскіх рэчаў. Тутака прадстаўлены амаль усе віды мастацтва: маляўніцтва, скульптура і графіка. Асабліва яскравым зьяўляецца мастак Гален Калела, які, разам з тым, даў амаль што найбольшыя палотны: кузьню, раку зімой і інш. Ня меншае, калі нават ня больше ўражанье ўтвараюць драўляныя скульптурныя працы Галёнена: дзяўчына, жанчына з цялём, мужчына на чоўне, мужчына з алем і мужчына на лыжах. Першая рэч—вялікая скульптура, апошнія—вялікія барэльефы. Гэта—творы фінскія і разам з тым высока-мастацкія. Матар'ял (дрэва), форма і зъмест, будучы глыбока супаднымі, робяць моцны ўплыў на гледача. Побач

з лепшымі самабытнымі творамі ў музэі ёсьць і перайманьні аntyчнага мастацтва, а таксама аддзел замежных мастакоў: Рэпіна, Рэрыха, Сомава, Кустадзіева, Васьняцова, Паленава і інш. Спэцыяльныя залі ў гэтым спэцыяльным будынку дапамагаюць гледачу ўспрымаць больш інтэнсыўна прадстаўленае ў іх. Тутака разумееш, як ня трэба лепш, колькі трацяць нашы музэі, калі паказываюць свае каштоўнасці ў будынках, будаваных для чаго-хаця, але ні ў якім разе не для музэяў.

Другім мастацкім музэем, якім Фіншчына можа гардзіцца ня менш, чым Атэнэумам, зьяўляецца галерэя б. Сінебрухава. Апошні падарыў яе „фінскаму народу“. У той час, як у Атэнэуме можна знайсьці і краявід, і жанравыя карціны, і партрэт, у галерэі б. Сінебрухава—выключна партрэты, апрача якіх-небудзь 10 рэчаў. Зьяўляючыся партрэтнаю галерэю, галерэя б. Сінебрухава разам з тым галерэя пераважна мінъятур. Гэта адзін з найвялікшых збораў у Эўропе і, разам з тым, з выдатнымі імёнамі: Рэмбрандта, Вэляскеза і інш. Хто працуе ў галіне партрэту і мінъятуры,—таму нельга не пазнаёміцца з гэтай галерэй, дзе на кожным кроку высока мастацкая рэчы. Апрача гэтага, у галерэі ёсьць надзвычайна мастацкая і цікавая мэбля, косьць, фарфор і інш. рэчы прыкладнога мастацтва. Будучы адным з строгіх систэматычных збораў і якраз мінъятуры, галерэя адбівае выключна магнатаў, князёў і д. т. п., у той час як у Атэнэуме спаткаеш вёску і працу.

Таксама пераважна адбітак багатых спатыкае падарожнік і ў галерэі б. Сігнэуса. Гэта збор выпадковых, але часамі вельмі каштоўных, рэчаў маляўніцтва, скульптуры і графікі. Ёсьць старыя майстры. Побач з перайманьнем аntyчнага мастацтва і апошнімі ёсьць рэчы і з фінскага жыцця, напр., у манеры перадзівіжнікаў напісаная карціна аб тым, як казакі, спаліўшы вёску, едуць далей у кірунку да сьнежнай гары, дзе скавалася адна сям'я з мужчыны, дзяўчыны і хлопчыка і ў жаху зьбіраецца бараніцца стрэламі з луку. Ня дрэнна напісаны другі малюнак: дзяўчынка і хлопчык на беразе. Ёсьць адна рэч аб працы: разгрузка барліны—работы Русанэна (1908 г.). Застаючыся сваясаблівай, яна нагадвае Мэнье і Матэ разам. Ня менш цікавы і шмат якія іншыя рэчы.

Разглядаючы фінскія мастацкія каштоўнасці, пераконваешся, што фінскіе мастацтва шмат дапамагло фінам у спра-

ве буржуазнага культурнага будаўніцтва, бо адбівала буржуазную Фіншчыну і яе жыцьцё вельмі непасрэдна і патрыётычна, служачы інтэрэсам гэтай самай буржуазіі. Бачачы Фіншчыну ў маствацтве, адчуваеш, разам з тым, як жывы організм, хоць і з аднаго боку толькі: тутака краявід пэўнага краю, тутака портрэт з іншай часткі Фіншчыны, а тамака—праца на пэўнай прыстані і г. д. Няма і почату жаданьня ўтварыць нейкую схему Фіншчыны і фіна, як часамі ў нас наглядаецца жаданьне замацаваць схэматычны тып беларуса і беларускага стылю. Але разам з тым і тут, як і ў літаратуры, мы маем буржуазную Фіншчыну, рэальную, клясавую, гатовую да барацьбы з іншай, рабочаю клясай, якой у маствацтве, апрача некалькіх дробных выпадкаў, ня відаць. У фінскага маствацтва яшчэ павінен прыйсьці сам рабочы і расказаць аб працы.

У Фіншчыне трох університеты, з якіх адзін дзяржаўны—у Гэльсінкі і два прыватных у Турку. Дзяржаўны Університет пераважна фінскі, але частка лекцый чытаецца яшчэ пашвэдзку. Адзін прыватны університет цалкам фінскі, другі—цалкам швэдзкі. Абодва прыватныя університеты заснаваны на сродкі, сабраных па ўсёй краіне сярод фінскай і адпаведна-швэдзкай насельнасці. Цяперака яны маюць субсыдую ад дзяржавы.

Університет у Гэльсінкі, заснаваны ў 1640 г. ў Турку, а пасля перанесены ў Гэльсінкі, зьяўляеца адным з старэйших у Эўропе. Дзякуючы шырокаму разъвіццю працы фінскіх навуковых таварыстваў, Дзяржаўны Університет ня мае неабходнасці друкаваць свае працы. Часамі Університет дае 25 проц. на выданьне дысэртацыі, а рэштү—75 проц., дае дысэртант, але і гэта рэдка, бо часцей за ўсё дысэртацыя таксама выдаецца якім-небудзь таварыствам, выдавецтвам або самім дысэртантам. Галоўныя сродкі Університету складаюцца з уласных фондаў; на гаспадарчыя выдаткі, інстытуты, бібліотэкі і заробак Університет мае сродкі па бюджету ад дзяржавы, каля 5—6 проц. студэнтаў даюцца стыпэндыі, але даволі буйныя. Некаторыя сумы ёсьць на дасьледаванні і замежныя камандыроўкі.

Усё студэнцтва прадстаўляе аўяднаньне зямляцтваў, членства ў якіх абавязковае, і мае сваё цэнтральнае праўленіе—„парлямент“, а таксама ўласнасць больш, чым на 14 міль-

ёнаў марак і, апрача таго, бібліотэку больш, чым ў 100.000 кніг. Агульны сход, які абірае праўленыне, зацьвярджае бюджет і г. д., адбываецца раз у год. Задачы аб'яднання мняюцца з часам. Напр., раней яно організавала народныя університеты, а цяперака апошнія—урадовыя.

Зямляцтвы—гэта аўтономная юрыдычныя адзінкі, якія таксама маюць сваю маемасць, часамі вельмі буйную. Так, зямляцтва провінцыі Сатакунта, пад кірауніцтвам проф. Мікаля, мае санаторию на 120 ложкаў для дарослых тубэркулёзных, 25—дзіцячых і 100—дзіцячых-жа для хворых хірургічным тубэркулёзам. Санаторыя гэта каштую больш 12 мільёнаў марак, ды цяперака організуецца новае аддзяленыне. Праўда, зямляцтва мае на ўтриманье санаторыі і субсыдью—каля 1.200.000 марак штогодна ад дзяржавы ды 350.000 ад камун (сельсаветаў).

Апрача іншай працы, члены гэтага зямляцтва вывучаюць сваю провінцыю і выдаюць працы аб ёй пад называй „Сатакунта“. Вышла з друку ўжо шэсць томаў па 250—300 стронак. Зъмест гэтых зборнікаў самы рознастайны—з галіны прыродна-географічнай, грамадзка-экономічнай і культурнагісторычнай пераважна. Першы том вышаў у 1907 годзе, апошні—у 1926. Раней зямляцтва мела субсыдью ад університету, а цяперака—ня трэба яе: выданье акупляе сябе. Прадаецца каля 1.000 экз. кожнага тому. Шмат робіцца зямляцтвам у галіне вывучэння гісторыі сялянскіх радоў свае провінцыі. У зборніках—працы студэнтаў, зробленыя пад кірауніцтвам профэсароў, і працы апошніх, бо нават скончышы університет былы студэнт застаецца членам зямляцтва да сваёй съмерці. Адпаведна задачам зямляцтва на месцы працуе таварыства па вывучэнню Сатакунты.

Усіх зямляцтваў 12, з іх друкуюць свае працы 11.

Самае выдатнае для ўсяго студэнцтва—гэта Студэнцкі Дом, падараваны студэнцтву „фінскім народам“. Уласна, гэта два дамы, з якіх адзін прыбытковы і зъмяшчаючы магазыны, рэсторан і інш. дае вялікі прыбытак. У другім—памяшканыні на некалькі пакояў для зямляцтваў з агульнай залай на кожныя два зямляцтвы, сталовай, агульнай залай і г. д. З тae прычыны, што швэдзакае і яшчэ тры іншых зямляцтвы маюць свае

вялізарныя дамы, у даным доме зъмяшчаеща толькі восем зямляцтваў ды хрысьціянскі саюз, агульны для ўсіх студэнтаў.

Да рэчы—у школах для самых малых дзяцей існуюць хрысьціянскія і супроцьалькогольныя гурткі; настаўнікі—усе партыйныя, і 97 проц. належыць да правых партый, а каля 3 проц.—да соцыял-дэмократычнай.

Як бачым, буржуазія Фіншчыны падрыхтоўвае сабе зъмену, не шкадуючы сродкаў і сіл.

Да выдатнага ва Університетэ трэба аднесці і бібліотэку, якая зъмяшчаеща ў прыгожым з надворнага і асабліва нутранога боку. Да гэтага далучаеща надзвычайны парадак і чыстата. Расійскі Аддзел Бібліотэкі зъмяшчаеща ў другім будынку і ім загадвае вельмі культурны чалавек, без усялякага шовінізму, магістар Гекман, які шчыра цікавіўся нашымі выданьнямі. Аддзел мае намер фактычна ажыцьцёвіць абмен кнігамі і ўжо паслаў нашаму Університету 16 кніг. З наших выданьняў у аддзеле ёсьць: „Краткая информация об Институте Белорусской Культуры“, „Летапіс Беларускага Друку“ за 1925 і 1926 год і адзін нумар нашай „Мэдычнай Думкі“ і „Nomina anatomica Albo Ruthenica“. Больш за ўсё аддзел цікавіць нашы выданьні па мовазнаўству, гісторыі, географіі, краязнаўству і юрыспрудэнцыі, а таксама прыгожая літаратура. На іншыя—меншы попыт і яны менш цікавіць Аддзел. Зразумела, было падкрэслена, што самыя цікавыя нашы выданьні тыя, у якіх ёсьць рэзюмэ па чужаземных мовах. Гэта мне падкрэслівалі і маскоўскія і харкаўскія спэцыялістыя, як я быў у Доме Вучоных у Ленінградзе. Магістар запісаў ад мяне ўсе новыя выданьні Інбелкульту і краязнаўчых таварыстваў і значна зацікавіўся імі. Выказаў жаль, што Аддзел можа абменьвацца толькі выданьнямі Гэльсінфорскага Університету і дублетамі. Эгодна размове з Прокулевічам, намзаг нашае Дзяржаўнае Бібліотэкі, я запэўніў, што наша кніжная падата можа выслаць у выпадку патрэбы любыя беларускія выданьні, якія зъявіліся на Савецкай Беларусі. Паміж іншым, магістар зацікавіўся гісторыяй нашае Бібліотэкі і тым, ці ўсе кнігі ў нас з былых маёнткаў.

Другою школаю вышэйшага тыпу, з якою мне ўдалося пазнаёміцца, была Рабочая Акадэмія ў мясцовасці Гранкуля. Ад Гэльсінік гэта будзе каля 18 кіломэтраў, але дарога

такая добрая, што тамака чытаюць выдатнейшыя сілы сталіцы, у тым ліку і міністар асьветы. Пасъля таго, як вучань скончыў адпаведную школу, а потым Народны Університет, ён прымаецца сюды і тутака вучыцца год. Заснавана гэта Акадэмія тры гады назад асобным таварыствам. За апошні год, калі было 40 вучняў, Акадэмія атрымала каля 420.000 марак субсыдыі. Вучацца ў Акадэміі хлопцы і дзяўчата 18 год і старэй. Апрача звычайна патрэбных, добра абсталяваных згодна новай пэдагогіцы, аўдыторый, бібліотэкі на 3.000 кніг, кухні, становай і г. д. ёсьць на кожных 2—3 чалавекі асобны пакой у інтэрнаце, лазыня, пляцоўкі, сад, 10 гектараў зямлі і д. т. п.

На 40 кілёмэтраў ад Гэльсінік у другі бок існуе Народны Університет, якіх налічваеца ва ўсёй Фіншчыне каля 50. Гэты Університет, таксама як і Акадэмія, мае добры будынак, інтэрнат, надворныя будынкі, зямлю і г. д. Вучыцца тутака 60 хлопцаў і дзяўчат. Вучэбны год 6 месацяў, настаўнікаў—6 звычайных і 2 часовых. Вучні—усе сялянскія. Бедныя ня плацяць за навуку, іншыя—2.000 марак у год. Заснавала гэты Університет прыватнае таварыства, якое атрымлівае субсыдыі каля 120.000 марак у год, а ўсяго трэба—250.000.

Летам пры Університетэце наладжваюцца трохмесячныя курсы для сялянскіх хлапцуў і дзяўчат з кароткім плянам на вучаньня. Усё робіцца ў інтэрнаце, і наогул Університетэце, па прынцыпу самаабслугоўваньня.

Недалёка ад гэтага Університету ў мясцовасці, якая завецца таксама Тузуля, існуе Настаўніцкі Інстытут, што падрыхтоўвае настаўнікаў для школ хатній гаспадаркі і апошняя—як практычная. У ёй вучыцца 18 дзяўчат. Курс навучаньня—адзін круглы год. Школа мае мін'ятурную сельскую гаспадарку, дзе вучаніцы практыкуюцца, і, апрача таго, 15 гектараў зямлі, 2—саду, будынкі і г. д. Апрача хатній гаспадаркі вучаніцы вучацца пець, музыцы, першым правілам гадаваньня дзяцей. Што выдатнага ў гэтай школе, дык гэта прыгожы сабака, які з жахам уцякаў ад мяне і нам. дырэктара Галоўнай Школьной Управы, што са мной ехаў. Нам з съмехам вытлумачылі, што сабака нас баіцца, бо амаль ніколі ня бачыў мужчын...

Такім чынам, і ў галіне асьветы даюцца субсыдыі, організуяцца ўстановы, якія падрыхтоўваюць людзей для замаца-

ваньня існуючага буржуазната ладу. Тое самае мы спаткаем і ў навуковай справе.

Апошняя ў Фіншчыне разгорнута надзвычайна шырока. Адначасна з асыгнаваньнем стыпэндый на дасьледваньні Дзяржаўным Університетам дзеянічае Акадэмія Навук і шэраг навуковых таварыстваў: Фінскае і Швэдзкае літаратурныя, Фінскае Навуковае, Фінска-Угорскае, Флёры і Фауны, Гісторычнае, Царкоўнай Гісторыі, Старожытнасцяй, Новай Філёлёгіі, Усходу, Географічнае, Мэдычнае, Дыялектолёгічнае і інш. Амаль што ўсе яны маюць сваю даўгую гісторыю і багатыя дасягненьні. На жаль, азнаёміцца прышлося толькі з некаторымі, бо на большае не дазваляў час і ўмовы.

Фінская Акадэмія Навук заснавана ў 1908 годзе па прынцыпу вольнага прыватнага таварыства. Як і ўсё іншыя таварысты, мае свае вялікія грашовыя фонды, атрыманыя, як афары, што служаць пэўнай базай у дзеянісці. Мае надзвычайна шмат сваіх выданьняў; выдае багаты фольклёрны орган. Пакуль што зъмяшчаецца ў доме Фінскага Літаратурнага Таварыства, але ўжо ёсьць проект пабудаваць свой уласны будынак.

Фінскае Літаратурнае Таварыства мае ўжо 97 год і гуртуе ў сваіх шэрагах вучоных і аматараў, маючы навукова дасьледчы харектар. Асабліва шмат зрабіла Таварыства ў справе слоўнікавай і фольклёрнай. Колекцыі запісаў фінскага фольклёру займаюць 8 вялізных шафаў (калі іх так можна назваць) праз уесь пакой, апрача дэзвярэй і пракодаў між шаф. Гэта нязылічонае багацце запісаў дае магчымасць мець усе варыянты і рабіць сапраўды навуковую апрацоўку. Фінскі фольклёр ужо амаль што ўвесь сабраны, і даныя колекцыі, а таксама эстонскія, лічадзца самымі багатымі ў Эўропе.

Слоўнікавая праца вядзеца Таварыствам у трох галінах: утварэння слоўніка фінскіх дыялектаў, слоўніка старой фінскай мовы і слоўніка сучаснай літаратурнай мовы. Збор першага пачаўся Таварыствам у 1895 годзе, а ў 1924 годзе быў утвораны спэцыяльны слоўнікавы Легат, які спачатку меў штосьц падобнае на акцыянэрнае таварыства ў справе сваіх сродкаў. У 1924 годзе парламант даў Легату субсыду ў памеры 200.000 марак, а ў гэтым годзе—400.000. За ўвесь-жа час,

з 1924 году, ад ураду атрымана субсыдыі адзін мільён марак. Ёсьць надзея, што і ў наступныя гады слоўнікавы Легат будзе мець ад ураду субсыдыі па марак—400.000, а ўся праца зьбіраньня слоўніка дыялектаў мае працягнуцца яшчэ каля 10 год, пасля якога тэрміну мае пачацца рэдагаваньне. Апрача сродкаў Таварыства і ўраду, на гэту працу даваліся значныя сумы прыватнымі асобамі, а таксама адміністрацыйная ўлада камун (сельсаветаў) асыгноўвала часамі пэўныя сумы на збор слоўніка мовы данай тэрыторыі камуны. Перасылка матар'ялаў у Легат і лістоў апошняга робіцца поштай дармова. Збор праводзіцца спэцыялістымі і падрыхтаванымі студэнтамі—стыпэндыятамі Універсітэту. Часамі прысылаюцца матар'ялы, або адказы аматарамі з месц. Той, хто прышле шмат адказаў на анкетнае запытаньне, атрымлівае пэўную ўзнагароду. Статыя колектары (зьбіральнікі) атрымліваюць каля 3.000 марак у месяц, прычым яны настолькі добрасумленныя, што якой-небудзь контрольнай лічбы для іх ня існуе. Зьбіраньне і праверка адбываюцца экпэдыцыйным шляхам, але Легат імкнецца мець працаўнікоў, якія-б жылі ня менш году на адным месцы, бо вычэрпваючы вивучэньне аднае гутаркі адным чалавекам патрабуе каля трох год. У гэтым годзе Легатам камандыравана 20 чал., якія працуяць ва ўсходній Фіншчыне каля мяжы СССР. У 1899 годзе Таварыствам выданы вялікі орыентыровачны слоўнік для зьбіральнікаў, а ў апошнія часы перавыдана кнішка аб мэтодах зьбіраньня і зьбіральніцкім до-съледзе ранейшых зьбіральнікаў, а таксама кнішка аб tym, як выбраць мясцовага чалавека—„майстра слоў“, і як з ім працаваць у справе запісу з яго слоў. Этнографічныя працы Сірэліуса і інш. падзелены на часткі і раздаюцца зьбіральнікам для апытваньня насяленьня на предмет зьбіраньня слоў. Выдаецца непэрыодычная часопіс „Шукальнік слоў“. У Легаце ёсьць карты месц, дзе сабраны і дзе трэба зьбіраць яшчэ слоўнікавы матар'ял з паказаньнем колькасці апошняга, а таксама карткавыя каталёгі зьбіральнікаў і месц зьбіраньня. Запіс адбываецца на даволі вялікіх картках. Усіх картак каля 1.250.000, апрача слоўніка карэльскай мовы, які зьбіраецца непасрэдна Таварыствам і картак якога налічваецца каля поўмільёна. Карткі разьмешчаны ў скрынках па камунах так, што лёгка ўведаць географічнае распаўсюджванье слова.

Іншыя два слоўнікі ўкладаюцца Таварыствам звычайна. Памагаюць студэнты Університету пад кірауніцтвам профэсара фінскай мовы. Часамі даецца заданыне аб выпісцы слоў арыштантаам. Словы выпісваюцца на карткі па галінах веды: тэхніцы, праву і г. д. Практычныя слоўнікі ўкладаюцца асобнымі ўрадовымі камісіямі, як, напрыклад, марскі—пад кірауніцтвам проф. Міккаля.

Таварыства мае свае вялікія фонды, якія часта раней дарыліся прыватнымі асобамі, а таксама ўрадовую субсыдью ў 200.000 марак на год і нязначную суму членскіх складак. Таварыству належыць найбагатшая коллекцыя фінскіх выданняў. Таварыства мае сваё выдавецтва, якое дае прыбытак; выдаюцца: поўныя зборы твораў, пераклады клясыкаў, фольклёр, слоўнікі і д. т. п.

Яшчэ старэйшае другое навуковае Таварыства па вывучэнню флёры і фауны: „Societas pro flora et pro fauna fenica“, заснаванае ў 1821 годзе, яно мае каля 200 членуў ды больш 350 корэспондэнтаў. Кожны прыродазнаўца Фіншчыны з'яўляецца членам Таварыства. Дасьледчая праца Таварыства адбываецца пераважна шляхам экспедыцый. Апрача таго, прысылаюць розныя матар'ялы корэспондэнты. Таварыства займаецца і фэнолёгіяй. Пачынаючы з 1848 году, яно выдае вельмі шмат усякіх прыродазнаўчых выданняў.

Нельга абмінуць маўчанкаю вельмі цікавую з'яву ў фінскім навуковым жыцці, уласна, Дом Навуковых Таварыстваў; Фінскае Літаратурнае Таварыства мае свой вялікі дом, у якім з'мяшчаецца і Акадэмія Навук. Усе іншыя навуковыя таварысты з'мяшчаюцца ў памянёным доме. Ён займае вялізарны будынак з залю для пасяджэнняў, рознымі службовымі пакоямі і бібліотэку, быць можа на поўмільёна кніг, сабраную выключна шляхам абмену, прычым па самых розных галінах веды.

Такім чынам, відаць, як актыўна фінская буржуазія будзе сваю школу, навуку, мастацтва, даючы на гэта вялікія сродкі ў відзе так званых фондаў, маючы моцны нагляд за ўсім жыццём і аблугуючы толькі сваю клясу.

## Аб японскай літаратуры

Японская літаратура мала вядома нашаму чытачу, мала можна знайсці артыкулаў, але ўсе, хто меў дачыненьне да гэтага пытання, адзначаюць, што японская літаратура расквітае вельмі паспешна, і асабліва бэлетрыстыка. Багатая народная творчасць шырока скарыстана ў іх пісаным слове. Японская літаратура доўгі час жыла сваім замкнутым жыцьцём, і толькі з набыццём Японіяй увагі сярод сусветных дзяржаў паступова пачынаецца ўзаемнае знаёмства Японіі з Захадам і наадварот. Быў час, калі японцы старанна пераймалі лепшыя эўропейскія ўзоры, яны захапіліся французскім натурализмам. Натураістычны роман заняў пачэснае месца сярод новых бэлетрыстых, яны старанна вывучалі яго прынцыпы і, вывучыўшы, павялі бэлетрыстыку па самастойнаму шляху. Асабліва пашыралася японская літаратура за час апошняй сусветнай вайны. Іх літаратары загаварылі аб tym, што бэлетрыстыка іх дасягнула эўропейскага ўзроўню і, значыць, можа стаць на поле сусветнае літаратуры. Яны лічаць, што творы такіх песьняроў, як Сіга, Сатомі, Касай, могуць быць пастаўлены на адзін узровень з лепшымі творамі Чэхава і Мопасана. Справа ў tym, што японская літаратура мае вялікі ўплыв на карэйскую літаратуру і нават кітайскую. Студэнты Пекінскага Універсітэту літаратурнага факультэту, побач з эўропейскай класычнай літаратурай, вывучаюць і творы сучасных японскіх романістых. Усё гэта дае маўчымасць японскім літаратарам гаварыць аб высокім узроўні свае літаратуры.

У той час (1904 г.), калі Таяма Катаі ў аднэй сваёй стацьці выложыў асноўныя тэзісы эксперыментальнага роману, зьяўляюцца на японскай мове творы Мопасана, Золя і іншых французаў. Трэба сказаць, што значная частка літаратараў

і крытыкаў выхоўвалася не на сваёй літаратуры, а на заходня-эўропейскай, і вось гэта частка гуртуеца і складае натуралістичную школу.

Закладчыкі гэтае школы ў працягу першага дзесяцігодзьдзя былі надзвычайна плённы ў сваёй творчасці. У гэты час зьяўляеца шэраг політыка-экономічных з вялікімі літаратурнымі аддзеламі штomesячнікаў, а таксама выдаюца спэцыяльна літаратурныя часопісы. У гэты час зьяўляюца сапраўды высока-мастацкія творы такіх аўтараў, як: Таяма, Такуда, Масамунэ.

Побач з гэтаю школаю існавалі прыхільнікі романтызму, яны зымалі другараднае месца.

Супроць натуралізму сталі маладыя пісьменнікі, якія зъявіліся ў апошнюю імперыялістичную вайну—гэта Кікуці, Акутакава і іншыя. Яны адхіляюць апісаныні паўсядзеннай дробязі жыцця. У сваіх новэлях яны стараюца паказаць рэдкія моманты псыхічнага жыцця чалавека. Гэту групу падтрымоўвала японская крытыка, спадзяючыся, што натуралістыя зложаць сваё аружжа. Але прыхільнікі іншых кірункаў часта зъбіваліся з свайго трону.

Урэшце, у апошнія гады позыцыя натуралізму пахіснулася. Выплывае тэорыя т. зв. „эго-бэлетрызму“ (ватакусі-сіосэцу). Найлепшыя ўзоры „эго-бэлетрызму“ далі пісьменнікі: Кумэ і Касай Дзэндо. Да іх набліжаеца ў апошнія часы і Акутакава. Некаторыя з пісьменнікаў пачынаюць пераходзіць да бясфабульнае прозы, а ў часопісях апошніх гадоў зьяўляеца іншы жанр, т. зв. „дзацубун“, г. зн. зъмесць рознае пісаніны: і адрыўкі з запісное кніжкі, і літ. нататкі, афорызмы і інш.

Цікавыя загалоўкі сучасных японскіх апавяданняў, напрыклад: „Адчыняю вакно“, „Гуляю з братам“, „Чаму я ня прышоў на пахаванье“ і г. д. Усе яны, як бачым, у першай асobе. Але зараз японская крытыка адзначае, што вялікія майстры—і „эго-бэлетрысты“ і „дзацубунаўцы“ часам становяцца недаступнымі разуменію радавога чытача. Як вынік рэакцыі, супроць гэтых ухілаў зьяўляеца „популярная літаратура“ з пэўным сюжэтам. Тут можна знайсці авантурныя романы і апавяданні выдатных пісьменнікаў.

## Кнігапіс

**М. І. Касьпяровіч. Матэрыялы да вывучэння Віцебскай краёй літаратуры і мастацтва.**  
Менск, 1927 г. 500 экз., стр. 20.  
15×22.

Аднэй з адзнак культурнай рэволюцыі, якая адбываецца ў нас, ёсьць тое, што вялікая ўвага аддаецца вывучэнню гістарычнага і сучаснага жыцьця провінціяльных беларускіх асяродкаў—Віцебску, Магілева, Гомелю і інш.

З прычыны гэтага зацікаўленасць выклікае брошура Касьпяровіча. Аўтар ставіць мэту даць кавалак біобібліографіі дзеячу Віцебшчыны. Неабходна падкрэсліць, што кавалак гэты прачытаеца з неаслабнай зацікаўленасцю. Прычына ў тым, што аўтар, даючы як-быццам сухі, на першы погляд, нарыс жыцьця і дзейнасці дзеячоў Віцебшчыны, здолеў укладыць ў яго ўсю дынаміку сучаснага бурлівага жыцьця. Праца М. Касьпяровіча дае яскравы малюнак мастацкага і літаратурнага (у меншай ступені) жыцьця г. Віцебску ў першай чвэрці XX ст.

Брошура М. Касьпяровіча пачынаеца невялікай прадмовай, якая высьвятляе мэту кніжкі, і складаецца з двух разъдзелаў:

1) выяўленчыя мастацтвы, музыка, тэатр і 2) літаратура, крытыка, дасыльданьні мовы. Прадмова зусім неабходна для такой кнігі, як рэцэнзуемая. Але яна не здавальняе чытача і пакідае яго ў незразуменіні. Паасонныя думкі вырваны з цэлага, не пастаўлены ў сувязь адна з другою. Так, напр., аўтар зусім слушна кажа, што „той ці іншы край імкнення (у будаваньні сваёй культуры) да ўласцівай яму формы“. Гэта азначае, што аўтар, вывучаючы культурнае жыцьцё Віцебшчыны, такога прынцыпу і шукаў, але ў прадмове ні слова ня сказана пра гэтыя гістарычныя і сучасныя пэрспэктывы, пра синтэз культурнага жыцьця аднаго з буйных гарадоў Беларусі. У самым загалоўку брошуры ёсьць неакрэсленасць, і прадмова не высьвятляе гэта. Што аўтар разумее пад словам „Віцебшчына?“ Як бачым з 1-га разъдзелу, Віцебшчына—гэта самы г. Віцебск. У другім разъдзеле аўтар робіць уступку і пад Віцебшчынай разумее часам б. Віцебскую губэрню. Далей аўтар у прадмове падкрэслівае: „матэрыял неабходна зьбіраць як аб самых выдатных дзеячох, так і аб самых малых—казачніках і інш., якія

пры іншых умовах, быць можа, сталі-б нацыянальны гордасцю". Такі прынцып трэба толькі вітаць, але чаму аўтар не растлумачыў, з якой прычыны ён сам парушыў гэты прынцып, асабліва ў другім разьдзеле, дзе параўнальна поўна ахоплена толькі літаратура, а крытыка, публіцыстыка, дасьледваныні мовы амаль што не зачэплены. Наогул, першы разьдзел вельмі добра апрацаваны і, здаецца, яго мала чым можна папоўніць. Кажучы аб культурных дзеяchoх Віцебску ў галіне выяўленчых мастацтваў, музыкі і тэатру, аўтар часта інформуе і аб такіх тэорэтычных працах дзеячоў, якія знаходзяцца ў рукапісах. Гэта вельмі важна, бо дае нам магчымасць прасачыць культурнае развиціцё Віцебску з самых захаваных крыніц. Праўда, аб некаторых дзеяchoх аўтар часта піша, што гэта „выдатны” гісторык, публіцысты, музыка і г. д., але кажа пра іх толькі два слова і нават ня прыводзіць самых съціслых біографічных нататак (стр. 6, 10, 11). Брошура дае шмат новых вестак і даных, напр., зусім новыя весткі (для звычайнага чытача) маем пра мастака Рэпіна.

Брошура вельмі цікава тым, што дае першую спробу мясцовых біобібліографій. Кожны дасьледчык свайго краю, гісторыі яго культурнага жыцця, канешне, пазнаёміцца з брошурой. Брошура—першы скромны, але моцны каменьчык ў беларускую Энцыклопедыю.

### Сяргей Фамін. Балота (поэма).

Выданье ЦБ „Маладняка“  
Менск—1927. 32<sup>0</sup>, 23 ст.

Поэма Сяргея Фаміна мае сваім зъместам адраджэнне Беларусі, але адраджэнне асаблівага роду,—адраджэнне гаспадарчае. У цэлым яна—апатэоз перамогі новых сіл вёскі ў баражбе супроць забабон і за новую агркультуру.

Як у нас,  
У нас ды на балоце—  
Зашумела  
Нахілілася пшаніца...  
Як у нас—  
Багата проса родзіць  
Сееш пуд,  
А назыбіреш  
Трыццаць!

Што каму,—  
А нам і гэта люба,  
Што каму,—  
А нам—шумі авёс!

А што-ж было раныш на беларускім балоце?

А было:  
Дзе шолах сенажацій,  
Дзе хвалюе  
Возера пшаніца—  
Не праехаць,  
Не праісьці па гаці—  
Па начах  
Па цёмных  
Агані...

### А што яшчэ было?

Была тройца,  
Бомкала званіца,  
Ой, няхай  
Ніколі вя прысыніца,  
Што прыйшло,  
І што на прыдзе больш!

Новае ў вёсцы пачалося з лёгкай рукі комуністых.

Так было:  
З Масквы прышоў Мікола  
Быў—  
Пастух.  
Адчыніў  
У вёсцы шэрый школу;  
Эвалі гэтага Міколу—  
— Комуніст.

І вось у вёсцы на грудзёх  
у хлопцаў ужо квітнене КІМ, по-  
тым радыё, у царкву бур'янам  
шлях зарос, і Ганна, урэшце—

Стала дэлегаткай,  
У школе добра  
Скончыла лікпункт\*.

Процэс комуністычнага будаў-  
ніцтва ў вёсцы ў поэме выяў-  
лены выпукла і малюніча.

Пад поэмай подпіс:  
„1926 г. в. Ратушічы“.  
Поэма ўвачавідкі паказвае,  
чым жыве наша вёска. Ня шко-

да было-б, каб аўтар на гэту  
тэму даў большую па разымеру  
поэму. Яго поэтычная здоль-  
насць выяўлена зусім выразна.  
Мова—чиستая, стыль дынамічна-  
рэволюцыйны і разам з тым  
лёгкі. Вось толькі нядобра, што  
у беларускай поэме чытаем:

Эх, валяй,  
Зывіні, гармонік звонкі...

Гэтае „валяй“ ужо зусім не  
пабеларуску.


Мікола Крывіч.



## З Ъ М Е С Т

	Стар-
<b>Васіль Каваль</b>	3
<b>Аркадзь Моркаўка</b> * * * ( <i>верш</i> )	23
<b>М. Хведаровіч</b> * * * ( <i>верш</i> )	24
<b>Міхась Лынъкоў. У мястэчку</b> ( <i>апавяданьне</i> )	26
<b>Е. Пфляумбаум. Інэй</b> ( <i>верш</i> )	54
<b>П. Росіч. У Крыму</b> ( <i>сонэт</i> )	55
<b>Іл. Барашка. Легенда пра Эльбрус</b>	56
<b>Алесь Гладкі. Гаманіла хвоя</b> ( <i>верш</i> )	59
<b>Ів. Сенчанка. З записак</b> (перакл. з украінскае <b>А. Гурло</b> )	60
<b>Бруно Штайнэр. Вечнасць</b> ( <i>верш</i> ) (перакл. з хорвацкае <b>П. Росіча</b> )	69
<b>В. Провін. Далі шырокія</b>	70
<b>Піцерскі. За будзённай працай</b>	80
<b>М. Касцяровіч. У Фіншчыне</b>	91
<b>В. С. Аб японскай літаратуры</b>	105
<b>Кнігапіс</b>	107





ЩАНА 70 КАЛ.

